

XVIII (VI)
7437

МАДНЯК

ШТОМЕСЯЧНАЯ
ЛІТАРАТУРНА - МАСТАЦКАЯ, ГРАМАДЗКА -
ПОЛІТЫЧНАЯ ЧАСОПІСЬ



1928

бд 12/51

ВЫДАВЕЦТВА Ц.К.Л.КСМ.Б. «ЧЫРВОНЯЯ ЗІМENA»

ЗОК
63

Пролетары ўсіх краёў, злучайцеся!

64

МАЛАДНЯК

Літаратурна - мастацкая і грамадзка-
політычная часопісі — орган Ц. Б. Усе-
беларускага аб'яднаньня пісьменнікаў
і поэтаў „Маладняк“

— ПАД РЭДАКЦЫЯЙ —

П. Галавача, Я. Ліманоўскага, В. Каваля, А. Моркаўкі, і А. Звонака

Год выданьня шосты

С шытак трэці

САКАВІК

ВЫДАВЕЦТВА ЦК ЛКСМБ „ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА“
М Е Н С К — 1928

ЯГНДА ГАМ

— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —

— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —

— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —

— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —

— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —

Заказ № 1516.

У ліку 1.000 экз.

Галоўлітбел № 695.

1-ая друкарня Беларускага Дзяржаўнага Выдавецтва.

Р. Мурашка

У іхным доме *)

(Аповесць)

8. Перад сънеданьнем у старым доме

Мінуў дзень.

Яна ляжала апранутая на ложку і зірк блытаўся па пакой ўтомна і бяссэнава. Ва ўсім арганізме настаў пералом; рэакцыя чорнаю ноччу распострылася пераможна; нішто ня радавала, не весяліла прыемнасцю вока.

За вакном дажджом плакаў шэры дзень. Шчытныя цені зьліліся ў спальні ў нудную поўцему.

А яна ляжала нярухома і ўсёй істотай адчувала гнёт чагосці цяжкога на сэрцы,—тупога, як камень. Нешта, мабыць, успамянулася, бо на твары адбілася радасць і мучэнне. І ўжо злучэнье гэтых двух канцовосьцяў у існаваныні ўсяго жывога ў адно давала думаць, што адзіната запаўняе ўсё нутро яе, балюча сціскае сэрца.

Вольга Аляксееўна мучылася адзінотай. Але ўстаць і разарваць яе, пайсьці куды—не магла. Утома ва ўсім целе не дазваляла ўзыняцца з ложку, ды няёмкасць,—вадкая і цымная, як шэры дажджавы дзень за вакном,—прыкоўвала да пасьцелі.

„Як-жа там са спектаклем?“—іскаркаю бліскучаю пра-бегла думка. І ад яе неяк палягчэла, а потым зьявілася жаданье схадзіць даведацца. Бадзёрасць, лёгкая і спакойная, стала напаўняць грудзі. Захацелася зараз-же падняцца, накінуць на плечы ад дажджавое імгі вялікую хустку і выбегчы на вільготнае, але сувежае паветра з гэтае нуднае і душнае поўцемры.

Але замест дзеянья падумалаася:

*) Гл. „Маладняк“ № 2.

„Што адбылося за гэтыя дні?.. пасъля таго...

Яна да болю гостра адчула перарыў у сувязі дзён, і ёй зрабілася боязna нечага.

„Як яе сустрэнуць?—будуць гаварыць? што думаюць?
Якімі вачыма паглядзяць?..“

Былая, прыйшоўши, бадзёрасць разваджвалася, магутнасць рэакцыі зноў навейвала абыякавае бясьcільле.

У гэты момант увайшла Вольга і паведаміла, што прыйшоў нейкі хлапчук, хоча бачыць Вольгу Аляксееўну. Чамусьці гострым кальнула ў сэрца ад гэтага паведамлення, і густая чырвань заліла крыху блядыя шчокі. Каб не паказаць свайго замышання і нерашучасці, сказала вельмі хутка:

— Хай зайдзе сюды... Скажы.

Толькі выйшла служанка, як у гасцінай пачуліся знаёмыя шагі. І калі дэзверы павольна расчыніліся,—сэрца Вольгі Аляксееўны закалацілася шалёна, быццам не знаходзячы сабе мейсца ў грудзёх; галава бяз сілы адкінулася на падушкі.

Сяргей так-же павольна і ціха падыйшоў к ложку.

Адчуўши яго прысутнасць блізка каля сябе,—Вольга Аляксееўна поўадчыніла вочы. Слабая ўсьмешка зрабіла раптам вельмі мілым і прыгожым яе змучаны твар. Але ўжо праз сэкунду яна пудліва зьбегла, і погляд чорных воч стаў нейкім нівыразным. Інагды толькі паблісквалі затоеныя аганькі, і ў іх можна было прачытаць: і злосць на самую сябе, і жаданье, і волю перамагчы слабасць. Яна працягнула Сяргею руку.

— Які ты добры, Сярожа,—прашапталі квола вусны.— А я, бачыш, ляжу ў пасыцелі. І ня хворая быццам, а не магу ўстаць,—чужым ужо голасам дадала яна.

Скаргі ня чулася ў словах. Бяз згоды жаданья і волі лілася ў тоне голасу замест скаргі і споведзі гэткая чужая і далёкая халоднасць.

Сяргей паклаў яе руку ўздоўж цела. Ён не абазваўся яшчэ і цяпер таксама маўчаў. Толькі—люстэрка душы чалавека—светла-блакітныя вочы з жывым удзелам аглядалі яе выпрастаную, нярухому постасць.

— Цябе паслалі ка мне?—спыталася яна.

— Але.. Не, я сам прыйшоў... Учора ня мог, а сёньня прыйшоў.

— Сам?.. Сам прыйшоў?

Блытаныя, бясхітрасьці простыя слова Сяргея растапілі міжвольны лёд халоднасьці.

— Дзякую, Сярожа, дзякую за тваю ўважнасць. Яна прыўзьнялася грацыёзным рухам і напалову села. Гэтая поза вельмі выгодна адцяняла яе пагрудзьдзе, пекнае на фоне пажматанай пасыцелі.

— Вольга Аляксееўна,—съмялей пачаў Сяргей:—а я скаваў там і цукеркі і цыгаркі.

Хмарка ўзьбегла на яе лоб, але праз часіну яна гучна і весела зарагатала на ўсю спальню.

— Мой любы Сярожа!..

— І, павер, ніхто ня знайдзе, я добра скаваў. Як будзе добрае надвор'е, дык мы ізноў пойдзем, і я пакажу.

— Сярожа!..

Вольга Аляксееўна нечакана скапіла яго галаву, ашчаперыла моцна і ў хвіліну пакрыла пацалункамі вусны, вочы, валасы: Потым адбылося нешта дзіўнае: Сяргей выслабаніўся з яе любых абдымкаў і адказаў такім моцным пацалункам, што ў яе загарэліся пякельным агнём вусны, і радаснае дрыжэнне прабегла па целе.

— Цяпер я ўмею цалаваць? Умею? Ты не пакрыўдзішся? Ня будзеш плакаць?—шпарка дапытваўся ён, гледзячы з наязей у вочы ёй.

— Мой дарагі, мой любы Сярожа! Не, цяпер ня буду. Ты такі добры, Сярожа, і я цябе так люблю,—вырвалася ў яе.

Радасць засвіцілася ў блакіце яго воч, і рука паднялася і, замест адказу на яе прызнаньне, мякка пачала гладзіць чорныя валасы, яшчэ не пасыпейшыя раскруціцца ад пазаўчарашнігага. Ён усё яшчэ стаяў перад ложкам. Скрозь паводзіны і кволае абыходжаньне з ёю, як з дарагой цацкай, наяўна выбівалася зачараваньне прыгожай, стала сфармаванай жанчынай.

А ў яе гінуў сълед нядайней нуды і бясьсільля, чужая халоднасць адступала на бок і давала ў сэрцы мейсца агнёвай кволасці к гэтаму—не па гадох узросшаму ў сваіх пачуцьцёх—хлопчыку.

— Сярожа, ты ня сънедаў сёньня? Што? Не, ты пасындаеш разам са мною, ва ўсякім разе вып'еш чаю.

Яна ўстала і выйшла распараадзіцца наконт сънеданьня. Сяргей з нецярплівасцю чакаў звяярненія. Вольга Аляксееўна хутка прыйшла і запрасіла яго ў сталовую.

Жорж, як звычайна, адсутнічаў, і ніхто ня мог перашкодзіць іх апэтыту, асабліва апэтыту Вольгі Аляксееўны, які, пасъля цэлага дню галадоўлі, разгуляўся не на жарты.

На самым пачатку сънеданьня за вакном разарвалася бруднае клочча хмар і выглянула яснае сонца. У сталовай прасвятлела і зрабілася ад таго лягчэй і весялей.

Сяргей не хацеў сънедаць, але выпіў дэльце шклянкі паходага чаю з пячэннем. Стол Вольгі Аляксееўны мог пахваліцца вытворнасцю сваіх страў і рознымі дармовымі дадаткамі. Яна пачаставала свайго маладога госьця шакаладам, які не пераводзіўся ў сталовай.

Па сънеданьні Сяргей паведаміў Вользе Аляксееўне, што пры нардоме організуецца хор і яе папросіць кіраваць ім, ведаючы пра яе бывалешнія здольнасці ў съпяваньні. Хор павінен будзе выступаць на спектаклі. А сама пастаноўка па некіх прычынах, адкладаецца аж да тae нядзелі.

— Я некалі добра съпявал...

І Вольга Аляксееўна расказала пра сваё вучэнье ў гімназіі, як палка лісбіла яна съпевы, музыку і мастацтва.

— Ды вось можна паказаць.

Яна прынесла з спальні цэлы пак сышткаў і лістоў паперы і стала паказваць Сяргею.

Там былі дэіцячыя спробы маляваньня хварбамі, просьценкія і часта няўдалыя. Сяргею-ж яны здаваліся надта добрымі і прыгожымі. Сярод усёй кучы было два няскончаных пэйзажы, якія Вольга Аляксееўна малявала масълянымі хварбамі на палатне. Гэта было ўжо пасъля сканчэння гімназіі. Тоё, што яны ня скончаны былі, паказвала на непастаяннасць ласкавай гаспадыні дому,— ня толькі ў мінулым, а і цяпер.

У Сяргея-ж усё бачанае і чутае толькі ўзмацняла тыя адносіны, якая жыла ў ім да Вольгі Аляксееўны. Усё, што датыкалася да яе, усё, што звязана было з ёю так іначай, прыймала ў яго вачох нешта прыгожае і гэтым павялічвала ў яго пераконаньні ў Вольгу Аляксееўну.

Калі ўжо ня стала больш чаго паказваць, яна спыталася ў Сяргея, ці ня нудна яму было ўсё гэта.

— О, не! — у захапленыні ёю адказаў Сяргей. — Але ўжо час ісьці (нотка шкадаванья прасылізнула ў голосе). — Я прасіў-бы цябе прайсыці са мною хоць да народому. А там можа зойдзеш у народом наконт хору... І я запісаўся ў хор.

— З задавальненнем, Сярожа, мне хочацца правесыці цябене... Я зараз, Сярожа, толькі прывяду сябе ў парадак трохі.

9. Дэгенэраты

Вольга Аляксееўна ўзялася кіраваць народмаўскім хорам. Не таму, што ў яе было вялікае жаданье да гэтае работы — каб вышкаліць добры хор, трэба пакласыці шмат сілы, — а проста таму, што можна прабыць бяз большай нуды час і, падругое, што там будзе Сяргей.

Яна не на жарты захапілася гэтым нявінным хлопчыкам. Праўда, ён быў старэй на погляд за ўсіх сваіх аднагодак і ўзростам, і думкамі, і пачуцьцём, але ўсё-ж яму было 15 год.

У народме яе амаль штодня бачылі, у той час, як да прыезду новага загадчыка яна і галавы не паварочвала ў той бок. Цяпер і зранку, і ўдзень, і ўвечары... Яе жыцьцё неяк недарэчна звязалася з ім. Яна асабліва не задумвалася аб гэтым ужо. Цэлы шэраг маленькіх здарэнняў у інтymным жыцьці замацаваў надоўга нязвычайнную сувязь яе з Сяргеем.

У той дзень яна з ружовым сэрцам варочалася дадому. З краявіду яе асабовага жыцьця змыліся чорныя хмары. А лёгкія воблачкі дзе-ні-дзе ня толькі ня хібяць, а дадаюць сваю асаблівую прывабнасць.

За сваю дурасць у той дзень і за нэрвы Вольга Аляксееўна азвала сябе ня вельмі прыгожымі славечкамі некалькі раз. Сёняня ўсё ўладавалася, дый тады магло ўладавацца. Наперадзе яе чакала яснае надвор'е. Гэта сцьвярджаў такі чулы барометр, як яе сэрца.

Да вечара заставалася яшчэ доўга, але яна парашыла спагнаць за ўчарашні дзень: прыйсьці, добра падпалуднаваць і праспаць з вечара цэлую ноч. Дрэнны стан душэўнага спакою за мінулы час паслабіў, — цяпер — добры доўгачасны адпачынак фізычным сілам.

З такім рашэннем Вольга Аляксееўна цвёрда падышла к дому. Бяз думкі аб нудзе, без адчуваньня — заўсёды шнага раней — смутку і журбы зайшла яна ў пярэднюю. Гэттака ёй

штосьці цюкнула паглядзець у пакой Жоржа. Ужо з тыдзеня мінуў, як яна сустракалася з ім дома.

Маленькі калідор аддзяляў пакой брата ад пярэдняй. Ціха па палавіку падыйшла Вольга Аляксееўна к дэзвярам і штурхнула. Дэзверы былі замкнуты, чаго ніколі не рабілася дасюль. Яна прыгнулася і зазірнула ў замочную шчыліну.

Назіранье было нядоўгім... Як апараная кіпнем, узнялася яна шпарка. Твар стаў белаблядым і спалоханым. У ваччу адбіўся жах. Вопрамець, але з асьцярожнасцю, кінулася яна праз становую ў спальню.

Вачом яе зъявіўся страшны непарадак у спальні: пасыцеля на ложку ўся пажматана; шуфляды камоду парасчынены; усе гарнітуры, усё яе ўбранье павыкідвана на падлогу ў кучу.

Нейкая здагадка асьвятліла Вользе Аляксееўне адбыўшае. Ключ ад пакою брата быў згублены гады два назад. Дэзверы, значыць, былі не на замку, хоць і зачынены. Бяз шуму падкралася яна к пакою і хуткім рухам раскінула абедзве палавіны дэзвярэй...

Пасярод пакою, падаслаўшы пад сябе добры жмат вонраткі і бялізны, ляжаў Жорж. Аберуч ён ахапіў знятую са съцяны „Голую Вэнэру“ і палка, да шаленства палка, цалаваў яе. У вочы Вользе Аляксееўне ўпала вар'яцкая перамена ў вонратцы брата. Замест заўсёдышнае „талстоўкі“ і „галіфэ“ на ім было самае лепшае адзеньне Вольгі Аляксееўны, яе шоўкавае адзеньне з паліскаючымі адлівамі. На нагах пра сьвечвалі тонкія цельныя шоўкавыя панчохі. Лакіраваныя „лодачкі“ стаялі тут-же каля яго, мабыць, нага не падыйшла.

Як толькі گрукнулі дэзверы, ён спалохана ўскочыў. З белага твар зрабіўся чырвоным. Быццам застыўшы, стаяў Жорж, ня гледзячы на яе, быццам ня мог зрухнуцца з мейсца.

Вольга Аляксееўна не магла больш стрымацца. Жах, быў ахапіўшы яе спачатку пры адным поглядзе на брата, звмест усяго зробленага ім, — адсунулася на задні плян. Убачыўшы сваё пакамечанае самае лепшае шоўкавае адзеньне, яна ў вялікай злосці выпаліла нярухомаму Жоржу:

— Што ты нарабіў, вар'ят! Зараз-жа скідай, заморскі зывер у вобразе чалавека! Зараз-жал! На каго ты падобны, зірнуў-бы ў люстэрка!.. Аблуда, непатрэбны нікому цыркавы чмут! Чаго стаіш? Жыва скідай, а то я зараз людзей паклічу!

Яна павярнулася з вачавісным намерам ісьці паклікальца. Тады Жорж, трашчучы па шве адзеньнем, стаў пасыпешна-няёмка скідаць. І калі Вольга Аляксееўна вярнулася на свой назіральны пункт, дык Жорж яшчэ быў у яе даўгой сарочцы, але ўжо без панчох на валасатых нагах.

— Хутчэй, ёлапень, і вон з дому, каб цябе мае вочы ня бачылі.

Ён не марудзіў. Толькі яна выйшла на двор, знайшла Вольгу і загадала прыбраць усё ў спальні, як дэ́веры на вэранду грукнулі, і шагі Жоржа заглухлі на дарозе.

„Каб даведаліся людэй, знаёмыя... Гэта чорт ведае што! Ганьба да съмерці... Хоць ты зъбягай куды. Паблазнаваць — яшчэ куды ня йшло, а гэта... Фу!“

Вольга Аляксееўна з агідай сплюнула і вярнулася праз кухню ў становую. Служанка, прыбіраючы, прыказвала:

— А божа-ж мой, ну і хто гэта нарабіў так.

Умешванье ў справы дому служанкі, хоць і служыла яна гады чатыры, узарвала Вольгу Аляксееўну, і яна абарвала яе раптам:

— Не твая справа. Прыйбрай і давай палуднаваць.

Апошняе нэрваванье адбіла ахвоту да ежы. Толькі паспытаўшы кожнае стравы, Вольга Аляксееўна кінула палуднаваць. Каб трохі супакоіцца, яна выйшла на вэранду паходзіць. Марудны разъмераны крок праз якое поўгадзіны ўсталяваў душэўную роўнаважнасць. Пасьля яна нацёрла адэкалёнам скроні.

Спаць лягла рана.

Наступныя дні Вольга Аляксееўна прападала па нардомаўскіх справах.

Дні зноў сталі ясныя, пагодныя. Давалася поўная магчымасць адновіць праходкі ў лес з Сяргеем. Як-бы па яго настойнасці, а ў справе па яе ініцыятыве, яны паўтараліся амаль штодня. Зноў адновілася курэнъне. Вольга Аляксееўна ня мела, здаецца, больш падставы для плачу, як тады: Сяргей з посыпехам выконваў ролю, прызначаную яму дасканалаю чарапуніцаю.

Зусім роўна, як-быцца пайшло жыцьцё. Да нязвычайных памераў расквітнелі пачуцьці Вольгі Аляксееўны. Яна ня стрымлівала хады магутнага разъвіцьця, а, наадварот, у патайным таменыні патурала ім.

Аднойчы, праз тыдзень пасъля спектаклю, які непарыўна звязаў Сяргея з Вольгай Аляксееўнай, адбылося тое вялікае жаданае, што яе мучыла праз цэлыя дні і тыдні, а можа месцы і гады. У прыгожы мяккі падвячорак Сяргей з хлопчыка зрабіўся мужчынам...

Усе валафонцы прыгожага цела дрыжэлі ў той дзень у Вольгі Аляксееўны ліхаманкавым дрыжэньнем. Да адурэння, да шаленства дайшло адчуваюне гэтага стану перад памятнымі хвілінамі і перакінулася часткова і на Сяргея. Шчасльвия хвіліны ў коле арэшніка на мяккай мураве прынеслы глыбоке заспакаенне Вользе Аляксееўне, так падумалася ёй, на даўгі-даўгі час.

Ціха і квола прайшоў астатац дню. Яна шмат чаму навучыла Сяргея, аб чым той і ня чую дасюль, а толькі здагадваўся цымяна разумным маладым чуцьцём. Так-жа ціха і квола, без афектаці,—ня было патрэбы прыкідвацца і ашукваць,—развіталіся яны на краі лесу.

Стан ціхае безъмяцежнае весялосці, спакою ўладаў Вольгай Аляксееўнай. Неяк роўна бадзёрыўся крок. Грудзі спакойна і ўсім захопам удыхалі жадана пахі вечаровага лесу. Добра было.

Каля дому сустрэў весела „Руслан“. Яна забавілася колькі часу, даючы шчодра ласкавыя імёны сабаку. Потым пацягло на адпачынак.

Было цемнавата. Вольга Аляксееўна, не запальваючы лямпы, прайшла ў спальню, пасъпешна распранулася. Застаўшыся ў аднай начной сарочцы, яна сашчапіла за патыліцаю рукі і бадзёра, спружыніста пацягнулася.

У пасъцелі было мякка, але трохі душнавата. Вольга Аляксееўна адчыніла хвортку. Струмень вільготных пахаў ночы пачаў паволі запаўняць пакой. Ціхамірная радасць стала затуманівацца з цягам часу ружовай дрымотай. Пад частымі пацалункамі начнога летняга сну ўжо прымігнуліся бадзёрасці першыя далёка-прынадныя съветлыя съненіні. Прывабная красуня засыпала.

На вялізным акіянскім параходзе едзе Вольга Аляксееўна ў далёкую сонечную краіну, дзе няма гора і людзкіх няшчасцяў, а дзе шчасльце і палкае агнёвае кахранье ўладараць людзмі. Ужо на шыза-зялёнім краявідзе відаць абрывы гэтае таем-

нае краіны, але толькі трэба прамінуць скалістую, з аднаго сухога каменю ўзьнятую з морскае глыбіні, выспу. Вось ужо параўналіся. Раптам неспадзявана ззаду і з бакоў выплылі чорныя хмары. Нешта хутка вельмі яны набліжающа... Параход закуляўся часьцей і часьцей на хвалях. Прымчаўся вялізны вецер—страшны тайфун—гора паўднёвых марэй. Распачаўся штурм... Матросы і капитан папрывязваліся раменямі к поручням. Пасажыры пахаваліся ў каюты. Толькі яна съмела і рашуча стаіць на палубе і глядзіць у той бок, дзе за чорнымі хмарамі і дажджом ужо скавалася яе краіна. Потым раптам здрыгнуўся спалохана параход і закруціўся на адным мейсцы... Немы голас пачуўся з капитанскага мастка, і трывожны сыгнал на хвіліну прарваў гудзеньне штурму. Сыгнал паведамляў аб пагібелі. Узьнялася паніка... Эвар'яцеўшыя людзі—пасажыры і матросы—напаўнялі з верхам збавіцельныя шлюпкі і, перагрузіўши іх, ішлі на дно. Жах ахапіў Вольгу Аляксееўну... Яна азірнулася астатні раз на захаваную мэту свайго імкненія, і... параход стаў апускацца пад воду... А яна была адна на згіблым ужо параходзе. Дарэмна абыгала яна навокал яго—ні душы... Яна засталася адна. Параход тане, а з ім і яна. Яе спрадвечныя мары ня спраўдзяцца, і яна застыгне ў халоднай морскай глыбіні. Глыбокая роспач ахапіла яе... А ногі ўжо па калена ўпадзены... Вада халодная-халодная. Зажахалася ад гэтага Вольга Аляксееўна. Нешта цяжкое ўзьнялося ад сэрца і съдзінула моцна грудзі... І яна пачала захліпацца ў салёнай морскай вадзе. Вось апошнія каўткі памешанага з зялёнаю вадою паветра... Вось-вось... Канец!.. — прамільгнула апошняя галосная думка ў галаве Вольгі Аляксееўны і яна...

Прачнулася. Яе грудзі нешта сапраўды съдіскала; дыханье было прарывістым і цяжкім; голыя ногі ела начная вільгальць. З цяжкасцю расчыніла вочы. Крык жаху—зьвярыны, нечалавечы, вырваўся з яе вуснаў...

У бліздым сьвятле познага месячыка на яе грудзях і нагах варушыўся і задыхаўся ад агіднага палу мужчына. Э яе праразылівым крыкам ён прыўзняў галаву, і скроў цымянае сьвято на яе загарэлася пара бліскучых, як у ваўка, воч. Такія вочы Вольга Аляксееўна бачыла адзін раз, тады ў Жоржа, і цяпер гэта былі яго вочы.

З нечалавечай сілай, якую дала ёй страшная небясьпека, ірванулася яна і радасна адчула, што выслябаняеца. Напружыўши ўсю свою жаноцкую сілу, пусьціўши ў работу і ногі і зубы, яна скінула азъвярэлага брата на падлогу. Але ён хутка мог падняцца.

У кутку ў галавах стаяў бізун, падарунак аднаго польскага афіцэра. Яна ўхапіла яго і начала хвастаць з шалёнаю хуткасцю ўпаўшага, аж пакуль рука ня стала дзверянедзь ад надзвычайнага напруження. Тады спалоханая і ўзлаваная жанчына пачула, як Жорж прахрыпаець і потым застагнаў,— паволі і ціха.

Вольга Аляксееўна кінула бізун на ложак. Бачачы, што Жорж не ўстae, яна прашыпела праз моцна съціснутыя зубы:

— Зараз-жа выбірайся адгэтуль... У гэтую-ж хвіліну... Каб твае нагі ня было тут. Вон!

Яна пагражаюча ляслула зноў бізуном.

Падначальваючыся загаду, як зьбіты сабака, абясьсілены няўдачаю і бізуном дэгенэрат, не аглядваючыся, съмешна выйшаў з спальні. З мерамі перасьцярогі Вольга Аляксееўна, чым магла, заставіла дэ́веры. Скончыўши гэтую работу, яна адчула такую слабасць, што ледзь-ледзь даплялася да ложка і села. Яна была ўпэўнена, што Жорж больш ня прыйдзе.

А што было-б, каб, ня гледзячы на яе ўпэўненасць, ён усё-ж такі прыйшоў? Тады ўжо сілы не хапіла-б дужаца з зьеверам, і, хто ведае, можа брат аўладаў-бы целам сястры.

Дужасць зусім пакінула Вольгу Аляксееўну. Рукі задрыжэлі раптам, і ўсё цела ахапіла бясьсільная немач. Яна падсунулася к съцяне, абапёрлася плячыма і гэтак прасядзела да самага відна, не зъляпіўши воч, у нейкай ачмурэласці.

Раніцаю, калі забразгала на кухні служанка,—абясьсіленая дашчэнту, заснула моцна Вольга Аляксееўна.

10. Ліст ад Натачкі і адказ

А другой гадзіне Вольга Аляксееўна прачнулася. Галава трашчэла, як ад непамерна выпітага віна высокага гатунку. Гостра далі сябе адчуць фізычная слабасць і боль. Сон не ў пару ня толькі не пасьвяжыў, а нагнаў тупасць.

Яна не магла больш спаць, але і ўставаць—не ў галаве было. Не ўстаючы, яна паклікала служанку. Тая хутка зъявілася з канвэртам, улепленым штэмплямі гарадоў, і перадала яго гаспадыні.

Вольгу Аляксееўну зацікавіла, адкуль-бы гэта хто мог успамянуць яе. У здагадках—цікава было адгадаць раней, чымсь прачытаць—яна забылася, нашто паклікала служанку.

— Вольга Аляксееўна, вам трэба што?

— А? Але... Згатуй мне, Вольгачка, лёгкае сънеданьне... Што?.. Ну, хоць-бы звары штукі са тры яец у съмятку, ды развары ў малаку з поўпліткі шакаладу. Падай сюды. Ох, галава баліць... Ага, Вольга! І печаных яблык прынясі.

— Зараз, Вольга Аляксееўна.

З атрыманьнем ліста настрой Вольгі Аляксееўны палепшаў. Пакручваючы ў руках неразадраны канвэрт, яна прыпамінала манер пісаньня ўсіх сваіх бывалешніх знаёмых і не магла дагадацца, ад каго-б гэта. Было цікава. Апошняя гады яна ня мела ні з кім пісьмове сувязі. Некаторыя адзінкі гаварылі, што ліст пісала жанчына. На блізкай адлегласці ад канвэрта чудён быў лёгкі пах цвяточнага адэкалёну.

Ліст здалёк ды яшчэ ў глушы быў гэтаці цікавым, што Вольга Аляксееўна з лёгкай нецярпівасцю разадрала канвэрт. З першых радкоў яна ўявіла сабе маленікую бялявачку, дачку бедных князёў, Натачку Зазораву. Як жывая, устала перед вачыма жывая дзяўчынка з азіяцкім тыпам твару (яе маці была грузінка і вывезена была з Каўказу ў быцьдзё Зазорава на вайсковай службе). З Зазоравай Вольга Аляксееўна пачала сябраваць некалі на школьнай лаве ў гімназіі. У абедзівюх былі аднакія характеристы, ці больш нахільнасці і думкі аб будучым. Разам служылі яны і ў міласэрных сёстрах. Рэвалюцыя разагнала ўсіх каго куды. Усе распырхнуліся, як матылькі, з першым моцным павевам ветру. Тады Вольга Аляксееўна пасъяла доўгіх і сур'ёзных раздум парашыла скавацца пакуль што ў вясковай глушки, каб, адновіўшыся фізычна на ўлоньні прыроды, вынырнуць пасъяжэлай і яшчэ больш бліскучай.

І вось зараз вестка з таго съвету—шумлівага, прынаднага. Яна-ж увесь час не пакідала марыць аб гарадзкой бліскучасці, аб багатых прасторах для жыцьця ў колах дэмімонду.

Натачка пісала... У іх аказаўся супольны знаёмы, ад якога яна і даведалася пра Вольгу Аляксееўну. Леанід Рыгоравіч вельмі расхвальваў... Доўга бадзялася Натачка па съвеце, гала-давала, за малым не жабрачыла... Але мінулася. Нэп са сваёй багатай рознастайнасцю прынёс і цёплую закуткі і так жада-ную бліскучасць. Яна ўпэўнена, што яе бывалешня та-варышка сохне ў глушы (са слоў мілага Леаніда Рыгоро-віча відаць). Вось аўтар пісьма дык не ўспамінае з вялікім жалем мінулага: цяпер яна лічыцца асабовай супрацоўніцай вялікага спэца... Ня нудзіцца, добра, а галоўнае, весела, грошай — заваліся. Вельмі шкада ёй сваёй дарагой Вулінькі, як жартамі клікала яна калісь Вольгу Аляксееўну, бо толькі ня быўши там, дзе яна, нельга ўявіць сабе ўсёй здаволе-насці і шчасці.

„Я пішу з мэтаю, што, прачытаўши мае радкі, ты зану-дзіш як сълед па вышэйшых колах—памятаеш?..—і, сабраўши манаткі, прыймчыш. Бедаваць ня прыдзецца: знайдзеца і „праца“, і „дом“, і „сям’я“. Спадзяюся, што ты і дасюль за-сталася разумнен’кай і чароўнай красуняй — гэта на лепшае. Дык прыяджай—паведамі тэлеграмай аб часе“.

Далей съледваў хатні адрес, шмат цёпленькіх пацалунач-каў і дробненькі подпіс Натачки.

Як-бы ад хмельнага дурману, закружылася галава ў Вольгі Аляксееўны. Дзе дзеўся фізычны боль, нявыспанасць, утома? Усё зьнікла. Любая далі ўваскросль прывабна. Сэрца, як у чаканыні агромністае, нязъмернае радасці, закалацилася ў тахту жаданым марам.

Вядома, яна чакала гэтага. Хіба-ж яна думала зьвекаваць у гэтай глушки сваё, патрэбнае нейдзе жыцьцё, пакінуць пры-гожае цела, выпечанае для чалавечага кахачнія, тут на страву вясковым чарвяком? Ой, не... Яна хоча яшчэ пажыць, пабачыць сьвет і сябе паказаць. Яе час яшчэ ня мінуўся... Як удзячна яна будзе некалі Натачцы.

„Зацалую... Задушу ў абдымках.. Як гэта міла і папя-рэдліва з яе боку. О, Натачка! Ды цябе мала будзе задушыць у абдымках, з табою...“

Ружовыя мары перапыніла Вольга са сънеданнем. Але Вольга Аляксееўна заківала на яе рукою і лёгка саскочыла з ложка.

— Вольгачка!.. Я ўжо зусім... зусім здароваяя. Галава прайшла. Я ня буду сънедаць на ложку. Э-э-э, ды ты вельмі мала згатавала нешта.

— Колькі вы казалі, Вольга Аляксееўна...

— Праўда, я і забылася. Ладна, нясі хутчэй у сталовую. Схаваўши пад падушкі ліст, яна пабегла мыцца.

— З большым апэтытам зъесца полудзень, — крикнула яна весела Вользе.

Умыванье і сънеданье заняло часу ня больш за поўгадзіны—гэтак хутка хацела яна расквітацца з такімі празаічнымі рэчамі, каб пасъля зноў аддацца сваім марам.

У галаве ўжо складаўся цвёрды намер паслухацца Натачкі, абавязкова паслухацца. А з гэтым усім як разьвітацца, які лад даць яму? Яна-ж не адна, з ёю... брат. Брат!..

Пры адным упамінаньні аб ім адразу пацямнелі далі, і мары аб будучым сталі больш расплыўчатымі, недасяжнымі. Ён жыве толькі для таго, каб засланіць ёй дарогу к жыцьцю, к шчасцю. Цяпер ёй не шкада было ні дзіцячых успамінаў, ні жывых памятак аб бацькох. Нічога ня шкода, нічога! Яны—прах, яны—зямля... А жывым трэба жыць.

Яшчэ вось... Сяргей! Каб парваць з ім, трэба сустрэцца са сваімі пачуцьцямі... Будзе некаторая барацьба, будзе сардечны боль, будзе жаль па незваротным, па няявінна-чыстым.

„Беднае дзіцё! Ня гледзячы на сваё разъвіцьцё, на ўэрост, ты—дзіцё, але дзіцё любае, дарагое. Усё ў табе здаецца любым: твой голас звонкі, вочы, нявопытная хлапечая няяннасьць, ты ўвесь. Як цябе пакінуль?”

Думала яна груба-адкрытна, як і ўсе занадта пачуцьцёвыя жанчыны. Але гэткія думкі былі толькі ў тыя хвіліны, калі думалася спачуваючы пра аб'ект іх. З больш сталым і халодным падыходам да справы, у якой значнае месца займала матар'яльная раУуба, жаласьлівая кволасць паволі адступала на задні плян.

„Ці варты гараваць і мучыцца з-за разрыву выпадкове сувязі з хлопчыкам, жаваць жыцьцё? Ва ўсякім разе, я тут жыла дачасна і тэрмін дачаснасці ўжо мінуў. Вузенікія лясныя съцежкі час зъмяніць на асфальт вуліц і на паркеты шумлівых гасцінных, на інтymнае абсталяванье асобных габінэтаў. Час! Час!”

І каб зараз-ж, з гэтае-ж хвіліны, пачаць разбураць ўсё, што было так ці іначай блізка яе сэрцу, Вольга Аляксеевна парашыла адпісаць Натачцы сваёй рашучай і радаснай згодай. Яна прысела к пісъмоваму століку і толькі тады прыдумала, што няма ні канвэртаў, ні паштовай паперы, ні марак. Але траціць час з адкладам адказу не хацелася. Вольга Аляксеевна выправіла служанку к загадчыку народому, дзе быў прыпынак кальцавое пошты і дзе заўсёды меліся неабходныя прыналежнасці для пісьма. Раней сама пайшла-б, каб толькі сустрэцца з Сяргеем, а цяпер не. Трэба ткаць палотны для новай сувязі, для новых сустреч. Ну, што гэты хор пры нейкім народоме! І ўздумаюць-ж! А п'есы, сцэна...

Яна рашуча крытыкавала ў гэтай лясной глушки ўсё, што стваралася маленкімі шэрымі людзьмі карыснага і каштоўнага на іх погляд. Іх малапрыкметная будыніна, што па каменьчыку, па цэглінцы прыбаўляеца ў велічыні з кожнай іхнай патугай, была жорстка і бязылітасна абсымейна Вольгай Аляксеевай.

„Што іх нейкія спектаклі“, думала яна. Яе здатнасць граць ролю не з апошніх у неаб'ёмным спектаклі, які завецца грамадой і сцэнай для якога зьяўляеца само жыцьцё. Вось дзе прасторы! Вось дзе ня шкода паказаць сваю здольнасць і ініцыятыву, і можа высунуцца ў першыя шэрагі. А там... бліснуць асьляпляючай зоркай...

Невядома куды завяла-б Вольгу Аляксеевну яе ўсясільная фантастыка, якой значна саступала з дарогі халодная і ўпартая воля. Прыйшоўшая служанка прынесла ўсё патрэбнае для адказу на ліст, і Вольга Аляксеевна стала пісаць.

На сваім жыцьці і на абкружающим яна вельмі не застаяла, але ў лісіце. Гэта так шэра будзе і нудна чытаць, — парашыла яна. Каб ня ўступіць таварышы і паказаць, што і яна ня зусім ужо закінута і забыта ўсімі і ўсім, напісала пра сваю інтymнасць з Сяргеем.

„Ёй гэта недасяжна там і зайдросна будзе. Лопнеш са злосці, Натачка, што ня ты, а я“.

Больш за ўсё ў лісіце аддала яна ўвагі свайму плану перабудовы жыцьця на падставе мілай прапановы Натачкі, пэрспектывам ад'езду, матар'яльнаму боку. І скончыла ўсё запёўненнем, што з прыездам некалі аддзякуе за ласкавую спа-

гадлівасьць сваёй „маленъкай Натачкі“. Пра Жоржа, якога ведала Зазорава, яна не напісала ні слова.

Сягоныня працоўны дзень Вольгі Аляксееўны быў скончаны. Пасьля полуудні астатні час яна аддала дробным жаноцкім клопатам туалетнага парадку.

Неўзаметку насоўваўся вечар.

11. Тапельнік

Хутка і няпрыкметна пралягаў час, і Вольга Аляксееўна не старалася стрымліваць яго бегу. Ёй хацелася, каб дні праходзілі за гадзіны, а гадзіны за хвілёвыя, часінкі, бо хутчэй надыйшоў-бы чаканы момант. Як ён надыйдзе і якім парадкам звяздзе яна рахунак са ўсім, што застанецца тут, яшчэ ня ведала. Колькі плянаў нарадзілася ў яе хітрай жаночай галаве, колькі думак перадумала яна за прайшоўшыя дні, але ніводзін не падыходзіў для выкананьня. Трэ' было выдумаць такое, каб з меншымі стратамі дасягнуць большых вынікаў. Матар'яльнасць стаяла на першым мейсцы.

Кожны плян прысталым яго разгляду ўпіраўся ў неабходнасць азнямлення з ім і брата, а гэта было, як нож у сэрца, для Вольгі Аляксееўны—чаму?—яна дала-б поўна доказаў для апошняга. Як вайсковы начальнік, хітра расстанаўляла яна розныя сукладаныні, вышуквала меркаваныні, пры якіх менш можна патраціць энэргіі і сродкаў і больш захапіць у рукі жывое ўлады, матар'яльных рэсурсаў. Хірасць вайскова-начальніка ахварбоўвалася ў сціплую і добра захоўваемую асьцярожнасць уласніка, буржуа са сродкамі, якія неабходны для лёгкага бязьбеднага жыцця.

Сённяня розныя думкі, адна хітрэйшая за другую, роіліся ў яе галаве. Але дзесяткі плянаў, як павевам ветру, лёгка разьвейваліся. Нарэшце, твар яе прасвятлеў. Яна рашуча ўстала і паклікала служанку.

— Вольга, ты ведаеш дзе Жорж?

— Не... Ня ведаю...

— Ты ведаеш нешта і як быццам байшся сказаць.

— Нічога ня ведаю, дальбог нічога, каб я вось наскроў зямлі прайшла.

— А калі ён сънедаў, палуднаваў,—наогул, калі быў дома?

Цярэбячы свой брудны куханны хвартух, Вольга адказвала, і голас прыкметна дрыжэў у яе.

— Я ня ведаю... Каб-жа я ўвесь час была дома, Вольга Аляксееўна, а то... падой каровы, выгань іх на пашу, ды сьвіней дагледзь, ды схадзі ў поле...

— Ай, ты больш сядзіш у хаце за мяне.

— Пры мне ён ня прыходзіў дадому ўжо з тыдзенем.

Э апошнімі словамі больш чым звычайна заблішчэлі вочы Вольгі, і твар пад канец іх зрабіўся маленька-дзіцячым.

— Ідзі.

Вольга Аляксееўна адпусьціла яе.

„Жорж не паказваўся цэлы тыдзень. Калі ня прыходзіў пры Вользе, дык ня прыходзіў і без яе, бо было зачынене на ўсюды.

Радасцю прадчуваньня нейкага заныла сэрца. Яна пасыпешна апранулася і, не сказаўши нічога Вользе, куды пойдзе, выйшла на вэранду. На дварэ клікнула „Руслана“ і накіравалася з ім у лес.

Перш абхадзіла ўсё вакол дома, а потым стала апісваць большае кола, усё далей і далей заходзячы ў глыб лесу. „Руслан“ ухваста бег за ёю. У патайной надзеі яна чакала сустрэць брата і так ці іначай вырашыць першыя крокі свайго пляну ў спагадны для сябе бок.

Усе глухія закуткі дрымотнага лесу, увесь гушчар перабрала ў быўшым сваім лесе Вольга Аляксееўна. Але лес далёка праходзіў уперад, і каб абхадзіць яго,—трэ' было патраціць цэлья дні, а мо' і тыдні.

На краі палянкі, якая перарывала лес на дзве часткі, яна спынілася. Голад і ўтома разам далі адчуць сябе гостра. Зірнуўши на гадзіннік, яна ўбачыла, што ўжо па шостай гадзіні. Ня дзіва, што апэтыт прачнуўся з такою сілаю,—час полуудню даўно мінуў, а праходка па смалістым лесе натаміла і разам пасобіла пра буджэнню апэтыту.

Дайсьці да дому адсюль патрабавалася часу ня менш за гадзіну, а ногі ўжо так натаміліся, што неабходзен быў адпачынак. Вольга Аляксееўна прысела на широкі корч сьпілаванае даўно хвоі і ўся аддалася адчуваньню спачынку. З поўгадзіны жадана адчувала яна салодкую млявасць усіх членоў цела. Было-б вельмі добра легчы на траву і тут-же заснудць.

„Не, лепш ісьці дадому... Можа і ён прыйшоў—“ падумала.
І з новай надзеяй яна пайшла назад.

Але Жоржа ня было і дома, і за час адсутнасці гаспадыні і Вольга ня бачыла яго нідзе вакол. Вольга Аляксееўна ня ведала, што рабіць.

Другі дзень, як і мінулы, прыйшоў у дарэмным чаканьні Жоржа. Пад вечар даведаўся Сяргей і пачаў упікаць ёй, што яна забыла прыходзіць, ня хоча сустракацца з ім і пакінула без кіраўніцтва хор.

— Мне даручылі сёньня, каб я папрасіў цябе прыйсьці.

— Ведаеш, Сярожа, як мне ня хочацца. Ці паверыш, я зусім не магу съпяватць.

Сяргей зьдзіўлена паглядзеў на яе. Чужая халодная перамена ў ёй была відавочна.

— Скажы, чаму ты ня хочаш? Як гэта ты ня можаш съпяватць? У цябе такі пекны і дужы голас.

— Сярожа, ты ня верыш... Я скажу толькі табе аднаму. Ужо тыдзень, як брат пайшоў гуляць у лес і дасюль не звярнуўся. Ці будзе настрой у такім становішчы... Скажы...

Сяргей неймаверна паглядзеў. Яе твар, мабыць сапрауды, выказваў вялікі жаль па брату, бо Сяргей прас্তыватлеў і згадзіўся.

— Добра, я ім скажу, што ў цябе ёсьць прычына ня прыходзіць. Але ты-ж не пакінеш зусім, ты прыдзеш? Ты будзеш сустракацца са мною?

І, пачуўшы съцвярджаючы адказ, ён разьвітаўся,—ціхі і радасны.

Ноч спала Вольга Аляксееўна трывожна: то ёй пляны забівалі галаву, то вярзаліся розныя думкі, то ўспамінаўся сон аб здарэньні на моры... Калі ўжо як быццам яна засынала, раптам зьяўлялася нейкая цяжкасць, і яна прачыналася.

Рана Вольга Аляксееўна выйшла на двор. Намерваючыся пагуляць перад сьнеданнем—нагнаць апэтыт,—яна пайшла па дарозе к полю. Ці ёй здалося толькі, ці яе хто кліча? Яна азірнулася.

Ад млына, съмешна размахваючы рукамі, яе даганяў емлынар. Што яму трэба такое пасльпешнае? Мо‘ сіта яко папсавалася, дык ён бяжыць сказаць ёй аб гэтым? Съмешны млынар.

Але калі ён падбег блізка, так што можна было разглядзець рысы твару, Вольга Аляксееўна зауважыла ў ім спа-
лох і зъянтэжанасьць. Відаць, нешта большае адбылося за
тое, што прадугледжвала яна. Ён зараз скажа... Вольга Аляк-
сееўна настарожылася.

Падбегшы млынар, задыхаючыся ад шпаркае бягі, стаў.
Відаць было, як ён натужваўся сказаць нешта, але патрэбнага
слова ніяк не знаходзілася. Вось-вось ужо, здаецца, на кон-
чыку языка, пры натузе яно ня выходзіла і быццам глыта-
лася спалоханым чалавекам.

— Чаго ты, Яўхім? Чаго так напалохаўся?

Нарэшце, як-кольвецы саўладаўшы са сваім языком, млы-
нарблытана і, ня гледзячы на Вольгу Аляксееўну, зусім ахрыпла
і з дапамогай рухаў галавы і рук пазедаміў, што з пад млы-
навога каляса выплыў труп тапельніка. Ён гэтак напалохаўся,
што, убачыўшы яе, кінуў млын на хаду і дагнаў, каб расказаць
пра гэтае няшчасьце.

— Якое няшчасьце? Чаму няшчасьце? Што нейкі тапель-
нік уздумаў праплыць па рацэ, дык яму няшчасьце.

Але, супакойваючы млынара, Вольга Аляксееўна сама
была няўпэўнена, і нейкі ўнутраны голас казаў ёй, што гэта
сапраўды няшчасьце.

Млынар пасьпяшыў адказаць ёй.

— Дык як-жа ж, не няшчасьце, Вольга Аляксееўна, калі
ён папаў пад кола...

— Хадзем, Яўхім,—не дала дагаварыць яму Вольга
Аляксееўна і пайшла папераду.

Ён трохі апамятаўся ўжо і—звычайна гаваркі—жыва рась-
пісваў, як ён убачыў тапельніка перад самым калясом. Па-
між жолабам і калясом ён ня мог упасці. Тады калясо, ня
спыняючыся, адскочыла быццам назад і перакінула засінейшае
цела цераз сябе.

— Цяпер ён, мабыць, нейдзе пад млынам, бо, бягучы, я
азіраўся, але ня бачыў нідзе на рацэ.

Вольга Аляксееўна праз пятае ў дзесятве слухала Яўхі-
мавы слова, а ў самой нейкія брудныя, чорныя капашыліся
думкі. А ён ужо пасьмялеў і, як парожны млын, парашчэў,
размахваючы рукамі.

Тroe падводчыкаў, што прывезылі мліва, зъдзіўлена паглядзелі на зъбялелы твар гаспадыні і на млынара, якому мейсца ў большасці ля латака і жорнаў. Зацікаўленыя падводчыкі пайшлі за імі, услухоўваючыся ў Яўхімавую гутарку—ужо з самім сабою, бо гаспадыня ня слыхала яго.

Пры кожным вадзяным млыне маецца човен—лёгкі і паваротны,—такі човен неабходзен млынару пры аглядах млына з ракі. Меўся ён і пры млыне Вольгі Аляксееўны.

Знакам запрасіўшы Яўхіма сесьці за вяслу і грабсьці, яна адапхнулася другім вяслом ад берага і села. Як-бы з вялікага перападу ці глыбокага перажыванья, у яе дрыжэлі руکі. Некалькімі ўдарамі вяслы Яўхім падагнаў човен пад самыя палі млына і прыгледзеўся. У гэты момент нешта шаранулася паддном чоўна і разам таўхнула вяслу Яўхіма па tym боку чоўна.

Яўхім азірнуўся і ўскрыкнуў. Ускрыкнула адначасова і Вольга Аляксееўна... У выплыўшым з пад чоўна тапельніку абое пазналі перайначаўшага са съмерці Жоржа.

Калі прайшла кароткая хвіліна зъдзервянеласці, яна хутка загадала Яўхіму грабсьці назад к берагу і высадзіць яе, а самому ўзяць якую вяроўку і з дапамогаю прывёзших у млын выцягнуць цела на бераг. Твар у яе то чырванеў, то зноў бялеў, і вылезла яна на бераг такою слабою, што прымушана была прысланіцца плячыма к съцяне млына.

А па той бок яго шпаркая вада шумна бурліла, круцячы важкае калясо, і Вользе Аляксееўне гэтае бурленье здавалася съпевам аб радасным вызваленьні.

12. Спадчына над трупам

Канца-краю ня было съязам і гору служанкі Вольгі. Съмерць Жоржа так устрывожыла яе, што ніякія просьбы і супакойваньні не моглі паменшыць яе плачу. У цёмнай пярэдній, дзе паклалі труп, зашылася яна ў куток і праз моцныя за сэрца шчыпаючыя ўзыдваньні галасіла тонка і незразумельна. Чаго яна плакала так, чаму яе ўсхвалявала да бесканцовых сълёз съмерць Жоржа—чужога ёй чалавека—цяжка было сказаць.

І калі яе плач ня ўцішыўся праз дзесяць хвілін, а ў наступныя дзесяць яшчэ памадней, і калі гору яе здавалася канца

ня будзе, Вольга Аляксеёна, не паказаўшая ані выгляду абытых, як закранула яе съмердь брата, адцягла заплаканую служанку ад няжывога і прывяла да сябе ў спальню. Прымусіўшы сесьці, дала ёй выпіць вальяр'янавых кропель. Але кроплі не пасобілі: поўныя грудзі яе не пакідалі парыўчата калыхацца ў тахту ўзыдыданьням. Вольга Аляксеёна дала яшчэ шклянку халоднае вады, і гэта нібыта лепш пасобіла за вальяр'янавыя кроплі.

Хвілін праз пяць, калі плач ужо перастаў ціснуць служанку, Вольга Аляксеёна пачала пытацца. Служанка не адказавала. Яна сядзела і ўпартая і пахмурала маўчала. Галава нізка скіллася на грудзі, ды рукі камячылі на каленях брудных хвартух. За ўпартую маўчанкаю, ува ўсіх паводзінах, як сёньня так і ў апошнія дні, хавалася нешта няяснае. І гэтае няяснае Вользе Аляксеёне неабходна было зараз растлумачыць, бо паслья магло быць позна і незваротна для яе, можа, шчасця. Цэлы шэраг падазронных думак праімжэў у галаве Вольгі Аляксеёны. Ясна ўявілася пазаўчорашняя гутарка з Вольгай. К гэтаму ў дадатак прыпамянулася і пачутае ў той памятны вечар за мостам.

„Трэба выклікаць яе на шчырасць. Трэба дазнацца“...

Спачуваючым, залазячым у душу голасам яна спыталася, як сястра ў сястры, абняўшы яе за плечы:

— Вольгачка!.. Любая, дарагая... Пакінь. Думаеш мне ня цяжка? Але ў цябе большае гора, я гэта, як жанчына, адчуваю сэрцам. Я мучылася—былі часы... У кожнага чалавека і ўва ўсіх людзей ёсьць гора, часта няпрыкметнае. Дык хіба-ж ім няможна дзяліцца адно з адным? Калі расказаць, дык стане лягчэй на сэрцы, бо з яго спадзе частка цяжару.

Вольга ўсё маўчала, але дыханье становілася больш роўным і спакойным. Галава яе прыўзўнялася і скіллася павольна на плячо сваёй міжвольнай супяшальніцы. Тады Вольга Аляксеёна асыцярожна і ўкрадліва щіхім голасам спагадваньня, загаварыла далей.

— Бывае, злачынцы, вялікія зладзеі, толькі таму, што яны прызналіся ў сваіх злачынствах, выслушваюць кару суда са спакойным і ясным тварам.

— Я не зладзейка, Вольга Аляксеёна!..—загаманіла раптам служанка. Я—няшчасная... прапашчая...

Сылёзы ціхія-ціхія і крыйдныя ў збытку закапалі з воче на плячо Вольгі Аляксееўны. Ужо ня было плачу, ня было галосных уэрыданьняў, былі толькі поўныя палягчаючыя сылёзы. Чуючи, што ахвяра пачынае здавацца, Вольга Аляксееўна прадаўжала выпытваць горкую крыйду ў беднае дзяўчыны.

— Бедная Вольгачка!.. Няўжо я была несправядлівая з табою ці я цябе крыйдзіла, што ты маўчыш? Раскажы, раскажы мне пра сваё гора, і я, даю чеснае слова, слова жанчыны, я пасоблю табе. Зноў будзе лёгка і радасна, зноў будзе весела жыць. Раскажы.

Тады Вольга, падкупленая зыміннымі словамі хітрае жанчыны, для якое далёкім было чужое гора, утупіўшы вочы, ледзь чутна праказала скроў сылёзы:

— Я—цяжарная... Ужо дзесяты тыдзень.

Страшнае падазрэнне Вольгі Аляксееўны спраўдзіла ёй. А Вольга, як сваёй роднай матцы, што даўно-даўно памёрла, гаварыла:

— Вольга Аляксееўна!.. Добрая, дарагая... Пашкадуй... Будзь роднай маткаю... Толькі з табою аднёю так гавару, толькі табе прызнаюся ўва ўсім...

— З кім?

— Век буду бога маліць зя цябе, да самае съмерці не забуду...

— З кім?—ужо цвярдзей запыталася Вольга Аляксееўна.

— І калі будзе жыва гэта няшчаснае дзіцянё, я навучу яго паважаць і любіць вас больш, як родную матку,—адзінокую няшчасную сіраціну...

— Даўк з кім-жа ты?..—нецярпліва спытала за трэдім разам Вольга Аляксееўна.

— З Жоржам... Вольга Аляксееўна, родная, прабач, пашкадуй. Я буду табе рабіць ўсё, што хочаш—дзень і нач, толькі не асуджвай, ня губі.

— Ну, не. Супакойся, пакінь плакаць... Трэ' было адразу супакоіцца, калі я пыталася, і ўсё стала-б, як і цяпер. Я-ж не заслужыла таго, каб ты ня верыла мне. Толькі ня плач, будзе... Вось так... А цяпер складзі к нашым сваяком за раку, к Гурміцкім, і папрасі старую прыйсьці, скажы нашто.

Як пайшла служанка, Вольга Аляксееўна ўраз перайначала. Мейсца спагаднасці на твары заступіў выраз неўпрашо-

нае жорсткасці. Чорныя вочы кідалі маланкі. Крыху паўнаватыя прыгожыя вусны дрыжэлі ад ледзь стрыманае злосці. Цяжка на першы погляд было-б паверыць, што ў такой прыгожай, прывабна-чароўнай жанчыне, за адзін пацалунак якое мужчына выканай-бы ўсё, што яна не загадала-б, што ў такой жанчыне з надзвычайнай пекнотай ужывалася—і досьць ладна—чорная, брудная душа.

— Такім толькі тапіцца... Адно збавен'не такім—ня жыць на съвеце... Твой апошні крок, дарагі братка, ты зрабіў разумна,—апошні і адзіны,—бо за сваё жыцьцё ты, мабыць, ні разу не вырашаў так проста і разам з тым так правільна задачы. Чым жыць мерцьвяком, дык лепш памерці жывым, у сваім розуме.

Неўзабаве вярнулася Вольга са старою Гурміцкаю. З дапомагаю апошніе, а галоўнае, з яе вопытам у такіх справах, утраіх яны памылі і прыбрали тапельніка. У такім выглядзе ён стаў падобным на звычайнага мерцьвяка. А пашклянёўшыя вочы дык ніяк не ўдалося зачыніць, таксама, як не дапамог нічога вопыт старое Гурміцкае і пасінешаму твару. Тады Вольга Аляксееўна здагадалася пакласці грубы пласт пудры на твар трупа.

У часе гэтай работы цяжка трываць было каля яго. Мусіць, некалькі дзён прайшло ўжо з часу съмерці—труп вельмі хутка раскладваўся. Асаблівы трупны пах—съмярдзочы, агідны—пачаўна пойваць сабою пакаёвае паветра. Ня гледзячы на расчыненая вокны, прыщёк съвежага паветра ня мог у поўнай меры перамагчы съмярдзючасці трупа.

Вольгу Аляксееўну мучыла млюсьць. Яна вымыла мо[‘] ў дваццацёх вадах з мылам рукі, а яны ўсё яшчэ адносілі мярцьвечынай. Каб сказаў—гідлівая была... Э гадзіну не магла ўзяцца рукамі ні за вошта, не магла прыкранудца к твару ці вонратцы. Модны адэкалён мог зьнішчыць агідную млюсную съмярдзючасць. Э дапамогай прыскаўкі Вольга Аляксееўна скрапіла пакоі, асабліва пярэднюю і самы труп; потым скрапілася сама і, нарэшце, памыла ў адным адэкалёне рукі. Модны прыемны пах перамог на некаторы час пахі гніўшага трупа.

Нядоўгую ноч ня спалі троі жанчыны. Стары прырэчны дом блішчэй ясным съятлом праз усе расчыненая вокны з вечара і да раніцы. А ў галавах тапельніка таксама з вечара

гарэла, устаўленая ў кадоўбычык са збожжам, вялікая ваксовая сьвечка. Нейчая клапатлівая рука пасыпела ўвабраць апошнюю пасыцелю нядаўна жывога, нестарога Жоржа ў жывыя краскі. Да недарэчнасці дзіўнымі былі жывыя, яшчэ сакавітыя, поўныя познага жыцьця летнія краскі навокал трупа, у якім ужо нейдзе варушыліся чарвякі могілак. На дварэ цэлую ноч выў „Руслан”, жах і тугу наганяючы.

Кароткая нач здалася даўгою. Нарэшце, цемра пачала радзець і мала-па-малу расступацца перад прыемным для вока і адчувацьняў жаданым съятлом. Ніскладным, але мілым хорам зашчабяталі і заціўкалі на розныя галасы—завялі сваю песьню ранічныя птушкі.

Толькі разьвіднела — сонца ня ўзыходзіла — прыйшоў Яўхім па ўчарашній просьбе Вольгі Аляксееўны. Ён запрэг ёй у лёганьку палявую каламажку маладую спакойную жаробку.

За 15 кілёмэтраў жыў той сівенькі лысагаловы попік, што хаваў сястру Маню. Па яго сабрадалася ехаць Вольга Аляксееўна. Яна магла паслаць і іншага каго, хоць-бы Яўхіма, ні за што не адмовіў-бы, але ёй стала немажліва цяжка па суседству са съмерцю, у сто разоў горш, чымяс са съмерцю сястры. Яна папрасіла Яўхіма паклапаціца наконт людзей: зрабіць дамавіну, выкапаць яму на могілках, несьці царкоўныя пратэсы. Яўхім дабрахвоча даў на ўсё сваю згоду.

Палегчана ўздыхнула Вольга Аляксееўна на сувежа-разкатым ранічным пазетры. Было добра, было здорава ўды-хаць не развеяны першымі праменямі рэдкі туман.

Неляная жаробка бегла ня шпарка, але спорна. Перамяжкованы з палянкамі і прагалінамі лес разьмінаўся з каламажкай Вольгі Аляксееўны і плынна бег узад.

Як ні хацелася аддацца думкам аб сваім становішчы, абмеркаваць дасканала плян — ніяк не магла. Ранічная змора пасылья бяссонае ночы гнала преч усялякія думкі. Было гэтак прыемна сядзець на спружыністым сядзеніні і калыхацца направа і налева ў тахту калёсам па няроўнай дарозе. Начная раса яшчэ ня высахла на калінах дарогі, і пыл ня ўздымаўся хмарою ззаду, ня лез у очы, у рот і нос.

Гэта яна добра прыдумала—ехаць з усходам сонца. Было ня холадна і ня горача. Каб захаваць сябе ад вільгаці цёплае раніцы, Вольга Аляксееўна накінула на плечы накідку.

Сонца ня грэла яшчэ. Яно велічна і спакойна, як стары сейбіт, расьсейвала пудлівия заспаныя прамені, не съпяшаочы, разъмерана, але бязупынна ўсё большымі і большымі жменямі. Чырвонаваты колер усходу клаўся мякка на жаўтавата-бурыя ствалы хвой з вярхалін і да комляў. Усё жывое лесу вітала весела ўсход. А сам лес маўчаў, і ў салодкіх пацягушках свайго гальля, — ледзь прыкметных, бязгучных, — мабыць, прыемна адчуваў ранічнае абуджэнне.

Вольга Аляксееўна паварушыла застыўшымі ад сядні членамі і шырока і здаволена пазяхнула. Жыльё попіка было блізка.

— Но-о-о, Сіўка,— падбадзёрыла яна і без таго бадзёрую жаробку.

Тая заіржала звонка і заліўчаста, пакінуўшы ў сталёвамдным лесе гучнае рэха. Конскім чуцьцём сваім яна ўгадала блізкасьць хлява і арамат съвежага мурагу—сена.

Вольга Аляксееўна напяла сырыйчаныя лейцы і цмокнула. Сіўка ірванула бадзёра і вынесла каламажку на круты залом.

Ужо відаць было добра будоўлю папа.

13. Хаўтуры і ўмова

Ня гледзячы на тое, што нябожчыкам быў тапельнік, попік-сваек нічога не сказаў і, супроть рэлігійных звычаяў, пахаваў па ўсіх правілах царкоўнага рытуалу. Ён не пашкадаваў і ладану для кадзіла, на гэты раз яловую смалу—прыгатаваную для такіх выпадкаў з мэтаю рэжыму эканоміі асаблівым спосабам—ён пакінуў дома. Усё сыйшло гладка.

На хаўтурах сам попік расьцёр памінальны мёд. Пасьля мёду выпілі грунтоўна (у Вольгі Аляксееўны былі для таких выпадкаў добрыя самагонныя наліўкі). Усе ўдзельнікі пахаваньня пад канец скінулі з твараў фармальную жалобу, і нават служанка Вольга калі-ні-калі ўсьміхалася, хоць і ня радасна, а сумна. Сама-ж гаспадыня дому дзеля фасону адна захавала выгляд жалобнай важнасці. Як-ні-як, а гэта былі хаўтуры па адзінным брату.

Позна зацягнуліся хаўтуры. Попік налызгаўся да „пала-жэнъня рыз“ і на запрашэнье гаспадыні застаўся начаваць. Удзельнікі з гоманам і грукам разыйшліся, урэшце. І Вольга

Аляксеёна, змарыўшыся больш, як за суткі, літаральна кінулася на пасыцелю і заснула з лёгкім сэрцам—спакойна і апэтытна.

Назаўтра, пасынедаўшы на дарогу, Вольга Аляксеёна сама адвезла „свяшчэнную асобу“ дадому.

За дзэвзе гадзіны язы яна надумала свой заветны плян. На сувезную галаву думалася да дзіва сымела і гэніяльна, але ў той-ж час так праста і выпаўніма.

Ёй патрэбен грашаўны чалавек, а ўсё астатніе зробіцца шыта-крыта, так, што і камару носу не падтачыць. Непадалёку такі чалавек быў. Ён нават пытаўся ў мінулую восень, ці не прадасць яна свайго млына, а калі не прадасць, дык можа здасць у арэнду. Але ёй гэта было нявыгадна, і яны разыйшліся. Тады, Вольга Аляксеёна ўспамінае, ён любаваўся на каровы, коні, пытаўся пра авечкі, сывіньні. Вольга Аляксеёна думала тады, што ён, як гаспадарны чалавек, цікавіцца яе гаспадаркаю. Пасыль яна раскумекала. Попік добра ведаў яго, бо жыў па суседству. Вольга Аляксеёна для пэўнасці парашыла запытацца.

— Скажэце, бацюшка, к вам ходзіць Вокалаў-Кулак?

— Кулак?

Для лёгкасці ў вымаўленыні яго ўсе звалі праста Кулаком. Попік, кляваўшы лагодна носам, сонна адказаў на запытаньне:

— Па суседству—ходзіць... Часам і я за якою патрэбаю завярну... А што—ці не аб замужу часам?... —хітра падмігнуўшы, устрапянуўся гостранькі попік.

— Што вы, бацюшка... Якія ў вас грэшныя думкі, — жартліва ў тон папу адказала Вольга Аляксеёна.

— М-г-г-г... Грахі нашы цяжкія,—прамыгыкаў попік і ў сваю чаргу запытаў:

— Справа якая ёсьць да яго?

— Так, бацюшка, невялічкая справа. Думаю млын здаць, у арэнду, бо з грашыма цяжкавата.

— Добрая, добрая справа. Пахвальнай... — дадаў, пачакаўшы, дапытлівы, але не назольны ў сваім дапытваньні поп.

Можа сёньня думаецце і пагаварыць ужо?.. Можа і ўладзіце... Магарыч выпілі-б.

— Трэ' будзе паталкаваць сёньня. А ці ня ведаецце, бацюшка, Кулак не заарандаваў дасюль нідзе млына? Два яму быццам і не па сіле.

Попік зноў падміргнуў хітра вокам, быццам сказаць хацеў: „Ведаю, які млын табе патрэбен і якая гутарка з Вокалавым-Кулаком“, але на запытанье адказаў звычайна:

— Развяжджаў, глядзеў, але, па ўсёй ба¹насьці, не ўпадабаў нідзе, ці ў цане на сыйшоўся.

Вольга Аляксееўна пачакала. Попік быў гаваркі і сам мог расказаць, што ёй было патрэбна. Але ён ужо маўчаў — значыць, усё, што ён ведаў пра Вокалава-Кулака, ён ужо расказаў.

Вольга Аляксееўна больш не варочалася к гэтай гутарцы і аб сапраўднай мэце яе нічога не сказала. Не ўвайходзіла зусім у яе намер, каб лішнія людзі ведалі больш, чым трэба, аб яе плянах. Поп, вядома, не раззваніў-бы, але, па думцы Вольгі Аляксееўны, яно было-б лішнім і непатрэбным. Павераным у справах, уведзеным у курс іх, можа быць толькі адзін чалавек: гэты чалавек павінен быць абавязковая пакупцом і пакупцом з добрымі грашмі. Але і ён будзе ведаць толькі аб tym, што датычыцца купецкай рахубы, а больш мусіць ведаць столькі, сколькі і ўсе іншыя.

Прыехаўши, Вольга Аляксееўна папрасіла пакліаць Вокалава-Кулака, а сама тымчасам абмеркавала з усіх бакоў будучую гутарку. Вокалаў-Кулак быў такі пралаза, якога не сажматаеш у камяк у грошовых справах, асабліва, калі ён пачуе, што прадаўцу няма надта куды кінуцца з сваімі прапановамі. Яна прадбачвала самыя непрадбачаныя запытаныні і адказы, дагадвалася аб самых хітрых хадох у гэтай камэрцыйнай гульні і разгадвала хітрыя думкі Вокалава-Кулака. Каб не заблытацца і асьвяжыцца трохі, яна кінула мысьльную рэпэтыцыю прадстаячай умовы.

Адна абставіна інтymнага характару магла адыграць вялікую ролю ў справе. Чуткі—досыць цымяныя, але ўпартыя—хадзілі ў свой час у вузкім коле сваіх людзей, што Вокалаў-Кулак, застаўшыся ўдаўцом з пяцёхгадовым сынам, хоча пасватанаца к Вользе Аляксееўне. Такая акалічнасць у справе магла вельмі і вельмі прыгадвіцца, але магла і нашкодзіць. Яна парашыла скарыстаць і гэта ў агульнай суме сродкаў і магчымасцяў. Такім парадкам, калі ў справадлівні паповай работніцы прыйшоў Вокалаў-Кулак, Вольга Аляксееўна была ва ўсёўзброеныні.

Само прозвішча Вокалау Кулака ўжо давала некаторае і досыць правільнае ўразуменъне самога тыпу. Гэта—нявысокі і ня зусім нізкі, ня широкі, а наадварот, танклявы,—ат, чалавек сабе, як чалавек. Але што было ў ім вызначанага, дык гэта твар—блізка што яўрэйскі, памышынаму вуцягнуты кперараду,—тонкі і гостры. Нос на ім займаў зусім мала мейсца, таксама, як і ўвесь твар,—сыцінуўшыся з бакоў і падаўшыся крыху ўперад і ўгару. Вусны тонкія і гэтак-жа сыцінуты. Вочы пад рэдзенькімі бруднаватымі брывамі, бы асакою, папрапрэзваны, такія маленькія. А бачаць яны, здаецца, усюды адразу: і сыпераду, і ззаду, і па бакох, і ўнізе, і ўгари. Бліскучыя, як пэрлямутравыя гузікі, яны ніколі не глядзяць у адну кропку і пры кожным руханьні адсъвечаюць усімі колерамі прыгожага пэрлямутру. Нягустыя вусы яго падстрыжаны пангельську, нібы знарок, каб займаць менш мейсца і быць пра-парцянальна да ўсяго твару. Наогул, убачыўши яго першы раз, складалася такое ўражанье: як быццам-бы прырода эканоміла шмат год і са сваіх вырэжымленых астатачкаў стварыла спэцыяльна для рэжыму эканоміі Вокалау-Кулака. Трохі не разълічыла, відаць, яна пры вызначэнні ілба: ён быў не-памерна широкі і высокі ў адносіне да ўсяго твару, з дармовым працягам цераз цемя да саме патыліцы. На бліскучай скуре галавы валасы расьлі паўкружочкам ад вуха цераз патыліцу, рэдкія і белаватыя. Вокалау-Кулак старанна зачосваў іх на занадта прыкметную лысіну.

Вось з кім хацела мець справу Вольга Аляксееўна. Яна ўлічыла ўсе яго моцныя і слабыя бакі і парашыла выйсці з бацькі пераможцам.

Увайшоўлы, Вокалау-Кулак зьняў шапку і зьняў так ашчэдна для сілы рукі, што рухавая скура галавы быццам выпаўніла каманду мазгоў, а рука толькі падхапіла шапку. Вельмі пачціва ён прывітаўся з папом і пападзьдзёй, а яшчэ больш пачціва, уступіўши прынцыпу эканоміі, што заклала ў ім прырода, больш чым звычайна пацінуў руку Вольгі Аляксееўны.

— Як пажываеце? Даўно-даўно, дарагая госьця, бачыліся!

— Ня так і даўно. Якім... Якім...—як на зло забыла яго па бацьку Вольга Аляксееўна.

— Майсеевіч—ха-ха... Вось якраз даўно,—забылі нават, як і па бацьку зваць—ха-ха.

Ён рагатнуў два разы дробненькім кароткім рогатам. Голас у яго быў ня грубы і ня дужы, а гаварыў ён хутка, але выразна.

Вольгу Аляксееўну раззлавала трохі яе забытнасць. Словы Вокалава-Кулака яна думала адпарыраваць тым, што нават не забылася як клікаць, а выйшла зусім наадварот. Але трэ‘ было вытрымаць і не паказаць, што яе ўкалола.

— Дык вось, Якім Майсеевіч, я зусім не забыла, як зваць вашага бацьку, гэта папершае, а падругое, я мысьлю, што час дню і яснае надвор‘е нісколькі не перашкодзяць гутарцы на чыстым паветры.

— На жаль, вы папярэдзілі мяне сваёй прапановай, і я вам падначальваюся.

— Вы падначальваецеся?.. Дэйуна чудзь ад вас.

— Як хочаце, так і лічэце,—толькі я сказаў тое, што ў думках было.

Вольга Аляксееўна ўсталала. За ёю пасъледваў Вокалаў-Кулак.

— Пажадаю зьвярнуцца хутка з усёпажыраочым апэтытам,—крыкнуў ім уздагон попік.

— І з добрымі вынікамі,—дадала мысьльёва Вольга Аляксееўна.

Апынуўшыся на дварэ, яна адразу ўзяла быка за рогі. Сваёй прапановай прадаць усё, ад саме маладое авечкі да млына і астатніх будынкаў, яна ап‘яніла вопытнага майстра гандлёвых спраў, і ён супроць звычаю шчыра прызнаўся ў гэтym.

— Якая-ж прычына вас прымушае, дарагая Вольга Аляксееўна, рашыцца на такі крок, дадаю, вельмі важны ў жыцці чалавека.

— Пакуль ня зробім справы, Якім Майсеевіч, я маўчу, як рыба. Ведайце толькі адно: я прадаю ўсё, усё... Потым, калі мы спынімся на суме і калі я атрымаю задатак, а гроши будуць ляжаць на стале каля вас, мы будзем гутарыць. Да-даткова—ад вас будзе залежаць тады, колькі лішніх рублёў ці чырвонцаў застанецца з агульнае сумы ў вашай кішэні. Прызнайцеся—добрая прапанова?

— Адным словам, нехта з нейкім нешта неяк—разумею,—жартліва ахарактарызаваў ён прачанову Вольгі Аляксееўны.

— Вось іменна, нехта з нейкім,—з адзеньнем жарту, але ўпаўне сур'ёзна падчыркнула яна першыя яго слова.

— Нічога не паробіш... Я згодзен. Цана!—адрэзаў раптам Вокалаў-Кулак, і Вольга Аляксееўна неяк спалохалася таго, што ён так хутка згадзіўся.

— Толькі перад гэтым адно маленькае запытаньне... Як зъмянілася з мінулага году гаспадарка, маемасьць... Ну, будынкі, быдла і ўся астатнія дробязь?

— Магу запэўніць, што ўсё цэла. Нязначныя зъмены, праўда, ёсьць, напрыклад: кароў зараз не дзесяцера, а два наццацера, дававілася двое цялят; авечак—ня трывцаць штук, а сорак, сывіней—ня дзеяць, а чатырнаццаць, коні тыя-ж. Уся будоўля на старым мейсцы... Млын пабывалешняму кіча вас, Якім Майсеевіч. Вось і ўсё. Зъмен асаблівых, як бачыце, няма. Дадаю: усё, што ў будынках—ваша,—мне засцяцца толькі маё адзеньне ды дробныя рэчы туалетнага парадку, а каб усё гэта запакаваць і ўзяць з сабою, я бяру адзін чамаданчык. Спадзяюся, што вы яшчэ не пакрыўдзіліся за маю літасьць к вам.

Сур'ёзныя рэчы яна гаварыла жартлівым лёгкім тонам, бо адчувала, што толькі гэтак яна зможа давесці да канца справу. Сур'ёзна ў яе ня выйшла-б з гэтым хітрым чалавекам.

— Я веру вам. Цана...

Пра брата ён нічога ня пытаўся, бо ўжо ведаў, і такім чынам сямейнае пытаньне скасавалася.

— Дзесяць з паловай тысяч... Толькі для вас такая цана. Якім-жа было зьдзіўленыне Вольгі Аляксееўны, калі Вокалаў-Кулак весела ашчэрый зубы і бяз усякага гандлю і спрэчак працягнуў руку.

— Задатак можна зараз?

Недарма так хутка згадзіўся Вокалаў-Кулак: фальварак каштаваў ня менш за 15 тысячаў; аднэй пакаёвай маемасьці было на тысячи.

Вольга Аляксееўна ня прыкметіла, адкуль ён дастаў, та-кімі былі яго рухі, туга набіты бумажнік, перавязаны цесна тоненъкаю гумялясткаю, і адлічыў пяцьдзесят чырвонцаў. Так на дзіва хутка і нечакана—лёгка, як плюнуль, адбылося ўсё, што яна ўздыхнула з нейкім шкадаваньнем, але радасна.

— Вам распіску за задатак?

— Памілуйце... Я вас ведаў яшчэ зусім маленькаю, вось такою дзяўчынкаю.

— Як хочаце?

— Вольга Аляксееўна, адну крышачку,—нейкая кволасьць прасьлізнула ў яго словах, але ён скончыў:—валюта сумы?.. Чырвонцы, савецкія ці царскія?

— І тымі, і тымі можна. А яшчэ лепш—частку тымі, а частку другімі.

Пасъля гэтага яны ўмовіліся сустрэцца ў прысутнасці трэцяе асобы. Вокалаў-Кулак лічыў, што ў якасці съведкі і для напісання акту ім згодзіцца за вядомую суму адзін з быўших чыноўнікаў быўшае губарнатарскае канцылярыі, які жыве зараз у горадзе і жывіцца з прыватнае юрыдычнае практикі. Там ён (Вокалаў-Кулак) атрымае распіску Вольгі Аляксееўны, а ёй перадасьць гроши. Дзень назначылі аж у ту ю сераду, роўна праз дзесяць дзён.

Перад тым, як пайсьці ў хату, Вольга Аляксееўна папярэдзіла Вокалава-Кулака, што—перад усімі людзьмі—яна нічога яму не прадавала, а ён нічога ня купляў. Узяты толькі ў арэнду адзін вадзяны млын.

Прайшло ня больш за гадзіну. На стале папа за час іх адсутнасці адбылося сапраўдане „перастварэнне съвету“. Увесел ён быў застаноўлены пляжкамі, шклянкамі, талеркамі, кілішкамі, закладзены хлебам, перапечкамі, відэльцамі, нажамі. Прыйменае відовішча прымусіла весела адгукнуцца ўвайшоўших на добрую гасціннасць „ласкавага бацюшкі і яго гаспадын“.

— Бацюшка, не забудзьце... Магарыч будзем піць.

— Уладзілі?

— Чаму-ж бы і не? Млын, здаецца, не такое ўжо і вялікае прадпрыемства.

— Ну, і слава богу... А я, прызнаща вам, каб не асудзілі, палуднаваць захацеў. Прашу, дарагі госьцікі, рэдка бываеце.

14. У загадчыка народому.

Сяргей значна перайначаў з пераездам бацькі ў сяло Баброк. Калі раней ён увесь адданы быў піанэрскай і культ-асьветнай працы, дык цяпер да гэтага далучылася яшчэ нешта. Раней работа захапляла яго, і цэлья дні праходзілі ў арганізаціі атраду, у выданьні насыценгазеты ці ў падрыхтоўцы эксп-

курсіі. І рабоце аддаваўся ён з усім палам ні аб чым ня сумуючай маладосьці. З таго часу, як Вольга Аляксееўна пакінула хадзіць у нардом, Сяргей стаў нейкім вялым, забытным. На месцы маладога захаплення самай дробнай справай усталала неяк адразу прыкметна сумная сталасць.

Бацька—стары камуніст Ліпнеўскі—заўважыў гэтую перамену ў сыне. Аднойчы, перадумваючы што-колечы і абмяркоўваючы паводзіны сына, ён сказаў жонцы, што з Сяргеем нешта такое робіцца, што ён аддаліўся ад іх і як-бы пачынае жыць сваім самастойным жыцьцём. Жонка адказала, што і яна бачыць, але хіба тут ёсьць што дзіўнае?

— Чаму-ж ня дзіўнае? Два тыдні таму назад ён выпрасіў у мяне рубля грошай...

— Тут, бацька, нічога асаблівага няма. У сувязі са спектаклем страціў з таварышамі-камсамольцамі...

— Тры дні таму назад у яго кішэні я знайшоў запалкі і парожны пачак з-пад цыгарак.

— Я не прыкмячала, каб ён курыў.

— Тут справа крыху сур'ёзней аbstaiць. Цяпер вось яшчэ наконт гульні з Лёнікам...

— Праўда, раней ён гуляў, і гэта нісколькі не натамяляла яго. Ён кажа, што падрос і пераходзіць у камсамол. Сапрауды, бацька, ён ня можа ўжо быць за няньку Лёніку.

— Справа ня ў тым,—самае галоўнае гэта тое, што ў ім расце нейкая чужая даросласць. Час-ад-часу ён зьдзіўляе мяне сваімі рэдкімі словамі аб такіх рэчах, што... Я проста ня ведаю, якія і меры прыймаць.

— А я думаю—ніякіх мер. Мяркуючы па ўсім, я ў абарону Сяргея. Падумай сам, яму ўжо шаснаццаты год, а ў гэтым узроście некаторыя хлопчыкі пачынаюць фармавацца ў мужчыну.

— Не, маці, гэтым абстрактным аргументам ты мяне не пераканаеш. Факты давай, што заўважыла за ім. Няма?.. А я даў і яшчэ можа знайдуцца.

— Ня ведаю...

— Ня ведаеш, дык няма чаго й гаварыць, а трэба больш глядзець за ім.

Раздражнены Ліпнеўскі скапіў свае паперы і накіраваўся ў нардом.

У той дзень сакратар камсамольскай ячэйкі паведаміў бацьку Сяргея, як бацьку і як сакратара партыйнай ячэйкі, аб нядвохзначнасці ў паводзінах Сяргея. У паведамленыні былі даведзены факты аб цукерках і гульні ў лесе. Пры гэтым камсамолец спыніўся на распуснасці Вольгі Аляксееўны. Намалюваная харектарыстыка апошняе прымусіла задумца бацьку Сяргея. Цяпер ён зразумеў некаторыя дробязі ва ўзаемаадносінах Сяргея з гэтай прывабнай яшчэ маладой жанчынай.

Калі на другі дзень Сяргей запытаўся ў бацькі, як у загадчыка народому, што з хорам, бо ён патрэбен будзе для дзяцячага спектаклю, дык бацька сустрэў яго дапытліва і зорка.

— Наша кіраўніца палічыла, мусіць, што досыць ужо кіраваць хорам, а час заняцца якім іншымі справамі.

Яго адказ быў просты і рэзкі.

— Тата, але нам патрэбен хор для дзяцей. Я прашу цябе даць дазвол схадзіць к Вользе Аляксееўне і ад імя загадчыка народому папрасіць прыходзіць часцей займацца з хорам.

Нейкая думка прабегла ў галаве старога Ліпнёўскага.

— А ты ўпэўнен, што яна прыдзе, калі ты яе папросіш?

— Я думаю.

У адказе сына Ліпнёўскі-бацька заўважыў пасыпешную радасць, а на твары вясёлу перамену.

— Калі ты ўпэўнен,—я даю сваю згоду.

Сяргей павярнуўся шпарка ісці. Бацька спыніў яго.

— Толькі вось што, Сяргей... Ты навучыўся, мне здаецца, пры бацьку ненавідзець усіх ворагаў рэвалюцыі і ў першую чаргу буржуяў, як першых і непасрэдных яе ворагаў.

— Чаму ты гэта гаворыш?

— Таму, каб ты ні на адну хвіліну не забыўся, што ўсюды, пад рознай вопраткай і з розным тварам, часта самым найпрыгожым на погляд—лісьлівым, ты можаш сустрэцца з ворагам рэвалюцыі.

— Я ведаю, тата,—няёмка сказаў Сяргей.

— Ідзі.

Гэтая гутарка адбывалася паміж бацькам і сынам у той дзень, калі Сяргей апошні раз хадзіў к Вользе Аляксееўне. Абнадзееным і радасна-весёлым прыйшоў ён тады дадому. Бацька ўважліва запамятаваў яго настрой.

Але Вольга Аляксееўна не зъявілася на другі дзень і на трэці. Ліпненскі як-бы мімаходзь сказаў сыну:

— Кіраўніца хору не паказваецца ў народом. Глядзі, Сяргей, на яскравы прыклад буржуазнасці. Словы гавораць адно, а думкі—зусім іншае. Твая Вольга Аляксееўна сказала, што прыдзе, а між тым няма. Бо ёй ня цікава прыходзіць. Яна пазбаўлена правоў тымі мужыкамі, якіх некалі прыгнітаў яе бацька. А ты хочаш, каб яна працавала на карысць іх.

— Яна ня прышла з-за хаўтураў... Можа заўтра ці пасьля-заўтра яна правядзе съпёўку.

— Дарэмна думаеш, Сяргей. Лепш пакінь.

Камуніст Ліпненскі быў праў. Ня было ў народом Вольгі Аляксееўны і пасьля хаўтураў. Дзень зъмяняўся ноччу, зноў заступаў дзень і адыйходзіў на спакой, а хор зъбіраўся кожнага разу на съпёўкі і займаўся без кіраўніцы.

Сяргей вяла прыймаў удзел.

У адносіне да ўсіх работы зъявілася нехлапечая раздраж-ненасць, задуменнасць і часамі маркотная турбота.

(Працяг будзе ў наступным нумары)

Аркадзь Моркаўка

* * *

Завівайцесь, дымы заводаў,
На прасторы ў гнуткія вузлы,—
Мне вясковага жыцьця ня шкода,
Мне ня шкода лапця з вузкіх лык.
Вы—сьцягі нястрымнае пагоні
Па щасльівы дзень у іншы век.
Ня сумуйце-ж так, шнуры-загоны,—
Карабель другі між дэён плавіве.
Не праклён, а прады творчай шаты
Дзенъ убераць у зялёны шоўк,
І сажне другім сярпом араты
Шмат зярнят і шмат пяшчотных сноў.
Там, дзе пырнік павуцінем стыне
І сціскаюць поле рукі меж—
Прыплывуць мо' з караблямі тымі
Не каляды, а вясна к зіме...
Мне вясковага жыцьця ня шкода,
Мне ня шкода лапця з вузкіх лык,—
Завівайцесь, дымы заводаў,
На прасторы ў гнуткія вузлы!

* * *

Расчыняліся, рыпалі дэ́веры.
Сівы дзенъ косы рэдкія плёў.
Разывітацца... далёкая Мэры,
Ці зазвонім зноў чаркамі слоў?
Дагарала, мігалася съвetchка,
Ткаў апошнюю казку рояль.
Не казала: майм будзеш вечна,
Не казаў: будзеш вечна мая.
Каб валос тваіх съветлую пражу
Разывязаць—увесь съвет замяло-б.
Можа музыка й песнія раскажа,
Што аднойчы гарэла, цвіло.
За вакном скамянелыя дрэвы,
А на шкле зацьвіталі сады.
І здавалася, бледная Ева
У садах вышивала съяды.
А на шкле недатканы матылік
І крыштальны куток павука...
... Каб такія вялізныя крыльлі,
Не такая грубая рука.

Е. Пфляумбаум

Музэй рэволюцыі

Праўда—легэнда, ўспамінам—прастор,
ціха складаецца песьня...

Разін Сыцяпан з няўміручым дакорам
з песеннай
Волгі
закрэслен...

Вольныя стэпы, жыцьцёвы разъбег,
радасць бунтарскіх прэлюдый.
Тут Пугачова апошні набег
доўга Узень не забудзе.
Рытмы далёкія пульсам жыцьця
буйна зьевіліся ў парыўнасьць...
Горда-уздымны народніцкі съязг
ўзыняўся
іскрыстасцю
дзіўнай!

Палкае слова—крамяны тэрор,
вочы згароюць ад бліску...
гэта крывава-квядзісты убёр,
бы
недапітая
ласка...

Звон пахавальны стаіўся, бы зрок,
стомлены ў шчасці нэрвовым,
ты урачыста-задумлівым крокам
съведчыш
святую
сурогасць...

Гәрден, Пляханаў—уздымныя дні,

радасна-рытменны подых...

Гэты жывы неабдымны струмок

казку

жыцьцёвасьці

родзіць!

Сінь пераліўная, даль і сънягі,

дзіка-сібірскія съюзы...

Вочы цямнеюць маўклівай агідай,

жорстка

гартуеща

мужнасьць...

Гэткі бліскучы агромністы съвет

ў думна-экстазных жаданьях!

Эх! паспрацацца-б з задорыстым ветрам,

з ветрам

варожага

стану!..

г. Москва, 1928 г. студзень.

інш. кіммілдук — бішкек. П. нацо¹
...жидов миномета²—бішкек
момчото кіммілдук кімнік істег³
уякж
ішкөвнійдікіт
Ісафедо⁴

П. Галавач

Д а с у ж а я

(Апавяданьне)

VII

Цэлую зіму стаіць скованая лёдам рака, блукае ў хмарах зблудзіушае сонца. А як пачнецца вясна, прыгрэе сонца,—народзіцца тады сіла нябачаная ў вады, узыніме рака тады грудзі свае, прапрве лёд і панясецца ў далёкае мора, каб зъмяшацца вадой сваёй у адно з вадзянымі просторамі неабдымнага мора і жыць адным з ім.

У жыцьці Надзіным пачыналася вясна. Э жаданьнем аб вучобе нарадзілася новая сіла, і ўжо ніякая другая сіла не магла заглушыць жаданья вучыцца, спыніць Нядзю ў яе імкненіні да вучобы. Думку аб вучобе яна вынасіла ў сэрцы сваім затаёна, не гаворачы нікому з тых часоў, як пакінула школу калісь у мястэчку і да сёнешніх дзён. І цяпер жыла аднай толькі гэтаю думкай.

З вечара ў Язэпавай хаце доўга гарэў на комінку корч. Даўно ўжо спала сям'я, а Надзяя на заслончыку пераглядала бялізну сваю, вонратку, лапіла, дзе трэба было, і складала ўсё ў адну клунку, каб заўтра з самага ранняня быць гатовай у далёку дарогу рабфакаўскую.

Лягla позна, але ня спалася. Дый хіба магла яна спаць у такі час, калі ведала, што заўтра едзе ў дарогу, што заўтра будзе ў мэты, да якой столькі імкнулася.

Ляжыць на ложку Нядзяя, жмурыць вочы, успамінае, як ехала з такім вось самым жаданьнем, з такой надзеяй у сэмінарью і такжа ўпэўнена была тады, што будзе вучыцца; успамінае, як балюча, крыўдна было варочацца дамоў, але зараз ня было, як тады, трывожнай думкі, а была цвёрдая ўпэўненасць—паеду і буду вучыцца.

Спрабавала задаваць сабе пытаныне: а што, як і зараз ня прымуць, як тады? І на гэта пытаныне ўсплываў гатовы адказ: „Не, так ня можа быць зараз, ня тыя часы. Не малакроўная я. Mary работадзь, значыць, і вучыцца змагу. Не паеду назад, што-б ні было. Цяпер ня тыя часы, ня тыя, ня тыя”...

І ўжо ўяўляла сябе ў цягніку, потым у нейкім незнаёмым вялізным пакоі сярод незнаёмых людзей, і ад уяўленыя захаплялася радасцю, нязнанай да гэтага.

Ужо даўно прапелі пеўні. Ад надышоўшага ранняя пасвятлела ў хаце. Заварушылася на ложку маці, устае.

„Трэба ўставаць. Скажу, што еду, папрашчаюся і пайду”. Уставаў ужо і бацька.

Надзя хуценька ўзынялася, апранулася. Рабіла ўсё моўчкі. Моўчкі ладзіла маці ля печы, зьдзіўлена пазірала на клунак на лаўцы, на Нядзю, мерылася спытаць нешта. Бацька хмурны ціха ладзіў хамут.

Усім хадзелася загаварыць, і ўсе, пакуль што, маўчалі, чакалі, хто першы пачне.

— Ці ёсьць, мама, сала яшчэ, я на дарогу ўездаю хочу.

— На дарогу? Куды-ж гэта ты?

— Я сёньня еду ў Менск, вучыцца.

У мацеры левая рука мэханічна адшукала ў камешніку ёмку, патрымала і паставіла зноў. Бацька адклаў хамут ад сябе і ня кратайцца з месца. Разам запыталі.

— Чаму-ж раней нічога не казала?

— А што казаць яшчэ, хіба ня ведалі, што хочу вучыцца?

— Ведалі. Хто ведаў? Ты-ж, як мармолъ той, ходзіш, дома ні слова. Куды гэта ты паедзеш у такі час, прапасці?

— Пачакала-б трохі...

— Годзе чакаць, насядзелася дома. Можна ехаць зараз, дык і еду, не прападу, цэла буду.

Бацька з лаўкі ўстаў, парываецца нешта казаць, а язык не варочаецца. Маці няўпэўнена адгаварвае.

— Хоць-бы-ж пачакала трохі, мо' ў мястэчка зьезьдзілі-б, грошай-бы далі.

— Некалі чакаць, ужо й так позна. А гроши ня трэба, заеду, не прападу, не маленькая.

Нэрвуючыся, завязала клунку, апранулася, як у дарогу. Бацька нярухома стаяў на адным мейсцы.

— У такую пару ехаць! Прапасьці! Голад-жа, грошай няма... Куды гэта ты надумалася? Ня пушчу, не паедзеш ты вікуды!..

— Вучыцца паеду, сказала раз і годзе, не маленькая.

Узяла клунку на руку, падыішла да мацеры.

— Дык іду я, папрашчаймася, мама,

Маці ахапіла за шыю, заплакала, запрычытала словамі.

— Пачакала-б, дачушка, хоць трохі яшчэ, куды-ж гэта ў людзі пойдзеш адна, як кол голая. Прападзеш, застанься.

— Не паедзе яна нікуды, бацькоў ня пытаала...

Падыішла да бацькі.

— Не паедзеш, кажу я, сядзі дома, пасъпееш яшчэ.

Голос нерашучы дрыжачы.

Моўчкі глянула на бацьку, пакланілася і пайшла з хаты.

— Сказала, еду — значыць еду, не затримаецце сілай. Няма чаго чакаць, седзячы дома. А паеду — эноў хутка дома буду, не загіну.

VIII

У памяшканьні УАНА цесна, душна ад людзей. Адны моўчкі ля стала стаяць і вачмі памутнелымі сочаяць за паперамі, ходзячымі ад стала да стала. Другія, звяялыя ад духаты, сядзяць на лаўках, хто-кольвец бяз усякага сэнсу між людзей ходзіць у пакой цесным узад і ўперад.

Надзяя з клункай падыішла да стала, падала паперы. Як давала паперы, зьмечіла на сабе ўважлівы погляд з лаўкі мужчыны. Апрануты ў чорнае, на шапцы значок нейкі.

— Камандзіроўку ў рабфак мне дайце. Уком пасылае, вось дакумэнты.

Узяў дакумэнты чалавек, пагортай, падумаў.

— Праз гадзіну зойдзяце атрымаць.

Каб не чакаць дарэмна цэлую гадзіну, пайшла на станцыю праведаць, колькі каштуе білет. Па дарозе разгарнула пачку тысяч, пералічыла. На вакзале, паміж съпячых на падлозе, прыйшла да касы, пастукала ў вакенца.

— Колькі білет да Менску?

— 29 тысяч.

— 29 тысяч?!

І адыйшла. Бяз слова, ні на кога ня гледзячы, выйшла на вуліцу.

„Дык як-жа гэта, дзе-ж узяць чатыры тысячы?“

Калі адыйшла за двор вакзальны, успомніла, што час ужо ісъді за дакумэнтамі. Парашыла ў УАНА папрасіць і грошай.

У памяшканыні УАНА было ўсё так-жа цесна, душна. На лаўцы сядзеў той, з значком. Нядзя щіха падыйшла да стала, і калі ўзяла ў руку дакумэнты, щіха, каб ня чулі другія, запытала:

— Дзе-б дастаць чатыры тысячы? Мне ячэйка 25 тысяч сабрала, а білет 29 каштую. Я прашу вас, хай УАНА дасьць...

Паківаў галавой.

— Няма. Ня можам даць. Наступны хто?

— Дык як-жа будзе? Таварыш, я-ж не змагу паехаць. Сваіх я ня мела, мне ячэйка сабрала 25 тысяч, а прашу ўсяго чатыры. Не магу-ж я з-за гэтага назад ісъді за шэсцьдзесят вёрст.

— Хоць і адну прасцеце, дык няма. Ня можам даць.

Адвярнуўся, пачаў гаварыць з другімі.

— Таварыш, я прашу, зразумейце...

— Не, не, не магу, ня ведаю я нічога.

Яшчэ некалькі сэкунд стаяла на мейсцы. У яе пільна ўглядаўся ўсё той-же мужчына з значком. Потым съдзінула ў жмені нязгорнутыя дакумэнты, адыйшла да дзвіярэй, спынілася. Мужчына з значком узьняўся з лаўкі, падыйшоў, пачаў пытацца, куды едзе, чаго.

— Я сам у Москве вучуся, калега, значыцца. Я і вучуся, і служу, інакш не пражыць студэнту... Вам ўсё роўна, дзе вучыцца,—у Москве ці ў Менску. Без знаёмых, без дапамогі вам не пражыць, а ў нас адна сям'я, мы прымем вас у калектыв студэнцкі, едзьце з намі. Я памагу купіць білет і, там жыць як будзеце, змагу памагаці, я многа зарабляю, лічыцца ня будзем.

Надзя пазірала на яго, нічога не разумеючы, ня ведала, што адказваць, дзякавала. А ён не адставаў.

— Вы падумайце, у чужы горад, ні аднае души знаёмых з студэнтаў, бяз хлеба, без кватэры. А ў Москве мы, як землякі, жыць будзем.

— Дзякую. Я ня ведаю яшчэ, ці ехаць наогул куды.
У Менск я камандзіроўку ўзяла.

Гэта ня важна, мы ўстроім. Вы з вячэрнім едзеце?

— З вячэрнім.

— Я буду чакаць вас, падумайце. З землякамі добра будзе.

— Дзякую.

І не магла зразумець, чаго ён такі добры, чаму, першы раз бачачы яе, прапануе ехаць разам, абяцае дапамогу. Гэта зъдзівіла яе. Каб не стаяць больш, выйшла на двор. За дзьвярыма падыйшоў да яе другі, у скураной тужурцы.

— Вы вучыцца едзеце? Я стаяў побач, як вы прасілі на дарогу. Даць яны ня могуць, многія просяць. Вось вазьмеце ў мяне чатыры тысячы.

Гаварыў проста, шчыра, але і гэтая слова зъдзівілі яе.

— Навошта, дзякую. Я з дому як-колівч дастану, у знаёмых.

— Не дастанеце дома, калі ячэйка зъбірала дапамогу.

Вазьмеце, на такое дзела, як вучыцца, ня трэба сароміцца, а ў мяне гроши ёсьць, я на заводзе працую. Сам быў у таких пераплётах, ведаю.

Усъміхнуўся за словамі простай добрай усъмешкай, і Надзя ўзяла гроши, аддзялкавала. А ён нібы засароміўся, што мала даў.

— Няма за што дзякаваць. Каб чужы хто памог, а я свой чалавек, сам усё гэта ведаю, езьдзіў па сьвету. Ды сколькі тут грошай... Заедзеце, вучэцеся добра.

Папрашчаліся. Яшчэ раз падзялкавала Надзя.

Падыходзіла да вакзалу, калі зъмечіла ідулага настурч мужчину з значком. Ішоў усъміхаючыся.

— Ну што, надумалі? Паедзем? Ведаце, я сам аб гэтым яшчэ думаў. Вы можа пужаецеся? ці саромеецеся? Гэта глупства. Я ўжо ўсё абдумаў. Пакуль знайдзем вам работу, я дапамагу і будзеце вучыцца і жыць. Сам я гэта ўжо ўсё перажыў і прапаную, як калегу свайму.

— Дзякую, не магу я гэтага зрабіць, я парашыла ў Менск ехаць.

— Шкода, вельмі шкода, а я так-бы быў рад. Усё-ж землякі.

— Дзякую.

Адвярнуўся і, паціху пасывістваючы, адыйшоў. Як кранулася ісці, счула за сабой яго слова.

— Вось дура нейкая, не разумее.

IX

Зыкнуў, бразнуў стальлю-чугуном цягнік, уздрыгнуў ад натугі, крануўся, і паплылі насустреч Надзі палі, лес, хмары, слупы, звязаныя дротам. Паціху дрыжэй вагон, наганяў дрымоту, нараджаў нейкі, невядомы да гэтага, настрой, пачуцьё адзіноцтва поўнага. Надзяя прыліпла да шыбы вакна вагоннага, твар рукамі схавала і, гледзячы, як беглі насустреч лес, слупы, як плыла назад зямля, хацела адгадаць, што будзе з ёю заўтра. Унізе пад вагонам ціха гаманілі колы з рэльсамі, і ў гамонцы іхнай чула Надзяя бадзёрачае, абнадзеіваючае нешта.

Доўга ехала так, не адрываючыся ад вакна, нішто не парушала яе напружанага ўзынятага настрою.

На другой лаве, насупроць Надзі, сядзіць яе год дзячына, хусткай галаву заматала, абапёрлася на клунку локцем і таксама праз вакно сочыць вачмі за ўсім, што бяжыць насустреч, і за Надзяй сочыць. Надзі хочацца зачапіць яе, хочацца падзяліцца з ёю радасцю.

— Вы далёка куды едзеце?

— У Менск. На рабфаку вучуся там. Была дома лета, а зараз на заняткі.

— А я таксама на рабфак, паступаць.

— Позна-ж ужо.

— Я не магла раней. А мо' прымуць, я так хацела ехаць. І паліліся слова аб мінулым, дамашнім, як нарадзілася жаданье вучыцца, як паехала. Гаварылі абедзьве аб адным. У абедзьвях так багата агульнага. Усё выказалі друг другу. Незнамыя яшчэ гадзіну таму назад, зараз адчулі ў сабе блізкіх сяброў, адна аб другой ужо ўсё ведалі.

— Мяне Жэнай завуць.

— А мяне Надзяй.

Нясыціхающим раўчуком ліоцца слова цёплыя, бліzkія, знаёмыя. У абедзьвях адно і тое-ж жыцьцё дома, адны жаданні, імкненні, надзеі.

— Ня было ячэйкі ў нас, ня ўступіла ў камсамол, а ў Менску мяне яшчэ мала ведаюць.

— Табе трэба быць комсамолкай, гэта наша, сваё.

— Уступлю гэтай зімой.

Ужо блізка Менск, апошнююю станцыю праехалі. Зъмяркаецца.

— У цябе ёсьць хто ў Менску?

— Нікога няма. Ня ведаю я, куды і зайсьці сёньня, начаваць дзе.

— Ты аб гэтым і не кажы, Надзя, у мяне цётка ёсьць, я на кватэры ў яе, заедзэм і будзем спаць.

— А ці-ж прыемна ёй будзе гэта?

— А што ёй, хіба хату зъядзім? Хопіць мейсца.

— Яно так, але ці знайду я сабе хутка кватэру? Вось чаго баюся.

— Энайдзеш. Прымуць—і ў інтэрнат, а да гэтага разам будзем.

Выйшлі з цягніка. Ціскаючыся, прайшлі на вуліцу. Камень, камень і камень усюды. Цёмныя дамы-грамадзіны з бакоў вуліцы, цёмная і сама вуліца, міргае лямпачкамі-газынічкамі з съцен хатніх. У Надзі сэрца съціснулася ў маленъкі камочак, пужліва стукае ў грудзёх, і сама яна адчувае сябе камячком маленъкім, няпрыкметным. І ў Жэні так.

— Ужо трэці раз прыяжджаю сюды, а як зълезу з цягніка, увайду сюды, дык і здаецца, што вось-вось нешта расьцісне мяне.

— І мне страшна...

„Мо' і мяне расьцісне тут, хто ведае. На рыск я паехала сюды адна, без усяго. Ці-ж я змагу пражыць?

... Страшна, ня ведаю чаму так. Я ніколі нідзе ня была“.

Цётка Жэні мела ў горадзе невялічкую краму, распачынала гандаль, жыла багата. Жэню спаткала праста. Павіталася і зъдзіўлена зірнула на Надзю, потым на Жэню, поглядам спытала.

— А гэта хто такая?

— Гэта таварышка мая, паступаць прыехала.

Цётка працягнула Надзі пальцы, глянула на яе яшчэ раз, праказала расьцягнута, нібы так сабе:

— Панаучайце... хутка вы вельмі здрожыліся...

А ў Надзі ад слоў гэтых і ад погляду цёткі адразу ў камячок згарнулася радасць, нарадзілася жаданьне ўцячы адсюль.

Спалі абедзьве на адным ложку. Пасьля дарогі спалася добра, і праснудлася Надзя толькі, як застукалі за съцянай талеркамі і пачуўся говар.

— Жэня прыехала?

— І сяброўку з сабой прывезла. Добра, што сама жыве, дык яшчэ й сябровак пачынае вазіць. У мяне не заежджы дом, трэба ведаць гэта.

Надзя чула гэтая слова, і крыўда вялікая поўніла сэрца. У галаве пасыпвала думка.

„Устану, апрануся і пайду адсюль, мо' знайду дзе начаваць“.

І як напіліся чаю, Надзя ўзьдзела на руку клунку.

— Навошта ты бярэш яе? Хай ляжыць, начаваць-жа тут усё роўна будзем.

— Не, я да знаёмых студэнтаў зайду (эмансія). Дзякую за квартэру.

Зноў гаспадыня падала пальцы пры прашчаныні. Жэні выйшла правесыці.

— Нашто ты клунку ўзяла? Ці-ж будзеш з ёй хадзіць?

— Нічога. Я адразу да знаёмых. У вас нельга начаваць, навошта турбаваць цётку.

— А якія гэта турботы? Хата цэла будзе. Ці мала ў нас дома людзей начуе? Прыходзь і жыві.

— Гэта дома, а ў горадзе людзі ня тыя, цесна тут. Я ў знаёмых студэнтаў пераначую, пакуль інтэрнат дадудь. Падзякую цётцы за кватэру, а то ня было-б дзе й прытуліцца ноччу.

X

У канцэлярыі рабфаку Надзі сказалі.

— Вы надта спазынліся, усе мейсцы запоўнены. Але схадзецце да дэкану рабфаку, да профэсара, пагаварэце з ім.

Моўчкі выслухала, ні слова ня кажучы, выйшла. Больлю сціскала галаву думка.

„Э дому чуць вырвалася, грашмі ячэйка дапамагла, усё, каб вучыцца, а тут позна. Як ня прымуць, што-ж тады? Без кватэры, без капейкі грошай“.

Назаўтра дэкан рабфаку, старык-профэсар, уважліва выслухаў.

— Думаецце, адна вы? Багата так едуць, шмат ужо прынялі. А вы вельмі позна, ходзь-бы трохі раней, тады-б... А то-ж вельмі позна. Ня можам прыняць, вы ня зможаце дагнаць курсу. Адкладзецце на наступны год.

У Надзіі вакол сэрца наматвалася і կрыўда і злосць.

— Адкласці? А вы ведаецце, як лёгка мне гэта зрабіць, як лёгка было вырваша з дому? Чаму аб гэтым ня пытаеце? Раней я не магла вучыцца, а зараз рабфакі для нас збудаваны, я павінна вучыцца ў рабфаку, а не адкласці.

— Ведаю, што рабфак для вас, таварыш, вы будзеце вучыцца ў ім, але позна ў гэтым годзе, нельга прыняць.

— А я кажу, што налета мне яшчэ пазыней будзе, не магу адкласці, не паеду назад.

Захацелася ўсё-усё выказаць гэтаму чалавеку, каб ён зразумеў яе жаданьне, каб дапамог. І, перабіваючыся ад хвальяння, баючыся не сказаць усяго, гаварыла яму:

— ... Дома нікога пісьменнага, адна на ўсю вёску пісьменная дзяяўчына. Я настаўніцам бялізну мыла, грады палола, каб толькі вучыцца. У сэмінарью ня прынялі, малакроўная я была. Зараз я парашыла сваё ўзяць, за мяне ячэйка, ячэйка паслала, грошай на дарогу ячэйка сабрала, каб вучылася я, а не назад ехала. Бацькоў, усяго ачуралася з-за гэтага... Зараз нічога ня маю, ні грошай, ні кватэры і назад не паеду!

Слухаў, углядаўся ў яе. Ківаў галавою.

— Ну, добра, добра. Мы ўсё магчымае зробім, хоць позна, вельмі позна ўжо. Зробім як-кольвец. Я параюся з прэзыдыумам, зайдзеце праз дзень, пакуль я дагаваруся.

Словы — „мы ўсё магчымае зробім“ — зарадзілі ўпэўненасць.

„Немагчымага няма нічога. Усё можа зрабіць чалавек, калі захоча, усяго можа дасягнуць“.

Думала гэтак Надзяя і не магла ўявіць сябе едучай дадому, ня прынятай у рабфак.

Прайшоў цэлы дзень яшчэ. У трэці раз прыйшла ў сад на знаёмую лаўку. Перамагаў сон, але спаць легчы пакуль нельга было, у саду было багата людзей, і ночы ў саду на лаўцы доўгія, марудныя.

Пайшла па вуліцы. Ідуchy, хацела адгадаць сваё заўтрашніе, забыцца на мінулае, на сёнешніе. На вуліцы было цёмна, мала людзей. Вялізныя дамы, аблезлія, задрыпаныя, глядзелі на вуліцу пабітымі вокнамі. Холадам неслася з іх, ад пабітых вокан, ад съцен аблезлых, высокіх веяла жудасцю. Страшна рабілася, калі ўяўляла сябе адну ў горадзе.

Сярдзітае жыцьцё ў горадзе, цяжкае, ня любіць слабых горад,—завалачэ, расплюшчыць, съціснуўшы ў каменных грамадах сваіх. Кожнага съцісніне, зробіць напружаным жыцьцё кожнага.

А вуліца рабілася цямнейшай, і здавалася, што з-за кожнага рогу дому, з-за кожнае брамы выглядае нехта страшны, злосны, мерыцца скапіць кожнага, хто забрыдзе туды.

Вярнулася ў сад.

Сядзела на лаўцы, абапёршыся на сваю неадлучную клунку, харчы, адзежу і пасыцель. Стомленасць і позыні час параджалі жаданыне легчы, выпрасташа і моцна заснудзі.

Драмала. Угары над галавою ціха-ціха шапацела лісьце дрэў, поўзаў ціхі, роўны гул. І здалося Надзі, што сядзіць яна ў сябе дома, у лесе за каровамі і слухае, як гамоніць луг, як ласкава шэпчуць лісьцем алешыны ёй пра радасць дальнюю. Шэпт лісьцёвы і гул ціхі, роўны параджалі спакой, дава і магчымасць абдумаць сваё становішча. І з думамі роўнымі зьявілася рагучасць цвёрдая ўсё зрабіць,—а засташа тут і вучыцца.

Цемра. Угары паўзуть цёмныя васеньнія хмары. Хмары сыплюць дробным частым дажджом. Нікога ў саду. Ад дажджу і наляцеўшага ветру мацней загуло ў гары, мацнейшым зрабіўся шэпт лісьця, адна за другой началі падаць з дрэва на зямлю, на Надзю буйныя вадзяныя краплі. Краплі праймалі насекроў тонкую вопратку, і з кожнай крапляй уздрыгвала Надзяя. А ўгары начало шаптаць лісьце нешта сумнае, напомніла Надзі яе маленства халоднае, мокрае ўвосень у лесе, і ў шапаценыне лісьця ўпляліся думкамі вобразы перажытага цяжкага дзяцінства. Дождж ня съціхаў. Э дрэў ўсё часьцей і часьцей тоўстымі краплямі падала вада, і загэтым раз-по-разу дрож ахапляла цела.

Успомніла, што недалёка, на сярэдзіне саду, ёсьць будка-крама, дзе пад стрэхай можна скавацца ад дажджу. Пайшла туды.

Доўга, без канца доўга цягненца ў саду ноч. Хочацца спаць і нельга заснудзі. Халодна. Трэба альбо хадзіць, тады цяплей будзе, альбо легчы, скурчышыся на дошках ля дзівярэй будкі, і старацца сагрэцца. Скурчылася, прытуліўшыся да дащчанай съцяны, дыхае сабе ў запузуху, каб сагрэць сябе, і

ўяўляе, як прамерзьне за нач і будзе доўга дрыжэць заўтра раніцою. Цяплыня агортвала цела, сон браў сваё, а ў галаве ўсё маячыла думка аб заўтрашнім.

Раніцою, узняўшыся чуць съвет, доўга хадзіла Надзяя па вуліцы, сагравалася, доўга сядзела ў саду на лаўцы, пакуль пайшла зноў да дэкана.

У пакоі з дэканам сядзеў яшчэ адзін. Увайшла і бяз слоў стала ля стала.

— Сядайце. Ну, можам парадаваць вас. Доўга раіліся, як зрабіць, і парашылі прыніць вас. Трэба будзе падцягнуцца, да-гнаць курс свой. А цяпер ідзеце работаць. Я скажу, каб дзяўчата далі вам мейсца ў інтэрнаце. Цесна ў нас там, але якољьвеч разьмесцім і вас.

Вечарам з дзяўчынай, з якой за дэень пазнаёмілася, прыйшла ў пакой інтэрнату. Невялікі. Ля съцен і ўсяродку адзін ля другога ложкі. У пакоі цесна, душна. Насустрач узняліся дзяўчата, загаманілі.

— Вось тут яе зьмесцім, бліжэй да печы, а Марусю да дэзвярэй трохі—і абедзвюм добра будзе.

Адкуль-та з'явіліся козлы, тры дошкі, салома, а праз дзесяць хвілін, побач з другімі, ложак новы.

— Вось і ўсё, пачынай жыць пабуржуйскаму.

— Ха-ха-ха!

І хацелася Надзі сымяцца без канца, хацелася аддзяка-ваць чым-кољвеч таварышак, сказаць ім багата-багата добра-га, ад сэруда.

XI

Гора ўсё можна выплакаць, можна съмехам рассыпаш яго, можна выпяць песьнямі, можна згубіць па старонках у кнігах.

Надзяя прышла ўзлаванай. Кінула кнігі на ложак, лягла, рукі пад голаў. Погляд упіўся ў адну крапку на столі. Не хацелі очы аглядаць пакою. Ведала, што на воках кнігі, сышткі, што ля ног яе тумбачка, дзе часам хлеб ляжыць, а зараз засохшыя крошкі. А ад усяго пакою аддае холадам, пустэчай—ад абадраных съцен, аблупленай столі, разьбітай шыбы ў вакне.

Пустэча, пустэча заўсёдышняя, і хоча яна зарадзіцца ў души, часамі пробуе.

— Ха-ха-ха!

Таварышкі глянулі на Надзю.

— Ты чаго гэта?

— Так сабе.

І зноў з поўгадзіны ўсе маўчаць.

— А ведаецце, чаго мне хочацца сёньня?

— Ну?

Сыраквашы міску з бульбай, парапай, або варыва ды хлеба скібу... Э-э-х!

— Бач чаго захацела! Таму і съмлялася?

— Не.

— А чаго-ж?

— Я ўрокаў шукала сёньня.

— Ого! Сама шыбка граматная, урокі даваць сабралася.

— А чаму-ж, рабфак канчую... Зайшла да аднаго нэпмана, тоўсты, чудзь дыхае, два сынкі здарашы. Я аб уроках спытала, а ён чай пасадзіў піць, добрыя які, ды распытвае ўсё. Як жывяць?—пытае, а я яму: велікалепна. Як з харчамі? Добра, кажу, хлеб сувежы заўсёды, чорствага ня бывае. А чаму? А таму, што не паспывае зачарствець. Пачаў расказваць, як сам вучыўся, шкадаваць нас, дык я ўзлавала, ды такое з яго запрасіла, што ён аж устаў, а я й кажу: калі шкадуецце, што цяжка нам, дык не шкадуйце плаціць.

— Ха-ха-ха!

— І што-ж?

— Нічога ня выйшла... Есьці хочу.

— Чакай. Сыцёпка пайшоў згаварыцца на станцыю, каб нам далі вагонаў пяць дроў пагрузіць, заробім і зажывём.

Зноў ціха ў пакоі. Кожная з кнігай, з сваімі думкамі цяжкімі, балочымі. Надзяя ведае, што ў куце, на ложку лежучы, кусае зараз сабе губы Ганка да крыві і ўздрыгвае ад болю нутранога. Хворая яна. Да рабфаку на запалкавай фабрыцы работала, ня лепш жыла, а зараз тут. Ведае Надзяя і тое, што пры ўсіх Ганка самая вясёлая дзяўчына. Як пачнуць часам лаяць, зыйшоўшыся, яны ўсё на съвеце, ўсё жыцьцё сваё і вучобу, з-за таго, што няма часам хлеба, што стыпэндыяй пачукоў не пракорміш, тады Ганка пачне апавядыць пра выпадак

які з жыцьця цяжкога чыйго, аб сваім не гаварыла ніколі, ды так апавядзе, што съмяяцца пачынаюць усе і забываюцца на жыцьцё сваё, над цяжкасцямі ў ім съмяяцца.

А зараз Ганка моўчкі ляжыць. Вясёлая яна тады, як усімі апаноўвае смутак.

Надзяя з першага дня да Ганкі пацягнулася. Адразу зыйшліся, блізкія, свае сталі. Зараз Надзяя думае аб ёй.

Ціха. Нехта стукае ў дзвіверы.

— Можна.

— Кацялак у вас, дзяўчаты?

— У тумбачцы, а навошта?

— Гароху купілі, гушчу варыць будзем, запрашаю ў госьці.

— Абавязкова прыдзэм, варэце хутчэй толькі.

Сыценка адна ў пакой з фанеры. Чутна, што робіцца ў суседнім. Там гоман некалькіх хлопцаў разам.

— А патвойму не?

— Не!

— Даўк чаму-ж так, усё-ткі? Учора прадналог завялі, сёньня гандаль вольны, новых буржуяў, а заўтра яны нас і за горла съціснуць.

— Ня пужайся толькі, ня съціснуць.

— А ты не спужаешся? Ты скажы, чаму так? Чаму было гаварыць нам учора аб роўнасьці, а сёньня пладэць буржуяў, плаціць сотні рублёў у месяц спэцам?

— Калі трэба,—заплоцім і тысячу.

— Заплоцім? Разумею... Даўк навошта было гаварыць, замазваць вочы?

— Хто замазваў, калі?

— Мы, самі.

— А ты ня ведаў, што, каб была матар'яльная роўнасьць, трэба мець нешта, на чым-бы строіць яе, а ў нас гола, пуста. Купіць спэца трэба, трэба і плаціць яму. Не заплоцім—машины стаяць будзь, а ты-ж яшчэ не навучыўся ля іх арудаваць. Будзем сваіх мець, купляць іх ня трэ будзе.

Съціхлі.

— Біліся, крычалі, што ўсё пановаму будзе, новае жыцьцё, лепшае, камунізм, а на справе з голаду пухнем самі, абартваныя, усё разбурана...

Нехта стукнуў кулаком па сталу, вылайўся.

— Чаго лаешся, хіба ня так?

— Ды ня лаяць цябе трэба, а... Сталаляі на фронце та-
кіх, паніку наводзіш. Каб хто яшчэ казаў, дык ня крыўдна
было-б, а то свой. Ты, ты сам не гаварыў хіба аб роўнасьці,
аб камунізме, ці мо' цябе абманулі таксама, мо' чакаў, што
новае жыцьцё табе на сподачку паднясуць?

І ліюцца адно за другім слова, здаецца, што парашыў
некта ўсё выказаць, каб нічога ў души не засталося, каб
толькі зразумеў другі.

У словаў ўрываецца разам з сувежым паветрам гамон-
ка вясёлая. Ёй насустроч узыняліся з ложкаў.

— Ну як, што новага?

— Паваявалі, і ня пяць, а цэлых сем вагонаў грузіць да-
юць нам. Заўтра паслья абеду трэба пачаць.

Ганка спрэчкі за съяной слухала, хвалявалася. Зараз
стукнула ў съценку кулаком, закрычала.

— Навіна, таварышы, кіньце спрачацца, сюды хутчэй!

Узынялася з ложку Надзяя.

— І ў мяне навіна. Умову з ЦРК зрабіла, падрад ла-
піць мяшкі ўзяла, гроши ў чырвонцах, за кожны дзесятак.

— Ха-ха-ха! Ну, чым ня жыць? Знай жыві і вучыся.

— І ў мяне навіна. На тым тыдні дадуць нам з фін-
адзелу акладныя лісты разносіць нэпманам. Прыдзем, і вось,
вашай мосьці за сытае існаваньне, каб ня вельмі, сюрприз.

— Сюрпризы разносіць, значыць, будзем.

— Ха-ха-ха!

XII

Па Мачулках папаўзьлі плёткі.

Раніцай ля калодзезя сказала Гарпіна Маланьні:

— Ці ня чула? Прыйехала дачка Язэпава з Менску, больш
двох год, як ня была дома, паходзела, просьценка гэтак
апранута, горш за нашых дзяўчат. Кажа—вучыцца, а хто-ж яе
ведае, там-жа голад такі, і бацькі нічым не памагалі, а трэба-ж
было і пад'есці, і надзець што...

— Дык як-же жыла?

— А хто яе ведае, маладая яна, усяк можа жыць.

— Мо' камуністка яна?

— А то-ж як! І тут-же была з кумсамольцамі...

Словы, кінутыя нібы так сабе, нарадзілі плётку, і паўэла яна па вуліцы, ад прыезбы да прыезбы.

— Шу-шу шу... Язэпава Надзяя ў Менску... без капейкі грошай ухітраецца жыць... Шу-шу-шу... Маладая, здаровая дзеюка, дзе-ж у горадзе такая пражыве бяз гэтага... Шу-шу-шу... А сёняня, як паабедала, дык з-за стала, як нехрысьць, усталася... Такой што, ці-ж дзіва, што да гэтага дайшла, калі ўжо на бога забылася, дык... Шу-шу-шу... Дык кажуць-жа, у іх так і заведзена. Шу-шу-шу... Каб дачка мая так, дык і ў хату яе ня пусьціла-б, адраклася-б ад такое дачкі... Шу-шу-шу...

Коціцца плётка ад хаты да хаты, наматваецца ў кожнай хаце, у кожным куце што-кольвич новае на яе. Расьце клубок, павялічваецца, пагражае заблытаць, задушыць Надзю.

А на загуменыні ў Язэпа, дзе бярвеныне ляжыць, кучкай сабраліся дзяўчаты і хлопцы і ўважліва слухаюць слова Надзіны, з гораду прывезеныя.

— ... Раней ня вучыліся такія, як мы, дый школы такой ня было. Вучылі купцоў ды буржуяў, а зараз трыста чалавек на рабфаку і ўсе ці з гораду, з заводаў, ці з вёсак, як я. І вучаць нас, і стыпэндыю даюць яшчэ, на харчы, а як не хапае, дык зъбяромся—дыша на вакзал дровы грузіць і ці яшчэ якую работу, і жывём.

— У вас усе, мусіць, камуністыя?

— Не, ня ўсе, але як пабудзеш там, дык зробішся камуністым.

— Дружна жывуць... А ў нас, што ні сьвята, дык вечарынка, самагон, і ніводнае вечарынкі ня было бяз бойкі. У тую нядзелю Мікіту галаву разьбілі, а Міцю Мікалаеваму нехта на жом руку парэзаў... Нічога няма ў нас...

— А вы самі чаму нічога ня зробіцэ?

— Дык што-ж мы, ня ведаем нічога, газэт няма.

— Газэт? Дык вы-ж бы падгаварылі Васіля, пайграў-бы вечар адзін на газэты і глядзі на колькі было-б.

— Дык, яй богу-ж, можна так. Васіль згодзіцца, ён з намі лепш, як з другімі, жыве. У суботу давай вечарынку.

— І п'яных нікога на вечарынку.

— Нікога.

Праз два дні сабраўся ў хаце Язэпавай сход. Душна ў хаце, цёмна, цесна, пахне кіслым, пахне дымам табачным.

Надзя ля стала паміж старых. З-за стала сельсаветчык гаворыць сходу:

— Зъбіраецеся вы ўжо колькі раз. Трэба вырашыць, як зрабіць, ці на пасёлкі, ці на хутары пойдзеце?

— Чаго парашаць, парашылі ўжо.

— Вядома, на хутары.

— А хто-ж гэта парашыў, а мо' на пасёлкі?

— Ідзі на пасёлкі.

— І пайду, і ты пойдзеш.

Потым разам хата закрычала, замахала рукамі, загаманіла па куткох, на палацах. У Надзі вочы вугальком на людзей, на сельсаветчыка, выраз твару якога казаў: мне ўсё роўна, што хочаце.

— Ці можна мне сказаць?

— Граждане, слова хоча Надзя Язэпава. Ціха!

— Ціха, ну чаго раскрычаліся?

Надзя пачала гаварыць—стала ціха ў хаце.

— Зямлю ўпарадкаваць ня простая реч. Ня так сабе трэба вырашыць хутар ці пасёлак, а абдумаць. На хутары ты адзін, як кол ў полі, а на пасёлку вас пяцёра, вось і разумей, дзе каму лепей.

— А як-жа патвойму?

— А памойму, табе, дзяцька Яўмен, на пасёлак лепей.

Ззаду закрычаў нехта:

— Наўчы свайго бацьку...

— Наўчу й цябе, ня больш, здаецца, за яго ведаеш.

— А памойму хутар.

— Давай палічым.

Друг супроць дружкі сталі: Надзя з алоўкам і паперай і стары Яўмен. К сталу паперліся ўсе, глядзяць, што будзе.

— ... Чатыры дзесяціны, а выйду я, уся зямля пад бокам... Жыта пасею, бульбы, лёну крыху, як-кольвец і на каня ўзаб'юся.

— Не ўзаб'ешся на каня адзін на хутары. Пажывеш і сыны ў парабкі пойдуть. Ну, колькі ты жыта пасееш? Колькі з дзесяціны зьбярэш? Ну і лічы. Вось на харчы не хапае, прыкупіць трэба, а на каня дзе?

— А ты ўраджай надбаў, нізкі ў цябе.

— Падбаўлю. Ну і глядзі, што-ж?

— Даык як-жа?

— А так, што адзін ніколі каня ня купіш. Калі-ж сойдзеся вы пасёлкам удаваіх хаця, даык лягчэй купіць аднаго каня, а зямлі ў вас—акурат аднаму каню работы. І другое купіць што, памагчы адзін другому.

— А як ня сойдземся?

— Сыйсьдіся можна. Памагаеце-ж вы адзін другому цяпер.

— Даык яно так, чаму не паможаш...

Яўмен стаяў ля стала, вачмі шукаў чагось у хаце.

Ззаду зноў закрычаў нехта.

— Грамацейка! У свой бок падлічыла, за сваё цягне. Па-а-сё-лкі!..

На хутары я больш зъбяру, чым на пасёлку тваім.

— Ну і зъбірай, а мы на пасёлку болей зъбяром.

XIII

Камень на марозе стыне. Холад праз камень у пакой пра-біраецца, і глытае астылы камень цяптыню. Ля группі дня-вальная па пакою сядзіць, падкладае дровы. Як гарашь дро-вы, цёпла, прыемна ля группі, а ноччу будзе холадна ў пасыцелі.

У пакой прыйшла Ганка, моўчкі трохі пастаяла ля печы.

— Сволачы... прасіла кніжак даць, не даюць, а сэмінары падрыхтаваць трэба... А тут халодна... Хутчэй-бы лета зноў, хутчэй-бы адсюль...

— Скора пройдзе зіма, і ня надта лютая яна ўжо.

— Лютая... Каб лютая, даык і зусім-бы прапалі, а яшчэ клапы кусаюць.

— А я супроць клапоў надумала сродак верны.

— Які-ж гэта?

— А вось пабачыце.

Адкінула з ложку падушку, сяньнік. У шчыліны на ложку, дзе кучкамі сядзяць клапы, насыпала пораху, к пораху паднесла запалку.

— Вось так, узарваць іх.

— Фугасам.

Нехта пастукаў у дзіверы.

— Заходзьце.

На ложку з дзірак пыхае полымя язычкамі. У дзьвярах зъдзіўлена спыніўся профэсар, дэкан рабфаку.

— Што гэта вы робіце?

— Ваюем з клапамі. Парылі вадой, нічога не памагае, дык мы порахам іх, ня вытрымаюць, апаліць.

Сеў. Вочы поглядам ловяць твары дзяўчат, углядаеца ў твары іхныя, погляд не адрываеца ад ложкаў, стала. Вочы старыя часта міргаюць.

— Як жывяце вы?

— Велікалепна, толькі халодна трохі, але хутка вясна і сонца будзе ўволю. Ну, а клапы задумалі наведаць нас, дык мы іх, як бачыце, порахам. Весела ў нас, добра.

— Велікалепна?

Пытае зъдзіўлена профэсар.

— Як-жа гэта велікалепна?

Зъдзіўлена на яго пазірае чатыры пары вачэй.

— А што-ж, хіба дрэнна нам? Да рабфаку жылі горш мо цяплей крыху, дык затое гразьней, цямней было, а тут...

Што тут, так і не даказала Надзяя.

Профэсар гаворыць нешта сабе пад нос. Не разумее ён, як такое жыцьцё можна называць велікалепным.

— ...Велікалепна!.. Халодна, десна і... велікалепна. Клапы і велікалепна...

У хату ўвайшла пятая, на стол паклада кавалак чорнага хлеба.

— Ну, павячэраем, купіла цэльых тры хунты хлеба і селядзец.

Шчупае вачмі профэсар хлеб чорны з асьцюкамі, глёукі, пазірае на вясёлыя твары дзяўчат.

— ... Велікалепна... такі хлеб і велікалепна...

— Налета бялейшы будзе, а зараз і гэты добры.

— Налета? А ці варта дзеля налета есьці сёлета хлеб з асьцюкамі?

— Панащаму, варта. Сёньня—горш, затое заўтра—лепей.

І маўчиць профэсар, разъбягаюца вочы ад зъдзіўлення.

— Не разумею, не разумею я, як можна вучыцца ў такіх умовах, трудна мне зразумець гэта, хоць і бачу, што так. У мае часы ў університетэ ня так жылі і то губілі сілы, а...

— У вашы часы нас ня было ў університетэ, а зараз есьць.

XIV

Надзя два разы праішла паміж стулья, хацелася закра-
нуць Жэню, пагаварыць з ёй. Жэня зьмечіла, загаварыла
першай.

— Надзечка!

— Жэня!

Высокая. Шчокі і нос напудраныя, ад пудры ружовыя.
Нахварбованыя губы. Гаворыць цягуча, ломана.

— Я, ведаеш, пазірала, пазірала, чудзь пазнала цябе. У мяне
столькі знаёмы тут. Надакучылі... Я так рада табе. Хадзі
сядзем, пагаворым.

Надзя доўга ўглядзала ў Жэню. Хацела знайсьці ў ёй
што-кольвеч блізкае, сваё, ад рабфаку, і знаходзіла толькі го-
лас знаёмы, даўнейшы, а другое ўсё-усё было чужым, далёкім.

Сядзелі ў цёмным кутку. Цэлай куча пытаньняў. Жэня ў
сваіх трымалі рукі Надзіны, съдіскае іх і гаворыць-гаворыць
без канца, съпішаючыся, каб усё сказаць. І ў струмені слоў
зьнікла Жэня напудраная, нафарбаваная, паўстала Жэня даў-
нішняя, якую ведала першы год у рабфаку.

— ...Я простай, з адчыненай душой была, думала, і тут
такія людзі, як у нас, думала, у кожным можна тут знайсьці
чалавека свайго, бліzkага. Ты-ж ведаеш, якой даверчывай
я была... А горад падманіў мяне, падманілі людзі, і цяпер я ня
тая, што раней была.

— Так, я гэта бачу.

— Жыву, як і тады, у цёткі. Чаму ты не зайшла да мяне?
Не схацела? А ў мяне заўсёды так весела. Прыйходзіць багата
моладзі, хлопцаў і, ведаеш, я ўтвараю ім помсту, усім, усім, бо
я ім верыла, у іх шукала чагось... Хай ведаюць цяпер. Я хоць
трошкі, але кожнаму з іх зраблю балюча. Мне ў цёткі добра.
Я задаволена добра матар'яльна, сътая, але сум грызе мяне
заўсёды, не здаволю сябе я нічым, месца сабе не знаходжу
ніяк. Ведаеш, абырдзелі ўсе знаёмыя, хочацца часам вылаяць-
вылаяць і выгнаць усіх вон, за дзъверы. Я-ж ведаю, чаго яны
прыходзяць, чаго шукаюць ува мне, чаму камплімэнты кажуць,
словоў розныя. Ні адзін з іх не кахае мяне пасапраўднаму, а
так, да часу. Я верыла калісці ім, кахала, а яны... Затое цяпер
так брыдка ўсё... Цяжка, цяжка, каб ты ведала, Надзечка!..

— А навошта ты робіш усё гэта, калі цяжка, калі абрыйдзела? Ты выбачай мяне, не мая гэта справа, але хіба можа наша студэнтка рабіць усё гэта, закінцуць лекцыі, усё і аддаўаць час увесь „помсьце“ гэтай тваёй?

— Я сама ня ведаю, чаму раблю гэта. На рабфаку, як была, ня было гэтага, я кахала тады, і зусім нешта другое было, а ў універсытэце пачалося. Там зусім нейкія і людзі другія. Жыву я яшчэ сярод гэткіх... Зацягнулі, прывучылі да ўсяго гэтага. А як хочацца не дараўаць ім.

— Так. Але нашто ўсё гэта табе? Зараз вучышся, скончыш, дык там праца, новае жыцьцё. Кінь. Сама ты кажаш, што абрыйдзела ўсё, цяжка, дык чаму-ж ня кінуць?.. Ведаеш, Жэнька, я сур'ёзна, кінь іх усіх, і цётку, і ўсіх, бо гэта-ж старое, гэта балота, яно зусім зацягне цябе, калі ня вылезеш зараз, кінь. І ў нас моладзі багата, і ў нас весела, у нас сапраўдная вясёласць, ад сэрца, а там усё для выгляду толькі, для другіх. Переходзь да нас у інтэрнат, будзем разам жыць, работаць.

І пачала гаварыць пра жыцьцё рабфакаўскае, пра цяжкасці, пра тое, як перамагалі іх. Жэння слухала, лавіла слова Надзіны, нібы чалавек, які мучыўся ад смагі доўгі час, потым дарваўся да раўчuka з чыстай съюдзёнай водой і ніяк ня можа адварваць ад яе губ засмаглыя.

— Мне так добра сёньня, я так рада, што спаткала цябе, што ходзь на адзін вечар пазбавілася іх... Вы лепш за мяне жывіце, лепш.

— А можна-ж назаўсёды пазбавіцца ўсяго гэтага, лёгка гэта, толькі каб ты захацела.

— Я падумаю. Цяжка мне... Я кіну, усё кіну і пайду да вас. Толькі падумаю...

Разышліся познай ноччу. Перад Надзяй усю дарогу пастувалі два вобразы Жэні. Адзін—простая шчырая дзяўчына, якую пазнала ў цягніку, якую ведала год у рабфаку, і другі—дзяўчына ў шляпцы, апранутая барышнай, зусім другая.

„Чаму так? Што прымусіла яе зрабіць гэта? Яна магла быць чалавекам, работаць, а зараз, калі не адратуе хто, яна, як чалавек, для нас прападзе... Яе зацягнула балота, у якім жыве ўвесь час, адна яна з ім управіцца не магла“.

Паўзълі па небу хмар кавалкі, хавалі месяц сабой, паўзълі па зямлі ад таго цені чорныя.

Дома Надзя ўсё рассказала Ганцы. Расказала аб Жэні даўнішнай і цяперашнай. Ганка слухала, потым гаварыла сама.

— Я даўно, даўно ў самым гэтым жыцьці, шмат ад яго нацярпелася, добра пазнала яго. Жыцьцё шліфавала мяне і часам з вельмі вялікай болью зразала з мяне розныя лішнія, непатрэбныя мне нарости. Часта не хацелася гэтае болі, часам думалася, што лягчэй у жыцьці ісьці з заплюснутымі вачмі, куды павядзе яно, але заўсёды неяк не паддавалася гэтаму я і, здаецца, добра зрабіла. А цяжка, трудна спачатку. І ты, памятаю, таксама прыехала сюды простая, з адчыненай душой, гатовая ўсё ўзяць ад гораду, ўсё, што ёсьць у ім.

— Так, так. Мне хацелася як мага больш узяць ад гародзкога жыцьця культуры.

— Ты і бярэш, бярэш і жыцьцё і культуру. Бярэ іх і Жэня, але зусім другое і жыцьцё і другую, гніючую культуру яна бярэ. Горад не аднолькавы, не аднолькава і жыцьцё ў ім. Но-вае жыцьцё з старым вядзе барацьбу. Калі ідзеш па вуліцы, гэтае барацьбы ня відаць. Сад, дамы, вуліцы—усё нібы таксама, як і раней, а вазьмі кожную вуліцу, кожны дом, паглядзі ў нутро іхняе—і зъмеціш гэту барацьбу на кожным кроку.

Дэ́вве сілы вялізныя змагаюцца. Адна сіла маладая—толькі-толькі што нараджаецца, другая—адмірае і, як кажуць, мёртвы хапае жывога. Старое хапае ўсякага, хто даверыца яму, і зацягвае сабой. У старога сіл становіща з кожным днём меней. У новага большае сіл. Кожнага чалавека завуць да сябе гэтыя сілы, яны падносяць сваё ўсё, што маюць на паказ, і чалавек хапаецца ці за новае, ці за старое, трэцяга няма. Трэба стаць на бок аднае з гэтых сіл, ці тут, ці там і ці памагаць старому, грузнучы з ім, ці жыць новым. А пасярэдзіне станеш, дык расцціснё. Ёсьць такія, што і старога ім шкода, і новага, лепшага хочацца, і хочуць яны прымрыць новае з старым. Такія ў нашы часы гінуць задарма, нічога не зрабіўши для новага жыцьця, яны толькі перашкаджаюць работадзярам, хто з новым. Ёсьць багата такіх расцціснутых, іх цісьне з двух бакоў, і расццірае... Жэня, мне здаецца, яшчэ ня зусім пагрузла ў старое, і яна хоча, як відаць, жыць новым. Калі яшчэ ня поэна, трэба выцягнуць яе адтуль. У наш кацёл яе трэба, за год выварым ўсё старое, яго ў ёй яшчэ мала.

— Яна пойдзе за намі. Ведаеш, бывае ў чалавека такі момант, калі ён на раздарожжы стаіць, калі яшчэ не абраў сабе цвёрдай дарогі, не парашыў, куды пайсьці. У такі момант патрэбен толькі маленькі штуршок, і чалавек пойдзе, куды яго штурхануць. Вось і з Жэнай так. Яна на раздарожжы зараз. Трэба толькі пайсьці, узяць за руку яе і павесыці, і яна пойдзе да нас назаўсёды ўжо.

У гаворцы няпрыкметна праішлі гадзіны кароткае летніе ночы. У пакой з двара падглядала ўжо шэрае раныне. Праз шчыліны між шыб ваконных і рам сыплецца ў пакой дробным белым пясочкам съятло і чым болей сыплецца яго, тым съятлей у пакой.

— Як хутка разъвідняе.

— Хутка. Толькі што зусім-зусім было цёмна, на зямлі панавала яшчэnoch, а зараз дзень нібы паглынуў яе, яна зьнікла. Гэтак і ў жыцьці. Усё старое зьнікне, як зьнікае адыходзячая noch, і аб ім застануцца толькі цяжкія ўспаміны. Як абавязкова будзе сёньня дзень, мы гэта кажам, ведаючы законы астрономіі, так абавязкова, па законах разъвіцца грамады, і ў жыцьці пераможа новае. Дзіўнае жыцьцё, цікавае.

— Ты праўду, Ганка, кажаш. Іменна так. Хіба-ж ня праўда, што яшчэ толькі-толькі што панавала noch? І я, і ты блукалі ў ночы, нічога ня бачылі, ня бачылі ніякага выйсьця. А зараз noch зьнікла, зьнікла назаўсёды ўжо, назаўсёды... А як добра, Ганка, жыць зараз! Я ніколі-ніколі ня думала, нават ня марыла, што пазнаю жыцьцё так. Мае мары былі аб tym, каб хутчэй дадому з лесу, каб хутчэй сагрэцца, зъесці што-коль-веч і паспачь да будучага раныня, каб потым зноў гнаць кароў. А калі-б падрасла, зъявіліся-б мары аб tym, каб выйсьці замуж. Можа пакахала-б каго, а можа і так, каб толькі замуж, каб мець магчымасць ходзіць як-кольвеч пражыць. Усё жыцьцё пражыла-б так, думаючи толькі аб адным, аб сабе толькі. А калі-б і магла думачь аб другім чым, дык гэта былі-б толькі мары нязбытачныя, бескарысныя. Зараз мне здаецца, што німа чалавека шчаслівейшага за мяне. Зараз перада мной такі шырокі прастор жыцьцёвы. Жыві, работай. Жыві ня толькі для сябе, а для ўсіх, для ўсіх, хто стварыў гэта жыцьцё. Хіба-ж ня так? Рабфак збудован на сродкі рабочых і сялян. Мы вучымся ў ім, але вучымся, каб работаць паслья, каб потым

усё, што пазнаем тут, аддаць на карысць ім, і выходзіць, што ня шкода даваць на гэта сродкі, бо даём для сябе іх. Мы скончым, пойдзем работаць, на наша мейсца прыдуць адтуль, з фабрык і вёсак, новыя і зноў будуць вучыцца, каб работаць. А работы! Так багата работы, такое багатое жыццё. Цяпер толькі можна жыць пасапраўднаму, у поўным сэнсе гэтага слова „жыць“, можна зрабіць да краёў поўным сваё жыццё, зрабіць яго прыгожым.

Я не разумею, як можа, хоць крыху бачыць новае жыццё, як можа ён стаяць у баку ад гэтага жыцця?.. Скончы, паеду ў вёску і ўсё-усё зраблю, каб і там шырэйшымі сталі прасторы жыццёвия. Ды яны і зараз шырацца. І работа другой патроху робіцца, і кніжка там дзе-ні-дзе ўжо ёсьць, і газета. Там, ведаеш, яшчэ досьвіцце толькі. У нас, у горадзе, раныне ўжо, мы ўжо ўсё добра бачым, а там толькі досьвіцце яшчэ. Але і ў нас і там будзе дзень скора—светлы, яскравы дзень. Як хораша жыць зараз і як хочацца жыць без канца такім жыццём!

— Хораша жыць, я ведаю гэта, добра ведаю. На дзесяткі год жыцця любога самага сътага нэпмана не прамянняла-б я дзесятка дзён перажытых галодных гадоў і сёнешніх дзён.

За ваконам нехта ў вопратцы з чырванью прайшоў, сыпануў у пакой праз вакно пук яскравых праменяў, пырскнуў імі ў твар Надзін, і разам з ёй засымляўся радасцю бязъмежнай новага жыцця.

(Канец)

Ліпень 1927 г.

С. Фамін

* * *

Адцьвітаў заход па-над вадою

Кутасамі жнівенскіх парэчак.

Ты прышла знаёмаю хадою

Да мяне правесыці кары вечар.

Самавар шумеў мінулай ласкай,

Як у чэрвені начамі жыта.

Праглядзелі да залікаў Маркса,

Гаварылі ціха аб пражытым.

І калі ноч вытыкала месяц

Ў мітусь ландышамі й васількамі —

Мы на сход чытанае панесьлі,

Захапіўшы старэньюку маму.

Завілася радасьць паміж намі,

І так дзіўна лёгка стала неяк:

Ў першы раз мая сівая мама

Пахваліла дружную ячэйку.

Вечар шызы туманамі дыхаў,

Дзесьці казку рассыпалі струны...

... Шалясьцелі пацалункі ціха,

Ціха шалясьцелі пацалункі...

Ў першы раз так плакала гітара,

Як ад шчасця толькі плача маў.

Ў вокнах вечарыўся вечар кары,

„Рэвалюцыйная“ зывінела ў хаце.

І калі усход гарэў малінай —

Аб кахраньні незнарок сказала...

Прахадзілі шызаю далінай...

Я цябе праводзіў да вакзала.

C. Фамін

* * *

Сінай ноччу, ў месячную замяць,
Дзе гараць ваўчыныя агні, —
Дуб самотны замахаў рукамі,
Глянуўшы на зрэзаныя пні.

І стагнаў, і галасіў ад гора...
А паслья, як замяць адцвіла, —
Некта ехаў высечаным борам,
І жалобна плакала піла.

Маладзік пагнуўся кветкай бэзу,
Паглядзеў, стуманіўся і зынік...
А пад дубам плакала жалеза,
І маўчалі зрэзаныя пні...

І калі ад скрыпнуўших саней
Конь стары прыгнуўся смутнай мордай —
Заваліўся волат-дуб у сънег
Урачыста, ўзбурана і горда...

Рэху ў пнёх — ня доўга пагалёкаў:
І замоўк разбуджаны прастор.
Быў пахож на могільнік далёкі
Адшумеўшы высечаны бор...

Студзень 1928 г.
в. Пепелеўка.

зборнік напісаных
на смертнік
лесу нашага
з. "Руси" лініі

П. Равдольны

Браўнінг

(Новэлля)

Ня спалася ў гэтую ноч Жану Ранваль. У дзіцячай галаве ўставала рэвалюцыя думак і такая нязвычайная, што балела ў мазгох. Каб быў Жан дарослым, ён-бы сёньня або галасіў пажаночаму нястрымана, усім целам, або скрыпам сыціскаў-бы зубы і, як мужчына, маўчаў-бы. Але Жан чалавек-дзеўядзігодка і пасвойму ўцяміў дзенныя падзеі. Думкі аніяк не складаліся ў систэму, у поўнае і цвярозае ўяўленне прадмету думаньня. Для таго мо' не хапала вопыту, які поўніць чалавека з гадамі, або матар'ялу для паўнаты ўяўлення. Толькі і было зразумела: „Татуся забіў чалавек і татусь маўшы памірае... там, за перагародкай, як увосень дзядзька Паўль памёр“. Гэта думка была судэльная і яскравая. Да яе моцна прыпліталіся абрыўкі многіх думак нязвыразнага колеру і малюнкаў на ім. Гэтыя абрыўкі былі зацягнены туманам, які Жан мацаваўся расьсеяць. Але яшчэ горш гусьцеў туман, і на долю Жана заставаліся шумы ў галаве і муکі мысьлі. У вачох расплылася пачарнеўшая пляма крыві на грудзёх татуся. Жан пры гэтым жахліва зморшчыўся і залез глыбей пад дзіравую коўдру. Бязылітасна сьвідрое маленькія мазгі Жана нейкая дэмансстрацыя і бойка на ёй людзей з людзьмі, аб якой казалі ўдзень тыя, што ўносілі татуся ў хату з вуліцы.

„Хто зрабіў татусю кроў?.. і такую жахлівую, балючую? Няўжо татусь пойдзе туды, куды і дзядзя Паўль пайшоў... і ўжо ня прыходзіць болей?.. Страшная кроў! Страшная чорная кроў!..“

З гэтымі пытаньнямі Жан ня мог задрамаць. І ня дзіўна: незразумеласяць іх сакавітай, усёпераможнай смагай ня простай цікаласяці паліла мазгі і агнёвымі рысамі выводзіла безъліч малюнкаў новай і новай фантастыкі. Жану хочацца цяпер

сядзець ля татуся і пытаць у яго шмат-шмат. У гэтым Жан бачыць паратунак ад усёй атакі балючых думак, паратунак ад самога сябе. Але там, ля таты, сядзіць злосная мама, і яму, Жану, яшчэ з вечару яна загадала: „Спаць!“

У вільготным сваім куточку сутарэння, між замурзаным з вуліцы вакенцам і пузатай шафай Жан свабодзен сам у сябе. Толькі не хацеў-бы ён такое свабоды. У гэтую пакутную ноч, калі голаў нязвычна сьвінцом наліваецца, яму, Жану, больш чым калі патрэбен добры татусь. У поўдрэме і нядзіцячай зморы Жан корчыцца, бы ад холаду, варочаецца на сіратлівым ложку і ўпартा не засынае. А на прыгожых дугавых расьніцах павісла сълязінка дзіцячай крываў і жальбы.

... У поўзабыцці вялікі чорны чалавек тарэшчыць вочы... паднімае разам руку і... страляе...

Жан ускрыквае і ўсхапляеца.

„Рэвальвэр... Рэвальвэр!! У татуся якраз гэткі“...

Думкі зьбегліся, бы ў абарону, і сталі ў лад.

... Рэвальвэр... кроў...

Жахліва і ціха ў сутарэнні рабочага. Поўнач павісла аднастайным бязгучкам хвілін і подыху съмерці. Яна, заўсёды акуратная, стаіць ужо ў галавах паміраючага Ранвала і начутнай жалобай сипявае разьвітальнае „Сон званоў“. Каб чуць хайтурны яе съпеў, чалавеку трэба стаць больш, чым маўчаньне, і аслабаніць ад напружнасці ўсе жывыя і жыцьцёвия думкі. А гэтае даступна толькі паміраючаму, і паміраючаму павольна, не адразу. Гэта съпеў радаснай съмерці над новапрадстаўленай ахвярай. Рытм яго ў сутарэнні паміраючага трymаў аднастайны будзільнік на стале за перагародкай, і рабочы Ранваль ужо паддаўся апошній жыцьцёвой чароўнасці. Хвіліны разьвітання яшчэ належалі жыцьцю і паміраючаму. Ён зусім прыціх, перамог пікучы боль раны і заслухаўся сакавітым і новым па мэлёдыі „Сном званоў“ съмерці сірэны.

Паміраючы працяжна і глуха застагнаў.

Жан усхамянуўся і высунуў голаў з-пад душнай коўдры. Пачуяўся скрып дэзвярэй, і Жан уваскрос ружовай усьмешкай. На двор вышла мама і татусь, значыць, адзін. Лёганька шмыганаў Жан да бацькі і пацалаваў яго ў халадзеючыя вусны.

— Татусь... татусь-ка... не памірай...

Убачыў скрыўленую ад болю ўсьмешку бацькі і прыціх з пытаньнем.

— Татусь-ка, баліць табе? Мусіць баліць...

Бацька цяжка падняў пасінёлую худую руку і абняў гарачую шыю сына. Ледзьве прыўзыняў галаву і пацалаў валасоў бelenькі лобік пад чорнымі пасмачкамі.

„І ты думаеш нешта?“ — падумалася паміраючаму Ранвалю, пачуўшаму пад вуснамі пылаючы лоб дзіцяці. Па твары ізноў прабегла хворая, але гордая ўсьмешка.

— Думай, думай, сын мой!.. Нам усім неабходна думаць... — сказаў ён ціха.

— Татусь-ка, а які той чалавек і за вошта ён гэту кроў... кажы... кажы хутчэй...

Сказаў і пужліва зірнуў на дэзверы. Ад сказаных слоў задрыжэлі ногі і высахлі сълюнкі ў пылаючым роце. Камочкам трапыхаючага дела Жан прыліп да рукі бацькі і ўскінуў агонь дзіцячых вочак на патухаючыя вочы дарослага. Бацька раптам уздрыгнуў густымі зморшкамі неchalавечага болю.

— Ах ты, мой Жан... ты мой Жан... Я ведаў, што нейкія думкі варочаюцца ў тваёй гарачай галоўцы.

— Татусь, хутчэй, хутчэй, а то мама!..

— Не здарма ты пытаеш. Ведай-жа, сын мой... Помніш, я абяцаў табе гальштук піаніна і зрабіць цябе камуністым... Я казаў аб далёкай, рабочай Расіі... яе вольных дзетках... Яны там такія сур'ёзныя, съмелыя... Вялікаю зъменай растудзь у падмогу бацьком. Гульні іх прыгожыя і разумныя. І ў жыцці сваім яны ўсе, што дарослыя...

— Дарослыя?!.—уздыхнуў Жан і пахіліў голаў уніз. Слова запала ў душу.

— Іх бацькоў не страляюць жандары...

— Татусь! Татусь! Дык цябе жандар?!—Перапыніў узрушенны Жан, нібы раней ведаў, хто ён такі.

А жандар страшны... Ен сёньня ў мяне страляў... Я закрычаў, і хто яго ведае, недзе зьнік... А рэвалвер якраз твой, татусь, такі бліскучы і чорны.

— Жан... Жан... сын мой! Съмерць, съмерць чорнымі варонам рэспублікі!.. Съмерць насильнікам над чалавекам!.. Досьць выпускаць кроў. Хто мае права адбіраць у чалавека жыццё і

яго сям'ю?.. Жан...н... Жан..н.н. Съме-р..р..ць.. Съме..е..р..р..р..ць.. Жан..н..н.... Жа..а..а..а..—і апошняе слова патухла на вуснах. Рукі паміраючага сударгава съціснулі маленькае цельца Жана. Сын ускрыкнуў. Бацька змоўк і сканаў.

* * *

Два дні і дзьве ночы ў гарачай галаве дзіцяці высыпываў вобраз жандара. А на другі дзень пасьля пахаваньня бацькі думкі запаланіла тупая і гераічная смага да помсты. Глыбака заселі і краталі дзіцячая мазгі агністяя і таемныя слова людзей на могілках:

— Далей так немагчыма! За зброю, таварышы рабочыя!!.. Хто за якую. Съмерць жандарам буржуазнай рэспублікі!!!

Словы гострыя і запальліва съвежыя нейкай балючай зразумеласьцю рэзалі мазгі сына рабочага. Жан хадзіў, нібы ўчадзеўши, не знаходзячы прытулку ні ў хаце, ні за хатай, ні ў гульнях, ні ў кніжцы. Чад помсты змыў усе думкі і заставіў у галаве толькі палкую злосьць на вялікага чорнага жандара з рэвальвэрам. У вушшу толькі і зьвінела:

— Съмерць жандарам буржуазнай рэспублікі!!.. За зброю, таварышы рабочыя!

І ў вачох гордай веліччу закрасаваў маленькі бліскучы рэвальвэр з чорным адценнем. Самі сабой у Жана съціснуліся кулачкі. Жан пойдзе шукаць і адшукае вялікага чорнага чалавека—жандара. Толькі-ж дзе рэвальвэр? Як дастаць яго? Прыпамянуў Жан, як калісьці аднойчы тата клаў рэвальвэр пад сяньнік сваёй пасьцелі. Ён якраз такі, з якога страляў у яго, Жана, чорны чалавек у тую жахлівую ноч. Цяпер Жан ведае, што чорны чалавек—жандар, аб якім казаў тата перад съмерцю. Ведае Жан і тое, што тая бліскучая жалезная цацка была рэвальвэр, і ён можа зрабіць кроў. Як хлеб, вада і гульня ў саме неабходнае, вырасла цацка-рэвальвэр у бязупыннай фантазіі дзіцяці. К вечару другога дня зьявілася ў Жана съмелае, гордае рашэнне: „Кроў жандару за кроў і съмерць таты“.

Жан канчаткова адчуў сябе дарослым, як тыя дарослыя дзеци Расіі, аб якіх казаў тата. Жан ганарыўся гэтym, і нікто не знайшоў-бы моцы адняць у Жана гэтае адчуванье. У пераможную навалу вырасла пачуцьцё адказнасці за сваё рашэнне.

— Ня плач, не галасі, мама! І мне шкода татуся. Мама! Съмердь жандарам буржуазнай рэспублікі!! — Так казаў сын мацеры. Маці не звярнула ніякай увагі на слова сына, толькі моцна пацалавала яго ў лоб і здрыгнулася.

Было позна і сонна ў сутарэнныі асірочанай сям'і. За перагародкай спала маці з суседкаю-бабуляй, якую запрасілі на першыя дні жалобы. Жану ізноў ня съпіцца. Старчком упёрлася адна пераможная думка. Жан ращуча ўстае з ложку і кошкаю крадаецца за перагародку. Асьцярожна паднімае сянінкі. Чагосьці задрыжэла рука, і на падлогу звонка бразнуў чарнаваты бэльгійскі браўнінг. Жан ускрыкнуў. Ён ніколі ня трymаў у руках такое страшэннае цацкі, якая можа рабіць кроў. А праз хвіліну Жан стаяў пад брамай на вуліцы: маці прагнала яго з хаты на ноч. Гэта была кара за праступак.

* * *

Ня думала ўдава рабочага, што вінаваты сын сёньня ня прыдзе і ня будзе цалаваць рукі мацеры. Ня скеміла яна, што з сынам дзеецца нешта вельмі сур'ёзнае.

Ня думала...

Жана падхапіла на вуліцы зборня бяспрытульных вялікага буржуазнага гораду. Было Жану ўсё роўна, куды-б ні ісьці, толькі не дамоў. Ішлі з шумам і грукатам. Адкрыта, груба жартавалі адзін з другога. Ня помніў Жан даўгой, як нітка, дарогі за горад, да руін нейкіх хмурых камяніц, дзе правёў поўночы з новымі калегамі. Душа была рада ім, і Жан радасна адчыніў яе. Тым больш, што простила, грубыя жарты ў дарозе Жану былі зразумелы, і ён прыняў іх за чыстую манэту.

— Во што, мае добрыя таварышы! Мы ўсе рабочыя... Вы ня бачылі, як паміраў ад жандара мой тата? А за вошта? Як гэта? Усе жыць павінны... Хто мае права рабіць кроў? Съмердь жандару! За зброю!

— Ха-ха-ха... бачылі такіх?—зарагатала бяспрытульная зборня.

— За бацьку расесьлібенъдзіўся! Ха-ха... Мая пэрсона зусім бяз бацькі... пад ганкам бабуля знайшла. А ён,—іш ты, беленькі... Ха-ха-ха...

Наперад выйшаў і тыкаў сябе ў пузу куртаценкі ма-
зэпчык.

— А мяне варона прынесла. Ня праўда хлопцы?—адклік-
нуўся другі чумазы плюндрый амаль без нагавіц, у падранай
кашулі.

Доўга яшчэ ў начной цішы гойсаў рогат абадранцаў, а
паслья съціх. Са зборні прайшоў вальготна і съмела наперад
старэйшы падлетак.

— Ціш, пацаняты! Досыць шамбэрыць зайдрасна, што ня
ўсе бацьку маюць.. А хто не кахае бацьку, прайдзі ўпярод...
Ну-у! А... а... съціхлі? Вы бачыце, ён не спалохаўся вас.
Кажы далей, леваруцанэр!

І Жан съмела гаварыў:

— Як вам ня сорамна? Ці-ж я плачу па татусю? Ну, я
ня тое. Вось мне хочацца бачыць расійскіх дзеяцей. Яны, як
дарослыя. А ў буржуазнай рэспубліцы толькі робяць кроў.
У... у... у... гэты чорны жандар...

Зборня прыдушана захікала.

— Не... не! А ўсе-ж жыць павінны. За што ён татусю
зрабіў кроў? Мы—рабочыя...

— Ха-ха-ха!—ізноў узарваўся рогатам пакой камяніцы.

— Іш ты, цъля якая... Ужо рабочы. А павучыца ня
хочаш?

Жан злавіў у поўцемры погляд старэйшага і яго спачу-
ваную ўсьмешку. Тады ён ужо зусім асъмляеў і прадаўжаў
казаць.

— Ага... а!.. так вы яшчэ рагочаце з мяне? Дайце-ж мне
рэвальвэр, я зараз пайду шукаць чорнага жандара. Съмер-рэць
жандару буржуазнай рэспублікі!

— Дай, Джордж, хусынку чысьцейшую, носік яму ўцерці.
Ха-ха-ха!—зарагаталі ізноў усе.

— Хітрун які, іш.

— Ну, шамбэры, годзе! А навічок на яць.

— Калі і не на яць—мы наяцім,—адазваўся адзін.

— Ды мы выламаем. Пяткай па ножыку пойдзэ. Праўда,
хэўра?!

— У... га... а... а!

Як толькі на небе пачаў расчэсваць залатыя косы ўстаўшы вясенны золак, Жан бег па бязълюдных вуліцах кудысьці. Кудысьці—толькі не дамоў. У гэтym пакляўся атаману.

— У тры дні. А не, дык, хлопцы, абнюхаюць. Тады глядзі... і... і. А рэвальвэр прыгожы, чысты браунінг.

У ваччу пры гэтym стаялі жмураныя вочы атамана. Жан не разумеў іх.

* * *

Прачнуўшыся горад з гіганцкіх жалезных грудзей шумліва дыхнуў дзелавым буржуазным раннем. Ва ўсе куткі аграмадзіны гэты подых разхукаў сотні аўтабусаў і трамваяў, напханых людзьмі, што селядцамі. З ціхамінасьці ночы ў жыватворчым дыханьні дзелавога рання на ўлоньне новага дня выкацілі тысячи хурманоў на сытых рысаках. Вуліцы сталі падобны да съцежак мурашніку ў сонечны поўдзень. Горадасілак задыміў пад сонечным небам з аграмадных фабрычных цыгар і цыгарэтаў. І па жалезам дрыжачых грудзях тэхнічных сіл, казачных па цудоўнасьці, бег жваненкі хлопчык-малеча. Хлопчык быў тоненкі, гібкі і высокі. Сваёй умелай вяртлівасцю ён быў падобен на кацянё. З-пад грознай павеці разумнага ілба і брывей пырскала рашучасць і злосьць. Яму, такому, было ня дзіўна не баяцца жудаснай глоткі горадавампіра. Шпарка, што малады жарэбчык, хлопчык перабег вуліцу, і на шырокім асфальтавым тротуары стаў упарты ўглядзца ў вочы і твар праходзячых.

— Ён? Не, ня ён!.. Чорны, але не вялікі... Вялікі... ня чорны... Без рэвальвэра.

На рагу квартала з аўто вылазіў высокі джэльтмэн з чорнай барадой, у акулярах. На першы погляд ён здаваўся няпрыгожым і крыху страшным у бліску акуляра на сонцы.

— Ён... Ён...—забілася сэрца, і хлопчык рашуча паскорыў крок.

„Рэвальвэра няма ў руцэ. Ну, ён, хітрун, схаваў у кішэню, каб спрытней зрабіць кроў“.

Джэльтмэн ішоў у пад'езд вялікай камяніцы. У хлопчыка зашумела ў галаве. Усе думкі, за выключэннем аднай, пакінулі яго.

— Стой, жандар!..

У руцэ ў хлопчыка бліснула зброя. Джэльтмэн стаў і анямеў быццам. Потым ён раптам засымяяўся і рушыў на паднятую руку хлопчыка. Бразнуў стрэл і

Джэльтмэн ехаў у аўто з хлопчыкам.

— Гэта шчасьце. Маё ўласнае шчасьце,—казаў джэльтмэн мацеры Жана.

— Ён мог, бязумоўна, забіць мяне, каб гэта была зброя. На шчасьце, ён мабыць ня знаў, яго хтосьці падмануў.

Джэльтмэн съмяхотліва праказаў гэта і паклаў на стол валавяны пугач.

— За добры канец, вось вам на пачатак. Выбівайцеся. Я—сябра парляманту ад соцыялістых.

Жанчына зьмяніла сълёзы жалобы на радасныя: на рагу стала ляжаў пак крэдытаць.

— Я дапамагу вам. А сына аддайце мне на выхаванье. Яму адно: або струхнець у вастрозе, або памерці з гонарам міністра.

Джэльтмэн скончыў і пацалаў Жана ў прамяністыя разумныя очы, моцна абняўшы тоненъкае хрупкае цельца.

Адзін урывак

Ляцелі гусі
У далёкі край.
Пакуль вярнёмся
Чакай, чакай.

У іх ня зрадзіш—
Правадыра.
Агнём загáды
Гараць, гараць.

Душою ў целам
Я з імі ўвесь.
Хацеў ляцець-бы,
Далей, за съвет.

І ў чыстай сіні
На Стахаду
Крылом гусіным
Расьсеч ваду.

|| Вясной вярнуцца
У свой родны край.
І гукі лълюцца—
Чакай, чакай!

У руку ў магінка бліскікі зборы. А заходзім сюж
шырокі балдачы. Потым ў разы засяіняе і румынія юл
прыгну ўсе амбончыя. Бываюць стрыхі.

М. Хведаровіч

Распушчаныя шторы,
Бялюткі, белы сънег.
І вышыты узоры
Карункаў на вакне.

Самому на'т ня верыцца,
Што ў мокры лістапад
Бялюткаю мяцелідай
Зацьвіў мой ціхі сад.

Душа мая ў экстазе,
Бадзёрыць новы твор.
А ў першым сънегападзе
Такое хараство.

Здаецца, шчасція мала,
І мала дзён такіх.
Пад белым пакрывалям—
Шкілеты, мерцвякі.

Як у такое раныне
Поэту замаўчаць?!
Трывожаць парываныні,
Каб жыць, пяяць, крычаць.

Заўсёды моцна верыць,
Што шчасціе вечна ёсьць,
Што ўшчыненая дзъверы
Адчыніць любы госьць.

C. Хурсік

Янка з Падлесья

(Апавяданье)

Неасяжная далячыня.

Дзесяці далёка перасеклася неба з зямлёю. А дзе—ня відно... Там кволіща сінь. Яна мітусіца, трапечыца, як лятуцень, як радасцьць чалавечая. Трывожыць думы і жаданьні, як песеня ціхая, што боль заспакойвае, абяцае штосьці нязнанае і прыгожае ды вабіць, цягне да сябе, як ласка дзявоная...

Па зялёнай роўнадзі пчаліным роем хутары рассыпаліся.

Зьлева — съмлецца, зъвіаецца, як бліскучы касынік, жыцьцярадасная ціхаплыўкая рэчка. Далей—бясконція маўклівая палі.

З правага боку—стары каранасты лес. Ціхая задума, як штосьці непазбытнае, агарнула яго. Лес думае, марыць аб чымсьці і не пазнаць—весела ці сумна яму.

У тахт яго думам штапуе паветра белымі стрэламі шэры млын, што прысеў у беразе лесу ля вялікай дарогі.

Сёньня, як і заўсёды, ля млына многа людзей.

Паабсыпаныя цёплым пылам белай муکі, яны падобны да нейкіх съмяхотных фантастычных стварэнняў. Як мурашкі, абліваючыся гарачым салёным потам, снуоць яны сюды-туды з цяжкімі белымі мяшкамі. Некаторыя спакойна чакаюць сваёй чаргі. Зъбираюцца ў кучкі, гутараць і кураць. Падчас падоўгу і горача спрачаюцца.

Вось і цяпер пад дзьвиома соснамі, што склоніліся адна да другой зялёнамі галовамі ды моцна абняліся рукамі, як дзьве родныя сястры, сабралася грамадка—чалавек дзесяць—завознікаў.

Стары Максім, аброслы, як дзікун, калматымі чорнымі валасамі, адважна, бы добры прамоўца, махнуў у паветры рукою ды съмела выступіў наперад:

— Дык падумайце-ж самі, мужчынкі,—модна гукнуў ён зьвяртаючыся да грамадкі,—як цяпер жыць? Ну, як жыць?

Пераставіў кашлатыя ногі ў адваротным парадку, як яны раней стаялі, і падняў угору палец.

— Ета, скажам, я... Пудоў трыста толькі аднаго жыта намалаціў...

Спініўся і самаздаволена-зыніштажаўтым поглядам акініціў усіх прысутных. Раптам прыгнуўся і прытка выставіў наперад калматую чорную бародку.

— Дык вот... у першую рату, знача, і кладзі пудоў підзісят жыта, бо грошай-жа сваіх няма... Перад калядмі ізноў кладзі, у марцы месяцы—ізноў!.. А што-ж самому есьці? А чым-жа сакціну карміць?

Прысутныя сукромна маўчалі і ўважліва слухалі.

— Ета, я разумею,—разважаў далей Максім,—на заводзе: восім гадзін адпрацаваў у дзень ды ўбірайся к чортавай матары, а прыдзе палучка—дай „мол-та“ рублікаў гэтак сто!.. Чаму не? Дай і мне сто рублёў у месяц, дык на-чорта мне і гаспадарка тады будзе, я ўсё аддам, і зямлі нават выракуся!.. О-го-го-о!

— Га га-га,—зарагаталі прысутныя.

— Ось чаго захацеў,—зауважыў хтосьці.

— Там, брат, на заводзе съпіцільнасьць,—пярэчыць Максіму тонкі высокі мужчына з падбітай шчакою,—работа інакшая. Мала што мы талкуем, а ты вось паспрабуй сам, дык і шлуньне пагубляеш. Здаеща толькі, што—глупства... Не-не.

— Ну, але добра!—крычыць Максім,—няхай ужо ў горадзе так, але чаму-ж у сяле ўсяя пралітарая бімбікі б'е... Падавалі ім пасёлкі і прыдналог скідаюць, калі што... А ты, стары гаспадар, так і цягні лямку адзін... А вачэй у людзі і не паказвай—кулак!. Ах, каб вам пад бакамі кулакі пасталі... Сам век працуя, а дзесяцям прыдзеца старцамі ў съвет ісьці: усю зямельку съятую паразьбіралі, дарэмную зямельку! Га?..

— Хопіць і з цябе, хопіць!—не сказаў, а здушана прахрыпей збоку здравенны шырокаплечы пасялковец Янка, і мяккія добрыя сінія очы яго раптам запалалі, як пара вугольчыкаў упоцемку.—Чаго ты?! Э цябе не хапае ўсё?!

— Няхай так,—асеў раптам Максім,—але чаму дарма зямлю параздавалі? За што?

— За што? Ты яшчэ пытаеш—за што?—абурыўся Янка,—ты—цэлы, а ў мяне, скажам, грудзі, як рэшата!.. Скажы: за што гэта? а? за што?!

— А ці-ж я ведаю?—паспрабаваў апраўдвацца зьбіты з панталыку Максім, хацеў яшчэ штосьці сказаць, але азірнуўся на прысутных і канфузльіва падаўся назад.

— Ты ня ведаеш, каб ты съвету ня ведаў!.. Гэта-ж уласць бралі, кроў, як ваду разълівалі!..

— Дык я-ж нічога, але крыўдна...

— Крыўдна!—перадражніў яго Янка,—а мне ня крыўдна, што я век па шляхтах парабкам служыў, век з голаду марнеў, столькі на франтох папабіваўся. Цяпер далі кавалачак зямлі, дык вось такія гады, як ты, загубілі!. Мнё ня крыўдна?! *Ходоня*

— Адкуль сам?—перабіў Янку запытањнем высокі тонкі мужчына з падбітай шчакой.

— Здалёку,—адказаў Янка, нават ня зірнуўши на запытаўшага. Адпляваўся і дававіў:

— З Падлесься, вёрст пятнаццаць адгэтуль. Вось гэты ведае,—ткнуў ён пальцам у Максіма.

Апошні, як-бы нічога не заўважыўши, адышоўся ад грамадкі і няпрыкметна зьнік у натаўпе завозынікаў.

— От, меле языком,—сказаў Янка, закурыўши махоркі,—а як ён дауней жыў, каб вы ведалі? Адно страханцыё. Цяпер, от, крыху ўзыняўся на ногі... і лае сам, ня ведаючы каго і за што.

— Гэта самому пасёлак далі?—ізноў запытаў у Янкі мужчына з падбітай шчакою.

— Далі, толькі-ж толк які?—адказаў Янка, сурова нахмурыўши ся, —далі, а вось жыць няма як.

— Чаму?

— Каб, ведаеш, дзе напаткаў, здаецца, гада етага паўзулага,—щіха, але ablіваючы кожнае слова палаючаю нянавісьцю, прагаварыў Янка ў адказ сваім думкам і, раптам, съязўши зубы, змоўк.

— А што такое?

— Справа вось у чым,—пачаў праз хвіліну Янка,—гэта справа вялікая... Біліся мы з Калчаком. Заядла і сурова. Ня біліся, а проста, як зывяры, грызульі адны другіх за глоткі.

Мы наступалі. Было нас толькі адна рота. Наважылі мы былі адабраць ад калчакоўцаў вёску, дзе можна было-б і адпачнуць, і абагрэцца (гэта было ў пачатку зімы).

За вёскай пачыналася тайга, панашаму пушча, і наўкол на дзесяткі, а мо' і на сотні вёрст ні аднай хаткі, ні аднаго якога-б там ні было чалавечага жыльля. Таму і білі мы гэтак сурова.

Як сунемся да вёскі—дык як сыпнуць яны з кулямётаў, праста, як даждом.

Біліся дні два. Яны—у вёсцы. Мы стаім у полі. А тут сівер съюздзёны, золкі пранізывае наскрозь.

Да таго-ж на трэці дзень пад вечар сънег сыпануў ды такі, быццам хмары белых птушак завіліся, закружыліся ў паветры. Па зямлі, быццам абрус хто белы бясконца вялікі паслаў. Як съязмнела, нечакана засымялялася, загула і заплакала ўтрапёная мяцеліца.

Духу ня зьвесці. Зуб на зуб не пападае.

Ня стрывалі мы, захваляваліся.

— Пагінем тут, як мухі на марозе,—пачалі некаторыя абурана выкрыкваць.

— Што гэта мы? Дакуль-жа гэтак будзем?..

— Ці мы жывёла якая? Мы-ж гінем!.. Дакуль чакаць?!

Раптам каманда:

— Станавісь!..

Спата��аючыся і зьбіваючы адзін другога з ног, кінуліся мы строіцца.

— Наступаць!—ціха пранеслася па шэрагах.

Усе ажылі. Быццам ключ да паратунку, над адшуканьнем якога мы гэтак доўга біліся, быў знайдзены раптам нечакана і лёгка. Папраўдзе кажучы, усім было ўсё роўна, рабіць хоць што, абы толькі не калець бяспомачна на золкім сіверы...

— Марш!..

Падзяліся на тры часткі і пайшлі. Узвод, у якім я быў, пайшоў да тайгі, каб зайсьці ворагу ў тыл.

Сынегу намяло,—ног не зьмяніць. А мяцеліца ня ўні- маецца. Толькі веџер пачаў дэммуць ня ў твар, а з забоку.

Пад самы дзень, нарэшце, нам удалося неяк дайсьці да гэтай чортавай тайгі. Ні хвілінкі-ж адпачнушы тут, ізноў павярнулі ў поле.

Ідзём. Аж лёгкія началі балецы, цяжка дыхаць. Халодна, а сыплеца пот, быццам мы толькі што з лазні... Пад грудзьмі нудзіць, съсе... А тут вецер звоніць і звоніць съняжынкамі аб каўнер, аб твар... Ідзеш і ня думаеш нічога, а толькі перастаўляеш і перастаўляеш ногі ды зморана-тупа слухаеш музыку зябкіх войстрых съняжынак... Забудзешся на хвілінку, і тады здаецца, што гэта і ня вецер, і ня сънег, а быццам так нехта ў ўсплай хаце, над дэяцінай люлькай калыханку съпявае...

Кожны так ідзе... Мо' хто дрэмле пад съпевы дзікай мяцеліцы, а хто можа марыць аб чым.

— Ту! Ту!—раптам даляцелі да нас два глухія гукі аднекуль, быццам удары ў хтось абухом па гнілым дуплянатым дрэве.

— Бягом!—скамандваў узводны, і мы, ледзь зъменьваючы ногі, пабеглі.

— Та-та-та...—як дзіця, зарагатаў управа ад нас кулямёт.

— Лажыся!..

Сънег па пояс. Мякка, як у пярыне. Балюча і тупа застукала кроў у сківідах. Цемра, здаецца, нацягнулася, як струна.

— Гых-гых-гых—нечакана пачуўся наперадзе цяжкі храп стомленых коняй.

— Звод!..

Як зубы разьюшанага зывера, выскаліліся ў цемру віントоўкі.

— Плі!..

Доўгія агнёвыя пікі нашых стрэлаў хціва лізнулі сънегавую гладзь і, нібы маланка, на момант разарвалі мутную бель паветра.

— Звод—плі!..

Людзкія стогны, конскі плач-роў і скрогат мяцеліцы зъмяшаліся ў адну якуюсьці няпрытомна-апантаную забаву-гульню.

Страляючы, мы ўзьняліся з зямлі і кінуліся наперад.

Не падаліся і на дваццаць кроакаў, як перад намі, бы з-пад зямлі, вырасьлі плот і якісці будынак.

Прабеглі кроакаў дваццаць паўз съцену будынку і раптам апынуліся на ўтоптанай вуліцы вёскі. Там яшчэ ішла гарачая страляніна.

Як у мяшок, шмыгнулі мы ў вуліцу і зажарылі з вінтовак.
 — Стой! Эдавайся!—пачулі мы ўперадзе паасобныя выкryкі пасъля таго, як спынілі сваю страляніну. Нарэшце, дарваліся да ворага. Белыя началі эдавацца цэлымя пачкамі. Са-мая заядлія з іх адбіваліся да апошняга (больш афіцэр). Такіх мы выстрэльвалі няшчадна.

Нарэшце мы іх адалелі, і бойка съціхла.

Як поле снапамі, услалася вуліца пабітымі. Раненых зьнесці ў хаты, а няжывыя так і засталіся слухаць музыку мяделіцы.

Разыходзімся па кватэрах. Са мною чалавек пяць. Ідзём кучкаю.

Толькі мы думалі зайсьці ў адну з хат, як нас спыніў маладзенькі чырвонаармеец з першага ўзводу.

— Гляньце, малыцы!—зъдзіўлена ўскрыкнуў ён і хутка падышоў да лежачага ў сънезе калчакоўца. Няумела выставіў наперад вінтоўку і штыком пырнуў яго ў плечы, нібы спрабуючы цвёрдасць яго цела.

— А-я-яй!—дзіка-ніпрытомна зароў той, забіўшыся па зямлі, як ранены звер.

Чырвонаармеец адхваціў назад штык і адскочыў убок.

Мяне страсянула.

Я хацеў ужо быў адварнуцца і зайсьці хутчэй у хату, але штосьці нібы смарганула мяне за нутро. Я ня вытрываў. Энія ў з пляча стрэльбу і падышоў да раненага калчакоўца.

— Відзеў ты, які гад!—пачуў я ззаду сябе голас. Аглянуўся і амаль аслупянеў. Той-же самы чырвонаармеец, што параніў калчакоўца, зноў падышоў усьлед за мною да раненага ім і зноў адвёў назад рукі, каб метка нанесці ворагу апошні съмяротны ўдар.

Спрытным ударам наотмаш я выбіў у чырвонаармейца вінтоўку з рук.

— Кіны!

— А ты чаго заступаешся?—закрычаў на мяне чырвонаармеец,—ён, сволач, жывы быў, прытвараўся...

— Правалівай!

Чырвонаармеец падняў з зямлі сваю вінтоўку і пайшоў з астатнімі таварышамі да хаты.

Я прыпадняў раненага і пасадзіў яго на зямлі, прыкрыўшы яму сьнегам рану на сьпіне. Пад ім ляжалі чорныя бліскучыя шматкі застыўшай на сънезе крыві. Ранены моцна стагнаў і дробна ляскадзеў зубамі, трасучыся і хрыпла стогнучы.

Цяжка ўздыхнушы, ён слаба прыпадняў вейкі, на момант шэрымі бліскучымі, як лёд, вачымі ўставіўся на мяне.

— Ня бі-і-і-і,—ціха прашапталі яго вялізныя пасінелыя і перакрыўленыя ад болю вусны.

Штосьці нібы знаёмае, але даўно запамятаванае, пра-сльзнулася па твары раненага.

Калі ён зноў падняў вейкі і зірнуў на мяне, пакалечаны болем твар яго раптам прасвятлеў. Ранены хацеў усьміхнуцца, але твар яго балесна съціснуўся, і з воч пакаціліся на шэрую шынель буйныя сълёзы.

— Я-я-ян-ка-а,—ледэь чутна прашаптаў ён і ў бясьсельлі зачыніў очы.

— Дашэўскі!—ускрынуў я, абрадаваны знаёмаму чалавеку (а ён мой сусед па дому), як свайму роднаму, — ды ня бойся... Біць ня буду цябель..

Клікнуў я хлопцаў, паднялі мы яго, занесьлі ў хату, перавязалі.

Спачатку ён быў нічога, нават гутарыў, але пасьля хутка страціў прытомнасць і пачаў блузьніць.

Назаўтрае яго бяспамятным адvezылі ў горад, у лазарэт.

Аж покуль і вайна ня скончылася, я аб ім нічога ня чую і ня ведаў.

Цераз два гады, пасьля незабытнае мае сустрэчы з Да-шэўскім на калчакоўскім фронце, я звярнуўся дадому.

Бацькі свайго я ўжо не застаў. Памёр. Дома—адна старая матка. Жыла яна, дык толькі адно званьне, што жыла. Хадзіла па людзёх, памагала сёе-тое рабіць, і гэтак кармілася.

Гаспадарка, якая была там, разбурылася ўшчэнт. Ды што там за гаспадарка! Адзін агародзік, ды з прадраным шытам хатка.

Калісьці была кароўка, але, як памёр бацька, ня было чым карміць, і матка ўзяла ды прадала яе. Значыць, прыйшоў я дадому, дык запалі—ня трэсьне.

6. „Маладняк“ № 3.

Паглядзеў я, пачухаўся... Дый есьці няма чаго. Крышку бульбы ў маткі яшчэ захавалася было.

Што будзеш рабіць?

Пайшоў я ў заработка. Сяк-так началі кідацца, жыць. Валадужнае жыцьцё, нарэшце, прыелася мне.

Надыходзіць вясна. Пачынаюць людзі варушыцца, да працы рыхтавацца. А ў мяне няма і рук за што зачапіць.

Бяруць людзі пасёлкі. Ды добра-ж таму, хто што-колечы мае, або каму дапамога якая адкуль-небудзь ёсьць. А ў мяне гэтага нічога няма.

Думаў-думаў і ўсё-ж такі: як быць?

Парашиў, нарэшце, пайсыці ў ВІК ды папрасіць зямлі. Што будзе—то будзе. Пайду, думаю, паспрабую.

Напісаў я заяву, прыходжу ў ВІК ды пытаюся ў прадсядзяцеля, прашу.

— Гэта можна,—кажа прысядзяцель,—пашукаем—зной-дзем. Як чырвонаармейцу, знача, у першую чаргу.

А сам ён (присядзяцель), відаць, хлопец такі... З ваенных.

— От, кажу, каб мне як-небудзь бліжэй ад дому ды каб хаця мне балота якога, злыяды не нарэзалі.

— Ня бойся,—усьміхаецца прысядзяцель,—ты, кажа, малец ваенны, відаць. З харектарам... Табе дамо добрае месца. Ты вось прыдзі, кажа, заўтра да мяне, а я тут перагавару з май зем'адзелам, і ўсё ўладзім...

Рад я. На дварэ вясна, а ў сэрцы і таго большая. Усё роўна, як на съвет нанаў нарадзіўся...

Прыходжу назаўтрае ў ВІК.

— Ось што,—кажа мне гэты самы прысядзяцель,—мы знайшли для цябе такое месца: проста маліна!

— Ну?

— Яй-права!.. Будзеш век нас памінаць!.. Толькі-ж ты, ядры тваю палку, глядзі, ня будзь варонаю!..

— Дык чаго-ж, кажу, эгэ!

— Ведаеш, дзе мы думаем табе даць?

— Ну?

— Адгадай,—кажа.

— А хто-ж яго ведае? Дае дасьцё, там і добра будзе...

— Мы думаем табе, браце, у шляхціца Дашаўскага дзесяцінак гэтак з дзесятак адрэзаць... Ну, як? Здорава?

А мяне дык аж у пот кінула, як ён гэта сказаў. Чалавек, які мне ніколі нічога кепскага не зрабіў і з якім я гэтак здружыўся паслья таго, як я сына яго ад съмерці выратаваў, і цяпер вось трэба стацца нібы ворагам яго...

— Не, кажу, таварыш прысядацель, каб у другога каго, а то нязручна...

— Чаго нязручна? — засмаяўся прысядацель, — адна вярста ад твайго дому, зямля на „яць“...

— Дык я ведаю, што на „яць“, але нязручна, ліха на яго.

— Кінь. Вось паедзем на-днях ды адрэжам, а то дзе-ж табе ўзяць лепшае?.. Хіба вёрст за трыццаць, але ж там зямля дрэн?

— Бачыш, кажу, таварыш прысядацель, я з яго сынам...

— Ты яго сына ад съмерці выратаваў — гэта мне казаў мой зем'адзел, — дык гэта-ж яшчэ лепей: ён на цябе не павінен крыўдзіцца.

Падумаў я ды згадзіўся. Шляхціц, думаю, нічога сабе. А моі дармо будзе?

Цераз пару тыдняў я ўжо і хату сваю перацягнуў на пасёлак... Там ня то, каб пасёлак — зямля палосная. Хату я паставіў на бліжэйшай да ваколі палосе.

— Ты ня ведаеш, браце, як я рад, што ты ка мне папаў, — колькі раз казаў мне стары Дашэўскі.

Казаў ён, съмаяўся і нават за плячо іншы раз браўся. Я верый яго шчырасьці.

— Зямлю, кажа, усё роўна адрэзалі-б у мяне, а ты ўсё-ж свой чалавек.

Калі-ж начала мая хатка расці на палосе Дашэўскага, ён нібы крышку спахмурнеў. Прыдзе ён да мяне і гаворыць, здаецца, мякка, і раіць сёе-тое, нібы родны бацька, але ўсьмешка на вуснах у яго начала чамусці часьцей і часьцей абрывашца, надламвающа. Рукі і ногі зьлёгку дрыжаць, а свае ганаровыя вочы ён чамусці начата адводзіць убок.

— Добра што табе далі „маёй“ зямлі, — начала ён часьцей цвярдзіць мне, — зямля добрая, угноеная, ды дарма...

— Што-ж цяпер усім так, дарам даюць?

— Так-так, уласціць такая...

Пагутарым мы з ім гэтак ды разойдземся. Нібы і добра ўсё. Я шчаслівы, здаволены. А працую, як чорны вод.

І ўсё было „добра“, але толькі да таго часу, покуль я зусім не дакончыў хаты і не перабраўся ў яе жыць. Вось тады мой Дашэўскі раптам і асунуўся і змоўк. Змоўк, быщам дух заняло ў яго.

Сустрэнемся. Даень добры,—кажу я, а ён ледзь галавою кіуне. Найчасьцей, вочы ў землю, утупіцца ды моўчкі і пройдзе так, нават ня зірне.

Я ня ведаў, што мне рабіць. Адчуваў сябе ўсё роўна якбы я абраўаваў быў яго. Малады Дашэўскі і той пачаў мяне чужацца.

Сыпраша я доўга сароміўся. Пасъль злосць мяне разабрала.

— Заўшыца, думаю, хай вас падушыць. Ці-ж я ня маю права жыць або я ў вас мазалём запрацаваны кавалак хлеба адабраў? Ханае-ж!

Яны косяцца на мяне, а я і ў той бок не гляджу. Напляваць!

На шчасьце, у Падлесьсі быў я не адзін. Чалавек восем было нас такіх-же пасялкоўцаў. Значыць, дармо. Адно кепска, што ўся ваколіца як-бы на два лягеры падзялілася: шляхты склалі адзін, а мы—другі.

Час ішоў.

А шляхта з намі пачала ўсё больш і больш зядадца. Як толькі выткнеш нос на вуліцу, зараз і падколюць.

— Ну, што чуваць у вас, пралітарыя?—звычайна, пытае хто-небудзь з іх,—ці праўда гэта, што вы сёлета ў споведэй паедзеце не да папа, а да рабіна?

— Гэта хіба вы, бо мы-ж ні да кога ня ездзім.

— Як-жа не?.. А вось-же людзі кажуць, нібы ўсю пралітарыю будзе рабін „абразаць“?

— От, каб хто вам языкі паабразаў, дык гэта было-б куды лепш.

Яны кпяць, а мы агрэзьнёмся-агрэзьнёмся ды ўсё церпім. Чакаем. Так, здаецца, іншы раз і змазаў-бы ў морду, але церпіш, хоць унъ як кіпіць. Думаецца: а моі пабрэшучы ды перастануць.

З цягам часу такія сутычкі началі здарацца ўсё часьцей і часьцей і штораз—усё больш і больш калючыя, пакасныя, агідныя.

Што тварылася ў нас на сходах ды на перавыбараў розных, я думаю, вы можаце сабе ўяўіць.

З усіх пасялкоўцаў шляхты найбольш зъненавідзелі мяне, бо я, хутка паслья перасялення на пасёлак, быў абрани прысядацелям беднаты, а жонка мая стала дэлегаткай (увесну перад выхадам на пасёлак я ажаніўся быў).

Цяжка было жыць, хоць стараўся ладзіць з усімі. Але дзе-ж вы відзелі!?

Прыяжджае нешта раз да нас у Падлесьсе нейкая баба з раёну. Адным словам, па бабскіх справах там нешта. Склікалі нашых жанок на сход. Каля тae хаты, дзе адбываўся сход, з усіх ваколіцы сабраліся мужчыны. Кпілі, рагаталі, чаго толькі не вытваралі яны.

— Хаця каб яны там прысядацеля Цыку не ссадзілі?— спрабуюць некаторыя вайстрыцы.

— Га-га-га!..

— Ну і прауда,—дадае другі,—гатовы, чаго добрага, яшчэ савецкую ўласціць скінуць...

— Гэ!.. Што ні кажыце, мужчыны, а ўсё-ж паслья вайны нашы ваякі паслабелі... Каб была баба здаволена, ці-ж яна захацела-б на сход пайсьці,—кпіліва зауважае па адресу моладзі стары Дашэўскі,—а найбольш, дык гэта нашы пасялкоўцы штанны паспушчалі... Гэта як я быў калісь маладым! Даў-бы ты мне пяць баб, а як цяперашніх, съмелы поўваколіцы—ну і, дадлі-бож, ні адна на сход і не падумала-бл!..

— Го-го-го... О-го-го-го!—заліваецца рагоча натаўп.

— Што, мужчыны, каб гэта ўзяў схадзіць ды паслухаў, што там бабы гавораць? Га?

— Прагоняць,—выскаляеца малады шляхцюк.

— Гледзячы каго!—ганаруеца стары Дашэўскі,—а вось мяне дык і не прагоняць!

— Прагоняць...

— Не!

— Прагоняць!

— Яй-богу, не!

— Дык чаму-ж вы не ідзяце?—дражніцца ўсё «малады шляхцюк»,—каб я ведаў, што мяне не прагоняць—адразу пайшоў-бы... Але, відаць, і вам слабо. Дарэмна хваліцеся!

— Мне слабо?—загарачыўся стары Дашэўскі.

— Так, слабо.

— Ах, смаркач ты, смаркач! — заганарыўся Дашэўскі. — Вось каб толькі захацеў, дык адразу і пайшоў-бы!.. Што гэта за контрывалоўцыя, што бабы адны сабраліся? Дзе-ж тут роўнасць!?

— Не, стары, слабо!..

— Што слабо?

— А вось слабо.

— А я кажу, што не! — упёрся Дашэўскі. — Мужчынкі... Ну, хоць хто хадзэм!.. Ну, маладзейшы хто! Ты, Яська, ты — хлопец съмелы!

Хапіў пад руку тонкага гарбаден'кага хлапца і, пад раскацісты рогат грамады, пацягнуў яго за сабой у хату, дзе адбываўся сход. Некалькі маладых хлапцоў кінулася за імі ўсьлед.

У хату, аднак, увайшлі толькі першыя двое.

Сход раптам залаташыўся, як птушка ў сіле.

— Што вам трэба?.. Чаго яны тут?..

— А што-ж вы тут робіце, ліха вашай матары!? — гукнуў на ўсю хату стары Дашэўскі, — ах вы, распусьніцы, распусьніцы!.. Ці для вас хіба мала яшчэ вашых мужыкоў, што вы сабраліся сюды чорт ведае аб чым рахавацца? Га?

— Дашэўскі і Яська, зараз-жа пакіньце сход! — строга загадала ім мая жонка, якая была тут прысядаельніцай.

Але ні Дашэўскі, ні Яська гэтага, як і ні чулі, а ўзяліся за дзяўчат і маладых кабет.

— Трымай яе, браток, — крычаў Дашэўскі Яську, ловячы якую небудэў пужлівую дзяўчыну.

— Ай, дзядзька!..

— Вой!. Куды руку садзіш?!

— Ха-ха-ха!..

— Дзядзька, ай!. уй!. ха-ха-ха!..

— Трымай, Яська, дзьверы!.. А, ліха вашай матары... Ну, будзе з вас ці не?!

— Ай!. Дзядзька!.. ха-ха-ха!..

— Дашэўскі і Яська, пакіньце сход! — зноў загадала ім мая жонка.

— Ну, паложым... Такой уласці, то мы яшчэ і не баяліся... Га-га-га!..

— Пакіньце сход!

— А ты можа яшчэ чаго захацела-б?!

— Запішэце іх у пратакол, — спакойна распарадзілася жанчына, што была прыехаўшы з раёну.

Запісалі.

А праз месяц Яську і Дашэўскага паклікалі ў суд і далі па два тыдні кожнаму прымусовых работ.

Вось пасьля гэтага і пайшла губэрня пісацы! Дашэўскі і Яська проста ўчарнелі ад злосці. А ўся ваколіца—аж памірае са съмеху.

— Дармо... Гэта яшчэ ня ўсё!—кінуў адвойчы Дашэўскі на жарт, што „бабы ў прынудзілку засудзілі“.

Ніхто на гэта і ўвагі не звярнуў ніякай. Рагаталі адно. Пацяшаліся. Аднак, у ваколіцы значна паспакайнела. Проста съвет для нас, пасялкоўцаў, адчыніўся. Мы адчуі, што і мы ня самыя горшыя людзі на съвеце. Хтосьці быў і за нас.

Надышла восень. Я ўжо ўсё і з поля пазьбіраў быў, нават картоплю выкапаў. Працаўаў, як той вол рабы, і ўдзень, і ўначы. Працаўаў, а нядоля, як цень, усьлед за мною хадзіла, съцерагла мяне.

Паехаў я аднойчы на начлег.

Ноч была цёмная, бы нетра. А тут яшчэ вецер узыняўся ды дождь паліў, як з вядра...

Аж косьці ныюць ад холаду.

Расклалі мы неяк агоньчык (са мною было яшчэ траіх пасялкоўцаў). Доўга мы сядзелі і гутарылі. Пасьля паляглі і задрамалі. Яны съпяць, а я варочаюся з боку-на-бок. Штосьці моташна стала ды так, што хоць ты жывы лезь у дамавіну.

Ляскачу зубамі... А лес—чж-ж-ж...—зіпіць, быццам плача, надрываецца над чымсці.

Па скуры ў мяне дзікі шораст пайшоў. Чую—закраталася на галаве шапка і пачалі ўставаць дыба валасы.

—А-а-а-а!—раптам данёсься да мяне, нібы енк якісці,—бо-ожа-ж мо-о-ой!..

Страпяніуўся я. Усхапіўся. І вачом сваім ня веру. Як зьмей зіхатлівы, палыхае-гарыць мая хатка!..

— Што ты!—жахаецца высокі з падбітай шчакой за-вознік.

— Нічога!—ціха, скрыгатнуўшы зубамі, адказаў Янка.

— Вось народ!.. Ну і не даведаўся хто?

— Як-жя даведаешся?.. Ведаць, то я ведаю, але як-жя ты дакажаш?..

— Гэта, значыць, за паратунак сына адплаціў?

— Выходзіць—так... А калі сынка я перавязваў, дык ён кляўся: „Покуль і жыў буду—ты будзеш мой найлепшы сябра... Як выѣдаравею—чым толькі змагу, адплачу!“ і вось—адплаціў!..

Сыціх Янка і ў задуменыні апусьціў голаў на рукі.

Загоўнікі, сыціху ўздыхаочы, пачалі разыходзіцца.

А бойкі паравік, як і раней, на супыняўся, штапаваў белымі стрэламі праэрыстое квола-сіняе паветра.

Онда пабудаваў падвал, у якім засядалі варвары.

Далей падвал быў пакрыты паноўскай дахом, якім варвары

пакрываюць сваія пабудовы, а падвал быў пакрыты

дубовымі дубінамі, якія варвары засядаюць на падвале.

Далей падвал быў пакрыты паноўскай дахом, якім варвары

пакрываюць сваія пабудовы, а падвал быў пакрыты

дубовымі дубінамі, якія варвары засядаюць на падвале.

Далей падвал быў пакрыты паноўскай дахом, якім варвары

пакрываюць сваія пабудовы, а падвал быў пакрыты

дубовымі дубінамі, якія варвары засядаюць на падвале.

Далей падвал быў пакрыты паноўскай дахом, якім варвары

пакрываюць сваія пабудовы, а падвал быў пакрыты

дубовымі дубінамі, якія варвары засядаюць на падвале.

Далей падвал быў пакрыты паноўскай дахом, якім варвары

пакрываюць сваія пабудовы, а падвал быў пакрыты

дубовымі дубінамі, якія варвары засядаюць на падвале.

Далей падвал быў пакрыты паноўскай дахом, якім варвары

пакрываюць сваія пабудовы, а падвал быў пакрыты

дубовымі дубінамі, якія варвары засядаюць на падвале.

Далей падвал быў пакрыты паноўскай дахом, якім варвары

пакрываюць сваія пабудовы, а падвал быў пакрыты

дубовымі дубінамі, якія варвары засядаюць на падвале.

Далей падвал быў пакрыты паноўскай дахом, якім варвары

пакрываюць сваія пабудовы, а падвал быў пакрыты

дубовымі дубінамі, якія варвары засядаюць на падвале.

Далей падвал быў пакрыты паноўскай дахом, якім варвары

пакрываюць сваія пабудовы, а падвал быў пакрыты

дубовымі дубінамі, якія варвары засядаюць на падвале.

УАЛЯКІН 6 Н

С. Шушкевіч

Ціхім я стаяў

Сноп ваконнага мізэрнага съятла
Малаціў разгулісты вятруга.
Ў хмарах месяц дагараў да тла
І хістаўся п'янным валацугай.

Старац-клён, схіліўшыся на плот,
Прасыціраў касыцястый далоні
І лічыў, прабегла колькі год,
Год, якіх ніколі не дагоніш...

Вёска спала... Ціхім я стаяў,
Піў прыгожасць гэтай съветлай ночы...
Ах, радзіма, шэрая мая,
Да цябе я радасным прыкроchyў!..

Чую сэрца я твайго разгул
І міжвольна я табе прарочу,
Што машынных песень шумны гул
Да цябе прыйсьці цяпер ахвочы.

Сноп ваконнага мізэрнага съятла
Малаціў разгулісты вятруга.
Вёска спала. Ціхім я стаяў...
І сланяўся месяц валацугай.

Студзень 1928 г.
пас. „Чырвоны“.

— Якоже да не поймай? Ведаю, го я ведаю, але жаки ти
дашася?

— Гэта яна ёш, я віратувах сына здзяду.

— Выходзіць звяк... А ішыт сынка я паратунку
зашкодзіць... Плюснуць і зламаць... А які відношэнні
бываюць... Які відношэнні...

Янка Бобрык

На пажыву

Ваўчыца выйшла на дарогу;

Іскрыцца сънег...

Пажывіцца яна сягоныня

ці не?!

Трэвожным крокам, далей, далей

Яна ідзе.

Прыслушалася... стала—

Далёка дзень.

Спынілася... пажыва блізка—

вунь за ляском...

Драпежна вочы сталі бліскадь,

Як аганьком.

Ці ведаеш, што там чакае,

цябе у гэты раз?

Куды імкнешся ты, адважная такая,

У закляты час?..

І раптам стрэл прарэзаў цішу,

За хмарай месяц зынік.

Бяжыць яна на ўзгорак, вышай, вышай,

пасъля—уніз...

І толькі на сънягу каралі—

З гарачае крыві...

У апошні раз яна, шчэ ўсталала—

у вочах вір...

І немым голасам завыла

у нямую сінь...

Ой, не прасі ты паратунку ў высі,

ой, не прасі!

І усё замоўкла ў далях—

як ува съне...

Іскрынкамі дзъве зоркі ўпалі

у сънег.

26-I—28 г.

Глуск.

Mік. Аляхновіч

Аб наших перакладах

(*A. Блок—Дванаццаць, пераклад А. Дудара*)

На старонках „Маладняка“, пачынаючы з 1924 г., зъмешчаны значны лік перакладаў з Ціханава, Бязыменскага, Тычыны, Шыльлера, Гайнэ, Байрона, Суінборна, Лёндана, Лёнгфэлло, Уітмэна, Тагора і іш.

Але перакладчыкі, па большасці, перакладалі тое, што было ў іх пад рукамі ці падабалася асабова, і таму сярод перакладаў мы амаль ня маем выдатных твораў, якія складалі-б эпоху ў гісторыі літаратуры таго ці іншага народу, ці мелі які-небудзь уплыў на беларускую літаратуру.

Яшчэ ў 1922 г. У. Ігнатоўскі пісаў: „Магчыма лічыць, што поэма „Босыя на вогнішчы“ для выяўленення сутнасці вялікай рэвалюцыі на Беларусі зрабіла тое самае, што зрабілі поэмы А. Блока „Двенадцать“ і „Скифы“ для выяўленення сутнасці агульна-рускай рэвалюцыі. Паміж поэмаю М. Чарота і поэмамі А. Блока ў гэтым напрамку ёсьць нейкая сувязь, каторая павінна мець свае асобныя гісторыка-літаратурныя досьледы“¹⁾.

Аднак, ня гледзячы на гэта, перакладу паказаных поэм мы да апошняга часу ня мелі, хоць яны, асабліва „Дванаццаць“, з'яўляюцца каштоўным укладам у расійскую пасълякастрычніковую літаратуру.

Толькі канец 1927 г. парадаваў нас першым перакладам поэмы „Дванаццаць“, які належыць поэту А. Дудару²⁾.

Бязумоўна, трэба-б было вітаць гэтую спробу, але ўважлівае знаёмства з перакладам прымушае нас аднесціся да яго з пэўнай доляй асьцярожнасці.

¹⁾ У. Ігнатоўскі—„Босыя на вогнішчы“—крытычны нарыс (М. Чарот. „Босыя на вогнішчы“—поэма. Выд. „Адражэнне“ Менск, 1922 г. стар. 42).

²⁾ А. Блок—„Дванаццаць“. Пераклад А. Дудара („Маладняк“ № 10 за 1927 г., стар. 3—12).

Справа ў тым, што перакладчык, перакладаючы той ці іншы твор чужаземнае літаратуры, павінен кіравацца пэўнымі асадкамі, павінен кіравацца якімісьці „заповедямі”¹⁾ для таго, каб яго твор быў сапраўды мастацкім, „творчым”²⁾ перакладам.

Нельга ня ўспомніць думкі А. Белага: „Тут (у перакладзе — M. A.) патрэбна строгая дакладнасць інтэрпрэтацыі, якая мяркуе поўнае зъліцье з духам мовы, на якой створаны перакладаемы твор; і апроч таго — трэба пераўтварэнне перакладзенага, паўторнае стварэнне яго ў дусе мовы, на якую трэба перакласыці; трэба ня толькі апрануть твор адпаведнымі словамі і сэнсамі; патрэбны пераклад рытмаў, пераклад знакоў прыпынку, пераклад слоўнае інструментоўкі. Дакладнасць памеру і сэнсу не забясьпечвае дакладнасць вобразаў. Дакладнасць памеру і сэнсу толькі першая стадыя перакладу; калі да дакладнасці гэтай не далучыць, напрыклад, дакладнасці ў пабудоўцы сказу, пераклад нікуды ня будзе варты... Ідэальны перакладчык павінен выразна вібраўаць на ўсе ўласцівасці мовы: у сутнасці, кожны пераклад павінен быць сумай перакладаў сэнсавага, карнівога, фонетычнага, рытмічнага; ідэальны пераклад ёсць пераклад перакладаў”³⁾.

Прыблізна такую-ж думку выказвае і В. Дыньнік: „Сэнс кожнага мастацкага твору залежыць ня толькі ад простага лёгічнага сэнсу слоў, але і ад характару слова злучэння; ад чиста гукавых асаблівасцей мовы, ад мастацкіх прыёмаў поэтычнае мовы — ад синтаксу, рытму, стылю. Тому пераклад можа перадаць дакладны сэнс першатвору, толькі аднаўляючы яго мастацкія прыёмы”⁴⁾.

Зразумела, вышэйаднатаваныя думкі А. Белага і В. Дыньнік зьяўляюцца толькі пажаданьнямі, толькі ідэалам, да якога павінен імкнуцца перакладчык.

¹⁾ Тэрмін расійскага поэты Гумілева (Н. С. Гумілев. Письма о русской поэзии. Выд. „Мысль”, П. 1923 г.).

²⁾ Тэрмін расійскага поэты А. Белага („Світок” № 32 „Альманах літературного общества”, „Нікітінские субботники”. Выд. „Зіф” М.—Л. 1924 г.).

³⁾ Прадмова А. Белага да перакладу Райнэр—Марыя Рыльке. („Світок” № 3. Выд. „Зіф”, М.—Л. 1924 г., стар. 63—65).

⁴⁾ В. Дыньнік — „Перевод” („Літаратурная энциклопедия” том I. Выд. Франкель. М.—Л. 1925 г. сл. 568).

Аднак усё-ж ёсьць асноўныя палажэнныні, асноўныя тычкі (вехі), кіраваныне якімі для перакладчыка зьяўляеца ня толькі пажаданым, але і ававязковым.

Мастацтва перакладу за доўгі час свайго існаваныня праішло значны шлях. Шмат розных поглядаў на пераклад, розных адносін да яго зъмянілася за доўгі час культурнага жыцця народаў.

У XVIII стацтві французы лічылі, што толькі яны адны маюць сапраўдны „добрый густ“ і таму, прызнаючы за перакладаемымі творамі іх вартасць з боку замыслу (задуму)¹⁾, асобных момантаў адбіцца чалавече псыхолёгіі, лічылі іх не-здавальняючымі з боку формы і стылю. Пераклады выдатных пісьменьнікаў таго часу Шэкспіра, Рычардсона, Сэрвантэса і інш., якія зрабілі значны ўплыў на французскую літаратуру XVIII ст., амаль усе былі падпрадкаваны запатрабаванью „прыстасоўвання свайму густу“ (*accommode à son goût*).

Гэта той выпадак, калі недакладнасць перакладу зьяўляеца сваясабовым прынцыпам. Часцей за ўсё ён здарается тады, калі перакладчык належыць да народнасці, якая стаіць, ці лічыць сябе ствоючай, у мастацкіх адносінах вышэй таго народу, з мовы якога браўся першатвор.

Крыху інакшымі былі суадносіны ў расійскай літаратуре таго-ж XVIII ст. Расійская літаратурная мова толькі яшчэ выпрацоўвалася, „свайго густу“ яшчэ ня было, і ўсе пераклады з чужаземных моў таго часу зъяўляюцца коі'янаньнем першатвораў з іх зваротамі, уласцівасцямі сынтаксу і значным лікам барбарызмаў.

Такая залежнасць цалкам перакладу ад мовы пісьменьніка бывае тады, калі народнасць перакладчыка ў літаратурных адносінах стаіць ніжэй той, з мовы якой робіцца пераклад²⁾.

Зусім інакшыя адносіны, панащаму, павінны быць у сучаснага беларускага перакладчыка да перакладаемага твору.

Ні недакладнасць перакладу (гэта месца ў мяне лепш, чым у Блока, Ціханава...), ні рабскае кап'янанье аўтэнтыку ня ёсьць шляхі нашага сучаснага перакладу.

¹⁾ Беларуская навуковая тэрмінолёгія. Вып. другі. „Практыка і тэорыя літаратурнага мастацтва“. Выд. Інбелкульту. Менск, 1923 г., стар. 14, № 280.

²⁾ Ф. Батюшков — „Задачи художественных переводов“ (зборнік „Принципы художественного перевода“. Пецярбург, 1920 г. Да. Выд., стар. 7—8).

Трэба перадаць точны сэнс, тое, што хацеў сказаць аўтар, і але гэтага мы не дасягнем, калі поруч з перадачай зъместу не перададзім і стылю перакладаемага пісьменніка.

Праўда, азначэнне стылю прыйшло досыць доўгі шлях, і да апошніх часоў розныя дасыледчыкі парознаму даюць азначэнне. Хоць трэба сказаць, што ўсе яны ў сутнасці, як мы ўбачым ніжэй, зводзяцца да аднаго, а менавіта: злучэнне выяўленчых прыёмаў, якія ўласцівы таму ді іншаму мастаку і харкторызуюць яго творы. Яшчэ з самых даўных часоў дасыледчыкі імкнуліся да нарматыўнасці гэтага азначэння.

Так, Цыцэрон (106—43 г. г. да нашае эры), адзін з лепшых прамоўцаў старажытнага Рыму, пад словам „стыль“ разумеў genus, і. к. туго ці іншую манеру карыстацца словамі адпаведна паставленай тэмі¹⁾.

Расійскі вучоны і пісьменнік Ламаносаў (1711—1765) усьлед за старажытнымі аўтарамі, у прыватнасці Квінтыліяном і некаторымі пітыхкамі XVI, XVII ст. устанаўляе вядомае вучэнне аб трох „штилях“: высокім, сярэднім і нізкім. Гэта вучэнне грэнтуецца на судносінах слоў славянскіх і рускіх. Яго тэорыя на доўгі час вызначыла харктор літаратурнага стылю расійскіх пісьменнікаў XVIII і нават часткова XIX ст.²⁾.

Французскі натуралісты XVIII ст. Бюффон (1707—1788), які цалком стаяў на прынцыпе клясычнае поэтыкі, кажа, што „стыль — гэта сам чалавек“ (le style s'est l'homme même) і яго істотная адзнакі гэта „парадак і рух, якія ўносяцца ў думкі“³⁾.

У сваёй „Філософии искусства“ Хрыстыансен піша: „Стиль наогул азначае такое ўзгадненне розных фактараў твору, калі ніводзін не перашкаджае другому, кожны дапамагае другому ў ажыццяўленні яго задач, і адбываецца ўзгадненне ўсіх элемэнтаў (партвесткаў) у дусе цэлага“⁴⁾.

¹⁾ М. Локс — „Проблема стиля в художественной прозе“. Зборник „Проблемы поэтики“ М.—Л. 1925 г., стар. 46.

²⁾ М. Ломоносов — „Избранные сочинения“ под ред. проф. Сиповского. СПБ. 1911 г., стар. 75—81.

П. Н. Сакулин — „История новой русской литературы“. „Эпоха классицизма“. М. 1919 г., стар. 245.

³⁾ Ф. Батюшков — „Язык и стиль“. Зборник „Принципы художественного перевода“. П. 1920 г., стар. 16—19.

⁴⁾ Б. Христиансен — „Философия искусства“. Пер. Г. Філатова. СПБ. 1911 г.

Галоўным у гэтым азначэнні зьяўляецца дух сучэльнага, які, як кіруючы прынцып, захоўваецца за стылем і ў той час утварае яго. Інакш кажучы, гэта будзе замысел (задум) мастака і мэты, якія пастаўлены ім у дадзеным творы.

Можна было-б шэраг гэтых азначэнняў прапагандуць значна далей, але панащаму ўжо пададзеная вытрымкі ўводзяць чытача ў разуменне сутнасці стылю, і ў заключэнні мы падаем фармуліроўку праф. Башчукава, якая, на нашу думку, досыць поўна і яскрава дае адказ на цікавячае нас пытаннне. „Такім чынам, калі далучыць да дэзвюю рыс, якімі Бюффон азначаў стыль—парадак і рух (трэба палічыць, што яны абраны досыць удала, бо ў іх галоўныя якасці стылю),—і. к. дадаць выбар слоў і выразаў, эпітэты, тональнасць сказу (якая абумоўлена „рухам“), канструкцыю сказу („парадак“, але таксама і граматыка), вобразнасць, то мы атрымаем прыблізнае азначэнне стылю і стыляў, уласцівасці якіх павінны быць як мага захованы ў мастацкім перакладзе“¹⁾.

Кіруючыся гэтым перакладчык павінен усё-ж памятаць, што некаторыя граматычныя звароты, якія ўласцівы аднай мове, не заўсёды можна прыстасаваць да другой. Для прыкладу хоць-бы дзеяслоўныя формы, якія ў нямецкай мове стаяць у канцы кругасказу, нельга пераносіць так у беларускую мову, бо гэтым парушаецца агульны лад беларускага мовы.

Цяпер пасправляем паглядзець пераклад А. Дудара з боку яго адпаведнасці асноўным вымаганням мастацкага перакладу і на памылках гэтага перакладу больш ясна выявіць гэтыя асноўныя вымаганні. Спадзяемся, што некаторыя нашы заўвагі адносна перакладу Дудара будуть карыснымі і для других перакладчыкаў, прымусіўшы іх больш уважліва адносіцца да сваёй справы.

Блок быў захоплены Каstryчнікамі рэвалюцыяй. Пафос паўстанння і барацьбы захапіў яго, і адзін з сваіх артыкулаў 1918 г. ён заканчвае гарачым прызывам: „Усім целам, усім сэрцам, усёй съядомасцю—слухайце Рэвалюцыю“.

Сам-жа поэта ўважліва слухаў музыку Рэвалюцыі, і чым больш у яе ўслухоўваўся, тым больш адчуваў неабходнасць выліць свае перажыванні ў рытмы сучаснасці. Поэта бярэ

¹⁾ Ф. Батюшков—„Язык и стиль“. Зборник „Принципы художественного перевода“. П. 1920 г., стар. 21.

іх і з народнай песьні, і з салдацкай прыпейкі, і з старадаўняга рускага романсу і сплятае ўсе гэтыя рознастайныя мотывы ў адно вялікае сучэльнае.

Таму нельга скарачаць ці падаўжаць пераклад вершаванага твору, не мянючы ў той час яго тону, нават калі пры гэтым захаваны лік вобразаў. Кожны лішні ці нехапаючы радок мянне ступень напружанаасць вершу, разъбівае мастацкую сучэльнаасць і настраёвасць.

А ў Дудара ў б разъдзеле страфа мае такі выгляд:

Трах-тарарах! Ты будзеш знаць,

З чужою дзеўкай як туляцы...

У той час у Блока гэта страфа гучыць так:

Трах-тарарах! Ты будзешь знать,

Как с девочкой чужой гулять!.¹⁾

Радок паставленых шматкроп'яў, які ўжываецца ў Блока, надае гэтай страфе пэўную сваясабовасць. Гэты недаказ яшчэ ярчэй падкрэслівае гутарку, і яго трэба было заставіць.

У 12 разъдзеле ў першых дэльюх строфах даецца завязка дзеі, прычым ад аднай страфы да другой маецца пэўны пераход, а Дудар іх сціскае ў адну страfu (замест дэльюх строф па чатыры радкі ў кожнай ён дае адну страfu а чатырох радках) і, зразумела, што гэтым ён камечыць дзею і падае ў зусім інакшым разгортваныні думку аўтара.

Ці ў другім разъдзеле:
 Свобода, свобода!
 Эх, эх, без креста!
 Катыка с Ванькой занята—
 Чем, чем занята?..
 Тра-та-та!

Свабода, свабода!
 Бяз крыжа съятая!
 Кацьку Янка пацяша—
 Чым, чым пацяша?..

Як бачым, апошняга радку, радку, які перадае водгук стрэлаў („Тра-та-та!“), якія ўрываюцца дысонансам у пяшчоты каханкаў, Дудар не дае, бо гэта ня рыфмуецца з яго апошнім радком. Але ад гэтага губляецца ўражаныне, губляецца насычанаасць дзеі.

Такога самага гатунку недарэчнасцю зьяўляецца злучэныне двух радкоў аўтара ў адзін.

¹⁾ Александр Блок — „Двенадцать“. Скифы. Выданыне сёмае. Выд. „Петроград“, М.—Л. 1925 г. Па гэтаму выданыню і далей будуть давацца вытрымкі з расійскага тэксту „Дванадцаті“.

Для прыкладу возьмем апошнія радкі II разъдзелу.

И выюга пылит им в очи	І пыліць завея ў очы
Дни и ночи	Дні і ночы напраёт...
Напролет...	
Вперед, вперед,	Ўпярод, ўпярод,
Рабочий народ!	Рабочы народ!

Праўда, „Дванаццаць“ не напісана ў строга канонычнай форме. Яна напісана свабодным вершам, аднак праўдзіва думка некаторых дасьледчыкаў, якія называюць Блока „Канонизатором неканонических форм стиха“¹⁾. Таму нам здаецца, што перакладчык павінен імкнуцца захаваць памер рыфмы і строфіку першатвору, бо ад яе залежыць мастацкая суцэльнасць твору.

Цяпер пераходзім да разгляду зъместу твору. Справа ў тым, што перакладчык у некаторых месцах ня зусім дакладна перадае думку Блока, пераблутвае разуменныі і гэтым, зразумела, ня выконвае аднаго з галоўных запатрабаваньняў мастацкага перакладу—дакладнай перадачы зъместу першатвору.

Вось некалькі прыкладаў.

— Предатели!
— Погибла Россия! (I)
Эх, эх, поплаши!
Больно ножки хороши! (V)

— Ишь, стервец, завел шарманку,
Что ты, Петыка, баба, что ль?
Верно, душу наизнанку
Вздумал вывернуть? Изволь! (VII)

И Петруха замедляет
Торопливые шаги... (VII)

Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос. (X)

Ко всему готовы,
Ничего не жаль... (XI)

... Так идут державным шагом.
Позади—голодный пес,
Впереди—с кровавым флагом etc.
(XII)

— Задраднікі!
— Згубілі Расію! (I)
Эх, эх, паскачы!
Дні вясёлыя зылічы! (V)

— Ну, разыннюяся, разыліся...
Ці-ж ня баба ты, Пятр!
— Хочаш, богу памаліся!
— Хочаш вывернуць нутро? (VII)

І Пяतрусь свой бег спыняе,
Суцішае ён шаги... (VII)

Буржуй, як цюцька стаў галодны,
І да зямлі нібы прырос. (XI)

Да ўсяго готовы,
Ніпачым ім жаль... (XI)

... Так ідуць ўсяўладным шагам
Падтуліў сабака хвост...
На чале з крывавым съягам etc (XII)

¹⁾ Е. Ф. Никитина и С. В. Шувалов—Поэтическое искусство Блока. Выд. „Никитинские субботники“. 1926 г., стар. 80.

7. „Маладняк“ № 3.

Можна было-б даць і яшчэ шэраг вытрымак, але і гэлага, спадзяемся, досыць. Калі ўважліва пераглядзець пада-дзеняня намі вышэй вытрымкі, то ясна кідаецца ў вочы ня-правільная перадача тэксту Блока.

У першым прыкладзе Блок дае факт у асьвятленні пісъменьніка-вітыі „Погибла Россия“, а перакладчык чамусыці дае перанос дзеі на трэціх асоб, якія „Эгубілі Расію“ ці парасейску „Потеряли Россию“. Адлегласць паміж разуменнямі значная.

У другім прыкладзе аўтар піша „Эх, эх, попляши!“ і дадзелай дае тлумачэннне „Больно ножки хороши!“, а ў перакладзе Дудара губляеца абумоўленасць дзеі.

Далейшыя прыклады я проста пакідаю без тлумачэння, спадзяючыся, што чытач, уважліва прачытаўшы прыклады, сам уяўіць сутнасць памылак перакладчыка.

Аднак дакладнае перадачы аднаго зъместу мала, трэба яшчэ перадача слоўнае інструментоўкі.

Вось для прыкладу VIII разъезд поэм.

Ох, ты, горе горькое!	Ох, ты гора горкае!
Скука скучная,	Доля нудная,
Смертная!	Сумная!
Уж я времячко	Я часіну тут
Проведу, проведу...	Правяду, правяду...
Уж я темячко	Я патыліцу
Почешу, почешу...	Пачашу, пачашу...
Уж я семячки	Я гарбузікі
Полушу, полуши...	Пагрызу, пагрызу...
Уж я ножичком	Я і ножычкам
Полосну, полосну!..	Паласну, паласну!
Ты лети, буржуй, воробышком!	Ты ляці, буржуй, зазулькаю!
Выпью кровушку	Вып'ю крові я
За зазнобушку,	За любоў маю
Чернобровушку...	Чорнабровую.
Упокой, господи, душу рабы твоея...	Хай бог апякуеца над ёю...
Скучно!	Нудна!

Як бачым, пераклад з боку зъместу прыблізна адпавядае першатвору. Ня зусім добра з фігурамі. Так, другі радок, які зъяўляеца таўталёгіяй „Скука скучная“, Дудар перакладае, як „Доля нудная“; зразумела, фігура, якая ўжыта перакладчыкам, не адпавядае фігуры аўтара.

Разгортваныне разъезду ідзе на лініі мастацкіх роўнажнасцяў.

Расейскі крытык К. Чукоўскі піша: „Ён пачаў пісаць яе (поэму—*M. A.*) з сярэдзіны, з слоў:

Уж я ножичком
Полосну, полосну...

таму што, як расказваў ён, гэтыя два *Ж* у першым радку здаліся яму вельмі выразнымі¹⁾. Аднак гэтых двух *Ж* мы ў перакладзе ня маем, магчыма таму, што Дудару ня была вядома думка Блока.

„Дванаццаць“ (самае „вострае“ з усяго напісанага Блокам)—толькі адзін з „орис‘аў“ вялізной музычнай эпопеі, зразумець і ахапіць да канца ўнутраны сэнс якой можна толькі, паставіўшы яе ў сувязь з астатнімі часткамі ўсяго цэлага²⁾—кажа другі дасыльедчык творчасці Блока.

Пагэтаму нам здаецца, што перакладчык раней, чым перакладаць той ці іншы твор (асабліва выдатных пісьменнікаў), павінен дасканальна азнаёміцца з творчасцю таго пісьменніка, якога ён думае перакладаць. Азнаёміўшыся з яго творчасцю, літаратурнымі густамі, улюбёнымі мастацкімі прыёмамі і крытыка-біографічнай літаратурай аб ім, перакладчык будзе сябе адчуваць на больш пэўным грунце, і падобных „ляпсусаў“, можна спадзявацца, будзе ў яго значна менш.

Будучы знаёмым з творчасцю Блока, перакладчык не пераклаў-бы радка

Ты лети, буржуй, воробышком!

Ты ляці, буржуй, вязюлькаю!

бо вязюля зусім у іншым уяўленыні была ў Блока.

Перадапошні радок зьяўляецца архаізмам—

Упокой, господи, душу рабы твоей...

і перакладаць яго

Хай бог апякуеца над ёю...

кшталтам звычайнай мовы зьяўляецца немагчымым.

Перакладчык вельмі часта не зварачае ўвагі на эмоцыйнальнасць мовы, і месцы, поўная пачуцьця і перажыванняў,

А Катыка где!—Мертвa, мертвa!

Простреленная голова!

перакладае ў форме звычайнага апісання

А Кацька мёртвая ляжыць,

І з раны кроў на снег бяжыць.

Зразумела, гэта зыніжае каштоўнасць перакладу.

¹⁾ К. Чуковский—Последние годы Блока. „Записки мечтателей“ № 6, 1922 г. П., стар. 158—159.

²⁾ М. Бабенчиков—А. Блок и Россия. М—П. Да. Выд. 1923 г., стар. 62.

Таксама ў перакладчыка не ў вялікай пашане і строфіка. Мы ведаем, што маецца цэлы шэраг строфічных форм, як рондэль, рондо і інш., якія маюць *refrain* (прыпей). Гэты прыпей, які паўтараецца на пэўных месцах, утварае пэўную настроўвасць вершу. І хоць у Блока строфічная пабудоўка ў „Дванадццаці“ дадзена рыфмічнымі пэрыодамі ці рыфмічнымі группамі¹⁾, якія рознічаюцца ад канонічнасці строф, усё-ж *refrain*, які ўжываў Блок,

Свобода, свобода,

Эх, эх, без креста!

Тра-та-та!

трэба было захаваць, што Дудар па няуважлівасці ня робіць.

Рэфрэн II разъдзелу ён перакладае ў двух месцах

Свабода, свобода

Бяз крыжа съятая!

А ў канцы разъдзелу

Эх, эх бяз крыжа!

Таму гэтыя рэфрэны, якія ясна гучаць у разъдзеле, пераклікаючыся з гукамі страляніны,

Тра-та-та!

губляюць сваю эмоцыйнальнасць і гэтым зьніжаюць каштоўнасць перакладу.

Пераходзячы да рыфмы, мы таксама павінны зазначыць на шэраг недакладнясціяй.

У разъдзеле другім мы маем цікавую „включенню“ рыфму „картуз-туз“, а Дудар перадае яе пачатковым асонансам „брывль-пакрыць“. Ці ў разъдзеле першым зноў „включенная“ рыфма „сугроб-гроб“, а Дудар зноў дае яе асонансам.

Хоць проф. Шэнгелі і зазначае ў аднэй з сваіх прац²⁾ што ў сучасны момант асонанс ращуча выціскае рыфму, аднак гэта няхай Дудар выкарыстоўвае ў сваіх вершах, а перакладаючы той ці іншы твор, трэба выявіць харектар рыфм аўтара і, бязумоўна, нагадоўваць яму.

Разглядаючы слоўнікавы матар'ял гэтага перакладу, прыходзіцца аднатаваць, на вялікі жаль, неахайнасць перакладчыка.

Пераклад мае ў значным ліку слова не беларускія: кат, бывала, зіяла (па-беларуску звязала), каракуль, падалы (прыполы—*M.A.*), сутуліцца, раздуем, бесталковы, згарача, мя-

¹⁾ Еф. Никитина и С. В. Шувалов—Поэтическое искусство Блока. Выд. „Никитинские субботники“. М. 1926 г., стар. 94.

²⁾ Г. Шэнгели—Практическое стиховедение. Выд. „Прибой“. Л. 1926 г.. стар. 90.

цель, паласну, скаліць, пакалачу, беглы—гэта слова Блока, якія засталіся без перакладу. Ёсьць і слова, якія ўведзены Дударом: помані, апомніцца, ціскі, а яшчэ лепш: Блокаўскі „сугроб“ у яго звяярнуўся ў „сънежны ком“.

Як бачым, разглядаемы пераклад мае значны лік недакладнасцяў. Ды гэта, мусіць, адчуваў і сам аўтар, які ў другім месцы¹⁾ даў іншы адменык перакладу.

Спадзяемся, што і іншыя поэты паспрабуюць свае сілы ў мастацтве перакладу. Нам здаецца правільнай думка А. Белага, што толькі запраўдны поэт зможа даць мастацкі пераклад. Ёсьць неўдавімыя рысы, якія адрозніваюць поэту ад непоэты. Быць поэтай не заўсёды знача пісаць вершы. Мы бачым у сучасны момант шмат „вершаскладацеляў“ (так зарэгістраваўся на Біржы Працы аднаго акруговага гораду Беларусі няпрызнаны поэта, у марнай надзеі хоць праз Біржу Працы выкарыстаць свой „талент“), якія хоць інады і друкуюцца, але поэтамі ў ніякім выпадку не зьяўляюцца.

Гэтыя нататкі аб перакладзе Дудара былі ўжо скончаны, калі, пераглядаючы партыю кніжок, набытых ад букініста, я ў старой французскай поэтыцы мінулага стагодзьдзя²⁾ знайшоў некалькі думак аб мастацтве перакладу, якімі я думаю і можна скончыць свае ўвагі.

„У мастацтве перакладу трэба кіравацца наступнымі чатырма асноўнымі прынцыпамі:

1. Захоўваць у сваёй мове каштоўнасць кожнага выразу сказу, які перакладаеш.
2. Прыстасоўвацца, выражаяочы сэнс сказу, да духа сваёй мовы, для захоўванья парадку і разъмеркаванья слоў паміж сабой.
3. Выказваць думкі аўтара з дакладнасцю, яснасцю, правільнасцю і азначанасцю, што складае галоўныя якасці перакладу.
4. Захоўваць стыль, тон, чыстыя звароты і вобразы розных жанраў“.

¹⁾ „Чырвоная краіна“ № 3. Дадатак да „Сав. Белар.“ за 7-XI—1927 г.

²⁾ Poétique élémentaire extraite du cours de littérature ancienne et moderne, contenant un traité complet de poésie, enrichi de 950 notices sur les poètes les plus célèbres. Par P. Hennequin, lecteur à l'université. Moscou 1828 г., стар. 239.

Кнігапіс

Акадэмічна бібліотэка беларускіх пісьменьнікаў. Творы М. Багдановіча (вершы—апавяданыні — тэкст — варыяты—увагі). Падрыхтавана Літаратурнаю Камісіяй Інбелкульту пад рэдакцыяй проф. І. І. Замоціна. Том I. Выд. Інбелкульту. Менск, 1927 г. XV+502 стар. 2 руб.

Нарэшце мы са здавальненем можам адзначыць пачатак акадэмічнага выдання беларускіх пісьменьнікаў. У канцы мінулага году Літаратурная Камісія Інбелкульту выдала I том твораў М. Багдановіча.

Вышаўшы ў 1913 г. ў Вільні зборнік „Вянок“ ужо даўно разышоўся¹⁾, ды і ён зьяўляецца „Кніжкай выбраных вершаў“, як зазначаў сам аўтар.

Разглядаемы намі I том „зъмішчае ўсе сабраныя да гэтага часу вершы і апавяданыні Багдановіча і дае да іх тэксту патрэбныя ўвагі“.

Кніга складаецца з наступных разъдзелаў: I-шы—орыгінальныя вершы 1908—1917 г. г., якія не ўвайшлі ў зборнік „Вянок“; II-гі—вершы зб. „Вянок“ з далачэннем нізкі вершава „Каханье і съмерть“, якая, па думцы аўтара, павінна была ўвайсці ў зборнік 1913 г., але чамусьці не ўвайшла; III-ші—

¹⁾ У 1927 г. вышаў у Вільні перадрук „Вянка“.

пераклады і насыльедаваныні з чужаземных поэтай; IV-ты—чарнавыя накіды; V ты—вершы на расейскай мове; VI-ты—зборнік „Зеленя“, ды зъмешчаны аўтарскія пераклады абранных уласных вершаў з беларускай на расейскую мову і VII-мы—апавяданыні. У канцы зъмешчаны ўвагі да тэксту паасобных твораў.

Як бачым, кніга зъяўляецца вельмі каштоўным падарункам для ўсіх прыхільнікаў беларускай літаратуры.

Але, як і ўва ўсякай вялікай працы амаль не абыходзіцца без памылак, таксама і ў разглядаемай кнізе маюцца некаторыя недакладнасці.

На стар. 215 за № 182 зъмешчаны верш „Астры“, які рэдакцыя адносіць да ўласных твораў поэты. Але гэты верш зъяўляецца перакладам увайшоўшага ў выпісы²⁾ вершу украінскага поэты Олеся пад такім-же самым загалоўкам „Айстри“, які быў напісаны ў 1905 г.³⁾. Вось для паразнання і ён:

²⁾ М. Плевако—Хрестоматия нової украінської літературы. Том II. ДВУ. Підручна кніга при вивчанні украінскай літературы в старших групах трудовоі школы. Стар. 404.

³⁾ О. Олесь—Вибрані творы—редакція та вступна статті П. Філіповіча. Книгоспілка 1925 г., стар. 4.

Опівночі айстри в саду розцвіли...
Убралися в роси, вінки одягли,
І стал рожевого ранку чекати
І в райдугу барвів життя наряжать...
І марили айстри в роскішнім пісні
Про трави шовкові, про соняшні дні,—
І в мріях вважалась їм казка ясна,
Де квіти не в'януть, де вічна весна.

Так марили айстри в саду в—осені...
Так марили айстри і ждали весни...
А ранок стрівав їх холодним дощем,
І плакав десь вітер в саду за кущем...

І вгледілі айстри, що жити дарма,
Схилились і вмерли... І тут, як на сміх,
Засяло сонце над трупами іх!..

Далей. Да вершаванага апавяданьня „Вэроніка“ (184) аўтарам быў дадзены эпіграф з нейкага Джываньні.

Паміж іншым мы маєм цэлы шэраг Джываньні ў італьянскай літаратуры. Вось хоцьбы для прыкладу Джываньні дэлла-Каза (1503—56), Дж. Гайдыч'оні (1500—41), Дж. Мелі (1740—1815), Дж. Бэркэ (1783—1851), Дж. Праці (1815—84) і шмат іншых. Як папярэдня дасьледчыкі не зъявірнулі на гэта ўлагі¹⁾, так і Літаратурная Камісія Інбелкульту гэта праpusьціла, а варта было-б зазначыць, да каго ўсё-ж з італьянскіх поэтатаў гэты эпіграф належыць. Проф. Шэрр²⁾ піша наступнае:

„Самы выдатны і плённы талент выявіў, аднак, у гэтым кі-

¹⁾ Я. Плашчынскі—„Кніга лірыкі, як мастацкае цвлае“. „Узвышша“ № 1 за 1927 г.

²⁾ Allgemeine Geschichte der Literatur. Ein Handbuch in zwei Bänden. Von Dr. Johannes Scherr, prof. der Geschichte am schweizerischen Polytechnikum in Zürich. Achte, verbesserte, ergänzte und vermehrte Auflage. Erster Band. Stuttgart. Verlag von Karl Konradi. 1887. Seite 395.

рунку Джываньні Праці (Giovanni Prati) (1815—84), які паклаў першую аснову сваёй славе поэтычным апавяданьнем „Esmenegarda“ (1841) (ці Edmenegarda³⁾) і потым пашыры і ўзмацніў яе сваімі лірычнымі і эпічнымі творамі. Яго землякі былі яму таксама ўдзячны за яго добры пераклад „Энэіды“ Вергілія. Сам-жа Праці галоўную значнасць надаваў сваёй вялікай эпіко-лірычнай поэме „Armando“, з якой ён выступіў пасля 1860 г., значыць, у свае сталыя гады. Армандо ёсьць штосьці накшталт італьянскага Гамлета, Фауста ці Манфреда, ці хутчэй ён мешаніна (Mischmasch) гэтых трох тыпаў, хоць Праці з нямалай гордасцю аднатоўвае сваясабовасць і самабытнасць (Ursprünglichkeit) свайго гэрова:

„Non è Fausto o Manfredo il mio poema,
Insigni forme che imitar non giova;
E un pensier del mio capo“.

Так што, як бачым, гэты эпіграф да „Вэронікі“ належыць Джываньні Праці, поэце эпохі італьянскага рэволюцыі (1830—1870)

У ўвагах да перакладаў і насыльдаваньняў няма пэўнай вытрыманасці. Калі, напрыклад, да вершаў Вэрлена, Рунэбэрга, Пушкіна, Гейнэ і інш. даюцца ў ўвагах паказаньні, з якіх вершаў і кніжак яны перакладзены, то гэтага чамусыці няма ў адносінах да украінскай літаратуры. Пераклады і насыльдаваньні з Крымскага (179, 298), Чарніўскага (180), Олеся (181),

³⁾ Анри Оветт—Итальянская литература. Гиз. Москва. 1922 г., стар. 308.

Шэўчэнка (290, 292, 293, 295), Франко (297), Самійленко (296) у ўвагах ня маюць адносі на твор ці книгу, з якой яны перакладзены. І ў той час адзін з перакладаў вершу Шэўчэнка (291) мае ў ўвагах адноску, што ён у аўтэнтыку ня мае загалоўку.

Ни гледзячы на гэтыя дробныя недахопы, «Творы М. Багдановіча. Том I», аздабёныя яшчэ ў дадатак 5 фотографіямі і 4 эздымкамі з аўтографаў поэты, пры параўнальна нізкай цане (2 руб.) будуть карыстаща вялікай популярнасцю.

Пажадаем хутчэйшага выхаду наступных томаў акадэмічнае бібліотекі беларускіх пісьменнікаў.

Мік. Аляхновіч.

Усебеларусская Конфэрэнцыя „Маладняка“

15—18-га лютага г. г. ў Менску адбывалася Усебеларуская Конфэрэнцыя „Маладняка“, скліканая часовым Кіраўніцтвам аўяднання.

На конфэрэнцыі ўдзельнічала 28 дэлегатаў ад Менскай, Віцебскай, Аршанскай, Полацкай, Магілеўскай, Бабруйскай філій, з правам пастаноўчага голасу,— што складае палову сяброў „Маладняка“.

На конфэрэнцыі былі заслушаны і агавораны наступныя пытанні: „Сучаснае становішча ў „Маладняку“ і пэрспэктывы далейшай працы”— даклад П. Галавача, „Сучасны стан беларускай літаратуры і месца ў ёй „Маладняка“”— даклад загадчыка Аддзелам Друку ЦК КП(б)Б тав. А. Сянь-

кевіча, „Аб расійскай літаратуры і працы ВАППу”—даклад т. Селіваноўскага.

Конфэрэнцыяй былі атрыманы прывітаныні ад ВУСППу, украінскага „Маладняка“, ад „Полымя“, „Савецкай Беларусі“ і інш. організацый.

Галоўнае—творчасць

У сваіх пастановах конфэрэнцыя сказала, што побач з умацаваньнем і аформленьнем „Маладняка“, галоўная ўвага аўяднання павінна быць аддана творчай працы, павышэнню якасці маладнякоўскай літаратурнай продукцыі. Але разам з гэтым конфэрэнцыя выказалася за ўдзел „Маладняка“ ў непасрэднай грамадзкай працы пад кіраўніцтвам КП(б)Б і АКСМБ.

Ці адмаўляецца „Маладняк“ ад масавасці?

Конфэрэнцыя выказала наступную думку па гэтаму пытаннію: „Маладняк“ павінен быць і ў далейшым масавай організацый у сэнсе вядзеньня працы па выяўленню і выхаванню новых літаратурных сіл з рабочых і сялян. Цэнтр увагі ў гэтай працы трэба перанесьці на выяўленне пісьменнікаў з рабочых праз стварэнне пры фабрыках і заводах рабочых літаратурных гурткоў, а таксама гурткоў пры школах, у вёсках. У працы літгурткоў трэба выкарыстоўваць наша настаўніцтва, партыйцаў і комсамольцаў, прадстаўнікоў савецкай інтэлігенцыі, якая ідзе з „Маладняком“.

Павышаць кваліфікацыю сталай вучобай і марксыцкай крытыкай.

Конфэрэнцыя падкрэсліла, што „Маладняк“, перажыўшы арганізацыйны крызіс, астаецца на старых пазыцыях стварэння беларускай пролетарскай літаратуры і шчыльны сувязі з шырокім пролетарскім і сялянскім масамі. Бязумоўна, што стварэнне беларускай пролетарскай літаратуры магчыма зъдзейсьніць тады, калі „Маладняк“ здолеет крытычна ўспрыніць літаратурную спадчыну і ўзыняць свою творчасць на вышэйшую ступень кваліфікацыі. А гэта кажа аб неабходнасці сталай, упартай вучобы кожнага пісьменніка-маладнякоўца.

Конфэрэнцыя паставіла задачай „Маладняка“—падрыхтоўку кадру марксыцкіх крытыкаў, шляхам дапамогі таварышом, якія выявілі ў гэтай галіне свае веды і здольнасці.

„Маладняк“ уступіў у шэрагі ВАППу.

Дзяякуючы адсутнасці прынцыповых разыходжанняў паміж „Маладняком“ і Ўсесаюзной Асоцыяцыяй Пролетарскіх Пісьменнікаў (ВАПП), выходзячы з неабходнасці ўстанаўлення адзінага фронту пролетарскай літаратуры СССР—конфэрэнцыя ўхваліла ўступіць у ВАПП, забясьпечыўшы „Маладняку“ прадстаўніцтва ў кіруючых органах асоцыяцыі. Адначасова конфэрэнцыя адзначыла як недахоп ВАППу—невыстарчальную ўвагу, якая аддавалася нацыянальным літара-

турам СССР (у прыватнасці беларускай літаратуры) у сэнсе стварэння сталае культурнае сувязі паміж імі і расійскай літаратурой з аднаго боку, і з другога—узаемнай сувязі паміж нацыянальнымі атрадамі пролетарскай літаратуры. Конфэрэнцыя палічыла неабходным, каб праўленыне ВАППу зрабіла належныя мерапрыемствы да організацыі перакладаў з беларускай літаратуры на расійскую і іншыя мовы, у форме выдання спэцыяльных зборнікаў і зымашчэння перакладаў у пэрыодычным расійскім пролетарскім друку. Таксама павінна быць систэматычнае зымашчэнне ў органах ВАППу крытычных артыкулаў і рэцензій аб беларускай літаратуре.

Новы склад Цэнтральнага Бюро.

Абрана на конфэрэнцыі новае ЦБ „Маладняка“, у склад якога ўваішлі: А. Вечар, П. Гадавач, Ю. Гаўрук, В. Каваль, Я. Ліманоўскі, Р. Лынкоў і Я. Мазуркевіч. Кандыдатамі ёл. Барашка і Я. Бобрык.

Рэдколегія „Маладняка“.

Конфэрэнцыя ўхваліла абраць рэдколегію часопіса „Маладняк“ у складзе т. т. Галавача, Звонака, Кавала, Ліманоўскага і Моркаўкі.

Рэвізыйная камісія „Маладняка“.

У склад рэвізийнай камісіі аб'яднання конфэрэнцыя абрала т. т. Н. Маркаву, Р. Мурашку, М. Нікановіча. Кандыдатамі — Шушкевіча.

**Дэлегацыя на Зъезд
ВАППа.**

Конфэрэнцыя вызначыла дэлегацыю на ўсесаюэны зъезд пролетпісменьнікаў, які мацьме адбыцца 10 красавіка г. г. ў Маскве, наступных т. т.: Галавача, Вечара, Лынькова, Ліманоўскага і Мазуркевіча—з пастаноўчым голосам і з дарадчым — Кавала, Мурашку, Маркаву.

Пленум новаабранага ЦБ.

18-га лютага адбыўся пленум новаабранага ЦБ, на якім старшынёю ЦБ абраны т. П. Галавач, адказным сакратаром аб'яднання — Я. Ліманоўскі, Загадч. Орг. аддэлу — Іл. Барашка, загадч. крытычна-дасьледч. аддэлу — Ю. Гаўрук.

Вылучан сакратарыят аб'яднання з т. т. П. Галавача, Кавала і Ліманоўскага.

Хроніка

БССР

* Паступіў ў продаж зборнік вершаў *A. Гурло „Зорнасьць“*.

* Друкуецца другім выданнем зборнік вершаў *Ц. Гартнайа „Урачыстасць“*.

* *B. Сташэўскі* здаў БДВ шэраг п'ес для вясковага тэатру, якія ў хуткім часе пойдуть у друк.

* III частка роману *Ц. Гартнайа „Сокі цаліны“* будзе друка-вацца ў часопісе „Полымя“ пад называю „Крыжовыя дарогі“.

* Друкуецца кнішка проф. *Пі-отуховіча „Гісторыя Новae Беларускае Літаратуры“*, частка I.

* Вышла з друку кніга проф. *I. Замоціна „Мастацкая літара-тура ў школьнім выкладаньні“*, частка I. Другая частка згадзе-на ў друк.

* Проф. *У. Пічэта* піша вя-лікую навуковую працу па гіс-торыі Беларусі: „Беларуска-Лі-тоўскае баярства на папярэдадні шляхецкіх прывілей“.

* Інбелкультам, для сваёй бібліотэкі, закуплена ў Варшаве і Вільні каля 300 экзэмпляраў рознай навуковай літаратуры.

Україна

* У хуткім часе Дзярж. Вы-дав. Украіны пачне выдаваць

„Універсальную бібліотэку“, у якой будуць зъмяшчацца на украінскай мове лепшыя творы чужаземных пісьменнікаў.

* ДВУ хутка выпусциць з друку антолёгію украінскай літара-туры на мове эсперанто. У антолёгіі будуць зъмешчаны абра-закі прозы і поэзіі найвыдат-нейших сучасных украінскіх пісьменнікаў.

* „Кнігоспілка“ выпускае ў перакладзе на украінскую мову новы роман *P. Істраці „Міхайло“*. Аўтар роману напісаў да перакладу сваю прадмову.

* „Кнігоспілка“ выдае новы твор *Кнута Гамсунна „Бродя-ги“*. На пераклад твору выда-вецтва атрымала ад аўтара эго-ду, а таксама ліст, у якім ён, між іншым, піша: „Мне часта надсылаюць свае творы пісь-меннікі з Расіі і Украіны. Гэ-та—сардэчнае прывітанье ад таварышоў. І я жадаў-бы, каб мая кніга была шчырым водгукам на гэта прывітанье“.

* *B. Вінчэнка* напісаў новы роман з жыцьця украінскай эмі-грацыі. Назва роману „Поклады золата“. Урыйкі з роману дру-куюцца ў Парыжы ў газэце „Украінський Вісьнік“.

* У супольным выданьні ДВУ і „Укр. Робітника“ вышла п'еса *M. Ірчана* „Родина щиткорів“ з жыцьця съляпых. Гэта ўжо чацьвертае выданьне гэтае п'есы. Таксама п'еса пераложана на расійскую мову.

* З новага 1928 г. замест часопісі „Плужанін“ выходзіць штомесячна часопісь „Плуг“, якая будзе органам аўяднання сълянскіх пісьменнікаў пад тою-ж назваю.

* Выдавецтва „Сяйво“ пачала выдаваць бібліотэку украінскай аповесці, у склад якой увойдуть усе аповесці, напісаныя пісьменнікамі, пачынаючы ад Квіткі-Осноўяненка і канчаючы пісьменнікамі нашага часу.

* Падохтаваны да друку творы *Гн. Хаткевіча* і *М. Варанога*.

* Утворана спэцыяльная камісія з прадстаўнікоў розных галін мастацтва на чале з акадэмікам Навіцкім, якая павінна апрацаваць проэкт Усесукаінскай Акадэміі Мастацтвазнаўства. У акадэміі маюць быць трывадзелы—музычны, тэатральны і вобразавторчы. Акадэмію вырашана організаваць у Кіеве.

* Камісія па складаньню слоўніка жывой украінскай мовы мае намер выдаць у хуткім часе першы сшытак расійска-украінскага слоўніка, які займе 42 друкав. аркушы.

* Да конкурсу на проэкт помінка *T. Шэўчэнка* даслана 19 проэктаў. Чакаецца яшчэ шэраг прац. Вырашана перад тым, як ухваліць адзін з проэктаў, адчыніць у памяшканні *Харкаўскага музею* украінскага мастацтва выстаўку пададзеных проэктаў.

* У Бугуруслані знайдзены невядомыя яшчэ карціны *T. Шэўчэнка*, напісаныя ў пэрыод 1854—1857 г.г., калі Шэўчэнка быў сасланы ў Новапятроўскі порт. Карціны цэнтру ў 7 000 р. Наркамасветы Украіны вядзе перагаворы з уласнікам карцін аб перадачы іх у Музэй.

РСФСР

* „Моладая Гвардия“ выдае зборнік твораў беларускіх пісьменнікаў у перакладзе на расійскую мову У зборніку будуть зъмешчаны творы *M. Чарота*, *Я Купалы*, *Я. Коласа*, *З Бядулі*, *М. Зарэцкага*, *Ц. Гартнага*, *Крапівы* і інш. пісьменнікаў.

* *C. Дрожжын* здаў выдавецтву „Московское товарищество писателей“ свой дніёнік, у які ўвайшлі ўспаміны аб літаратурным жыцьці за 50 год, з 1876 па 1926 г.

* У сувязі з юбілеем 35 г. літаратурнай дзейнасці *M. Горкага* рыхтуецца таннае выданье,—для шырокіх колаў грамадзянства,—твораў пісьменніка. *M. Горкі* надаслаў да загадчыка дэяржвыдавецтва ліст, у якім пералічвае творы, годныя, па яго думцы, для масавага чытана. З вялікіх твораў *M. Горкі* вызначае: „Фому Гордееvu“, „Трос“, „Городок Окуров“, „Дело Артамоновых“, „Матвей Кожемякин“, „В людях“; з дробных—каля 40 рэчаў: „Рождение человека“, „Старуха Изергиль“, „Песня о соколе“, „Буревестник“ і інш. Творы, прапанаваныя *M. Горкім* да друку, зоймуць 7 тамоў. Тыраж выданьня 100.000 экз.

* Да 60-годзьдзя са дня нараджэніня *М. Горкага* Ленінская бібліотэка рыхтуе спэцыяльную выстаўку, якая адчыніцца ў сакавіку. На выстаўцы будзе самы поўны збор кніг Горкага на ўсіх мовах, таксама й матар'ялы аб сувязі *М. Горкага* з рэвалюцыянэрамі.

* У архіве *Ф. Сологуба* знойдзены рукапісы нявыданых твораў: п'есы „На острие меча“, аповесьці „Оставшиеся“ і каля двух тысяч вершаў.

Літаратурны архіў і бібліотэка пісьменьніка перадаюцца Пушкінскаму дому ў Ленінградзе.

* У выдавецтве „Academia“ падрыхтавана да друку сэрыя кніг „Памятники литературного быта“, у якую, між іншым, увойдуць: „Переписка Достоевского с Тургеневым (история одной вражды)“, „Жена Пушкина по воспоминаниям дочери (Араповой)“, „Воспоминание Фета“ і інш.

* Выдавецтва „Земля и Фабрика“ друкуе вялікую працу на 60 друк. аркушах „10 лет пролетарской литературы“. У гэта выданье ўвойдуць харектарыстыкі пролетарскіх пісьменьнікаў, іх портрэты, крытычныя артыкулы і абраразкі твораў. Кнігі выйдуць пад рэдакцыяй *Л. Авербаха*, *В. Палянскага*, *А. Сельванскага*. За выданнем наглядае Дзяржаўная Акадэмія Мастацкіх Навук і літаратурная сэкцыя пры Ком'акадэміі. Выданье зьяўляецца адначасова справачнікам і энцыклопедыяй пролетарской літаратуры.

* Дзяржвыдавецтва да сьвята Кастрычніка раздало дарэмна

6.500 бібліотэчак: 3.000 хатам-чытальням, 1.500 працаўнікам культурна-асветных установ 2.000 школам. Разаслана больш 4-х мільёнаў экзэмпляраў кніг. Акрамя таго, 1.500 тысяч экзэмпляраў кніг ГІЗ надаслаў Саюзным рэспублікам.

* У Ленінградзе заснована новае выдавецтва пісьменьнікаў, якое ў хуткім часе выпусциць шэраг новых кніг: А Блок— „Дневник“ т. I-шы, Медведев— „Істория создания драм і поэм А. Блока“ і інш.

* На магіле *Д. Фурманава* пабудован помнік з надпісам: „Большевик. Писатель. Поэт“: На адчыненьні помніка прысутнічалі таварыши пісьменьніка з славутнае Чапаеўскае дывізіі.

* Акадэмія Навук выданы знойдзеныя ў мінулым годзе ў б. дварцы *Юсупава* „Письма Пушкина к Хитрово“.

* Памерла пісьменьніца *Вярбіцкая*, аўтар романаў „Ключи счастья“ „Вовочка“ і інш., якія ў свой час карысталіся вялікім посьпехам у чытачоў і..., варожымі адносінамі крытыкі. Яшчэ ў 1926 г. разгарнулася цікавая дыскусія аб творчасці пісьменьніцы, але, разумееца, старую творчасць Вярбіцкай ня можна прапанаваць сучаснаму чытачу, а напісаць што-небудзь новае не дазваляла хваравітасць пісьменьніцы.

* Пры Дзяржаўнай Акадэміі Мастацкіх Навук організован габінэт па вывучэнні мастацкай пропаганды і рэкламы. Мэта габінэту—выяўленыне найбольш каштоўных дасягненій у галіне мастацкай пропаганды

і рэклам і прыстасаванье іх да сучасных умоваў.

* У першую квадру 1928 г. ГІЗ будзе выдаваць наступныя кнігі: Н. Асеев—Собрание сочинений т. I, Д. Бедны—Собр. сочинений, А. Безыменский—Новая книга стихов, В. Брюсов—Неизданные произведения, Д. Фурманов—Собр. сочинений т. IV и V, Чулков—Императоры” і інш.

Нямеччына

* Гамбургскіе выдавецтва „Энох“ выпусьціла на нямецкай мове роман *Панаіта Істраді „Неранцула“*.

* У Бэрліне выдавецтва Фішэр выпусьціла літаратурны „Альманах 1928 г.“.

* Коштам бэрлінскага выдавецтва „Вэльтбюхер“ вышаў роман *Паўля Нойбаўэр“ „Марыя, гісторыя сучаснай жанчыны“*. Да роману напісаў прадмову *Съязпан Цвайг*.

* Пад рэдакцыяй Р. Фезэ і К. Мана ў Гамбурзе вышла антолёгія маладых нямецкіх лірыкаў.

С. Цвайг у сваёй прадмове да гэтай кнігі адзначае нялічычнасць сучаснай эпохі і цяжкае становішча маладых нямецкіх поэтаў, якія ня маюць свайго органу, ня маюць выдаўцы і ня сустракаюць падтрымання з боку чытача.

Францыя

* Выдавецтва Эміль Поль пачало выдаваць штомесячную часопісі „Рев’ю д’Альмань“, пры-

сьвечаную справам нямецкай культуры.

* Літаратурная прэмія Ласэр у 10.000 франкаў у гэтым годзе вызначана *Полю Фору*.

Англія

* Часопіс „Спектатор“ праўляла сярод найвыдатнейшых пісьменнікаў анкету з запытаннем, якія трэバў творы мелі найвялікшы ўплыв на кожнага з іх. Большаясць пісьменнікаў адказала: біблія, поэзія Броўнінга, творы Карлейля. Бэрнард Шоу адказаў: Адкуль вы ведаеце, што на мяне мелі ўплыв толькі трэ바ў творы?

Італія

* Да 100 гадавіны сымерці італьянскага поэта Уго Фосколо ў Італіі перавыданы яго творы. У Мілане вышаў 4-х томны твор пра жыццё і творчасць пісьменніка.

* Нядайна організаваны „Саюз кнігі“, мэта якога распаўсюджанье літаратуры, мае больш за 150 філій па буйнейшых гарадох Італіі і 700 сэкцый пры школах і др. установах.

* Фашысцкім урадам будынак, дзе жыў і памёр вядомы італьянскі гісторык літаратуры *Франческо де Санкціс*, абвешчаны нацыянальным помнікам.

* Адна з фашысцкіх выдавецкіх фірм выпусьціла на італьянскай мове аповесьць *Б. Ібаньеса*. Кожны паасобнік гэтае кнігі мае цэтлік з надпісам: „Выдавецтва „La voce“ выпускае супроць волі, каб выкананаць да-

гаворныя ўмовы, нязвычайна цікавую кніжку *антыфашистыкай сьвінні Б. Ібаньеса*“.

Гішпанія

* 28 студзеня г. г. ў Мэтоне (Францыя) памёр вядомы гішпанскі пісьменынік *Бласко Ібаньес*.

Ібаньес увесь час вёў упарную барацьбу супроты монархічнага ладу ў Гішпаніі, за што яго 30 раз садзілі ў турму і шмат раз высыпалі з Гішпаніі;

у 1925 годзе, за апублікаваныне рэзкага памфлету супроты Гішпанскага караля, Ібаньес вымушан быў пакінуць Гішпанію і пасяліцца ў Парыжы, дзе нясупынна вёў барацьбу супроты караля Альфонса і дыктатара Рывера.

* Гішпанскі тэатр, пасъля зацішку ў сваёй дзейнасці, набыў цікавую п'есу романтычна-рэалістычнага напрамку „Марыана Пінэда“ поэты *Федэріко Гарцыя Лорка*.

жынкірэлдуна не скот ёсюд ч
то і звонку будзіміт з'яўляє
жынка зьянім падзеям відавіці
і обійміці агожам уход іш
кош пака жынка ў кімбаке
зь яго дзінчынай да ахам
і з'яўляецца гэспіфік які
не падобен дзінчыні

Ці лібідзінскі замок? Кімкаш
пінчінаміфічны членік супрад
вінчаны? Сінімі
стей? Ці та вядуто ю? «
імодзе» амні (німодз) ўн
своне! Акін-казін гэчапшы
дзінчыні

З Ъ М Е С Т

	Стар.
Р. Мурашка.—У іхным доме (апавесцы)	3
Арк. Моркаўка.—* * * Завівайцеся дымы заводаў (верш)	36
" * * * Расчыняліся, рыпалі дэзверы (верш)	37
Е. Пфляумбаум.—Музэй рэвалюцыі—(верш)	38
П. Галавач.—Дасужая (апавяданье)	40
С. Фамін.—* * * Адцьвітаў заход па-над вадою (верш)	63
" * * * Сініяй ноччу, ў месячную замець (верш)	64
П. Раздолыны.—Браўнінг (новэлля)	65
М. Хведаровіч.—Адзін урывак (верш)	73
" * * * Распушчаныя шторы (верш)	74
С. Хурсік.—Янка з Падлесься (апавяданье)	75
С. Шукевіч.—Ціхім я стаяў (верш)	89
Я. Бобрык.—На пажыву (верш).	90
Мік. Аляхновіч.—Аб перакладах	91
Кнігапіс .	102
Хроніка .	107